

XVIII

7451

ЗОК-3  
12702.

(VII)

N 6

# УЗВЫШША

ЗЪМЕСТ

- П. Глебка—Трывожны сыгнал  
К. Чорны—3 драмы.  
Я. Пушча—Бязбожны сын і інш. вершы.  
Л. Паэгле—Хто адседзіць?  
Т. Кляшторны—Маці.  
А. Мрый—Запіскі Самсона Самасуя.  
М. Лужанін—Словы бяз мэлёды.  
А. Бабарэка—Узвышэнская поэзія.  
А. Вазьнясенскі—Другі БДТ.  
В. Вольскі — Татарскія элемэнты ў бел.  
мове.  
М. К.—Пра слова „гурт“.  
Б. Папкоўскі—Пра кніжку „Десять років  
українськай літератури“.

ЧАСОПІСЬ  
ЛІТАРАТУРЫ, МАСТАЦТВА  
І КРЫТЫКІ

50005  
1530

1929

БЕЛАРУСКАЕ ЛІТАРАТУРНА-  
МАСТАЦКАЕ ЗГУРТАВАНЬНЕ  
У З В Ы Ш Ш А



174

0605

ЗОК-3  
12702

XVIII  
7451 (VII)

Трыўожны сънгвал

Т С З № 8

Звесты архітэктурным

# УЗВЫШША

ЧАСОПІСЬ

ЛІТАРАТУРЫ, МАСТАЦТВА І КРЫТЫКІ  
БЕЛАРУСКАГА ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦ-  
КАГА ЗГУРТАВАНЬЯ „УЗВЫШША“

№ 6

ТРЭЦІ ГОД ВЫДАНЬЯ

06/06/1861/10/06

МЕНСК—1929



## З ЪМЕСТ

	Бал.
Пятро Глебка—Трывожны сыгнал ( <i>поэма</i> ) . . . . .	3
Кузьма Чорны—З драмы ( <i>урывак</i> ) . . . . .	13
Язэп Пушча—Бязбожны сын, Радасны дзікун, Крэматоры, Усьміхацца, ці не ( <i>вершы</i> ) . . . . .	20
Л. Паэгле—Хто адседзіць ( <i>Апавяданьне</i> ) . . . . .	24
Т. Кляшторны—Маці, Я-ж не артысты ( <i>вершы</i> ) . . . . .	30
А. Мрый—Запіскі Самсона Самасуя ( <i>аповесьць</i> ) . . . . .	33
Максім Лужанін—Словы бяз мэлёдыі ( <i>вершы</i> ) . . . . .	71
Адам Бабарэка—Узвышанская поэзія . . . . .	75
Проф. А. Н. Вазьнясенскі—Другі Беларускі Дзяржаўны Тэатр . . . . .	96

### Культура мовы

В. Вольскі—Цюрка-татарскія элемэнты ў беларускай мове . . . . .	112
М. К.—Пра слова „гурт“ . . . . .	115

### Кнігапіс

Б. Папкоўскі—Пра кніжку „Десять років української літератури . . . . .	117
--	-----

Вокладка работы мастака М. М. Аксельрода

## Трывожны сыгнал

(Поэма)

Заместа лірычнай прадмовы

Заместа лірычнай прадмовы,  
спавітай у ясны паяс,  
я выкажу простыя слова  
пра смутак у песнях і гас.

Размах будаўніцтва нязыклы,  
напружная праца штодзень...  
І трэба упарта і съціпла  
прыймаць найвялікшы удзел!

І трэба аддана і съмела  
тварыць рэволюцый пасаг,  
каб сонца на ветразях белых  
данесьці ў цвятыліўсты сад.

А ў нас, дарагія поэты,  
настрой бязуразны у нас:  
каханье дарэшты запета,  
зъяслалаўена жальба і гас.

Мы прозай штодзённаю клічам  
свае абавязкі,  
і сум  
адценнем сухім на ablічы  
ад нас засланяе красу.

Туман прычыняе павекі,  
утома зьбіае нас з ног—  
шукаем романтыкі нейкай,  
навеянай вёсламі сноў.

А ў кожнай пульсацыі сэрца,  
у кожным размаху рукі—  
ты бачыў, поэт, як імкнецца  
душа разламаць берагі?!

Ты бачыў жахлівия вочы,  
калі апануе туга  
мільёны сялян і рабочых—  
ці вышаў ты ім памагаць?!

видэлі ѿтвіл  
Ты, дзесьці складаючы вершы  
пра радасьць натруджаных рук,—  
ні кроплі у радасьць ня верыш,  
ня верыш у нашу зару.

І ведаеш—колькі жалобы  
у радасьці прозы твае!—  
Ты песні і казкі угробіў,  
ты імя прадаў „чалавек“.

Табе даражэй сталі рэчы  
і крытыкі голас чужы;  
і нізка згінаючы плечы,  
ты шэпчаш, што „хочацца жыць“.

А ў час, калі чорная скруха  
стаіць ля тваіх ля вакон,—  
ты, ломячы белыя рукі,  
шукаеш романтыкі дзён.

Съплюаш тады пра каханье  
і цемру савецкіх начэй  
і песні ў старым чамадане  
хаваеш ад наших вачэй.

Тваё распраданае сэрца  
романтыкай той не гарыць,  
як мускул ад працы ірвецца—  
імкнецца Комуну стварыць.

Ня знае романтыкі й іншай,  
калі забіваў брата брат,  
каб сонца з далёкіх узвышшаў  
данесьці ў цвятлівісты сад.

Няшчасны! Якая жалоба  
у радасьці прозы твае!

Зямны паварочваю глобус—  
жыцьцё маладое ўстae.

І будуць у смутку наяўна  
романтыкі нашае сны:  
было, як гавораць, нядайна—  
у час грамадзянскай вайны.

### Лясы шумелі на трывогу

Лясы шумелі на трывогу  
і голас іх надрыўны быў.  
У цёмнай засьціле дарога  
штафіравала чорны пыл.

## ТРЫВОЖНЫ СЫГНАЛ

Ішло калёнаій дзікай войска,  
забраўши радасьці надзея:  
чуць золак—вораг прыдзе ў вёску,  
бяду краіне прывядзе.

І нехта ў полі клікаў сына:  
— Вярніся, сынку!.. Хто-ж цяпер  
хаціны нашае краіны,  
хто-ж абароніць без цябе?!

Прайшло утомленае войска,  
і стала ціха навакол.

Ад сонца вузкая палоска,  
як стужка, ўпала над ракой.

Рака схіснулася ў даліне,  
зашалясьцеў сухі air.

Жалезны мост, як павуціна,  
павіс на ліштвах цераз вір.

Па мастаўі, як рысы-жылы,  
чыгунных рэек паясы  
пабеглі параю няўхільнай  
аж за вазёры, за лясы.

Лясы шумелі на трывогу:  
— Куды ты, грозная ЧэKa?!

Ня едзь утоптанай дарогай—

на долю будзеш наракаць!

— Тваіх галоў чакае вораг...

Падмогі марна ты ня шлі:

палкі чырвоныя за горы

яшчэ уранку адышлі.

### І ў ЧэKa пачалася нарада

Пазалотаю тонкай вагзал

убірала вячорнае сонца.

Цягнікі адышлі і назад

праз гадзіну вярнуліся зноўку.

Параходы прайшлі па Дзьвіне

і прынеслі трывожныя чуткі:

за вярсту ад вагзalu, ці дзьве

аўладалі бандыты чыгункай.

Аўладалі мастом, ля ракі

перарэзалі ўсе пераходы;

на вагзале стаяць цягнікі,

на прыстанку стаяць пароходы.

Нэрваліся людзі ў ЧэКа,  
гаварылі—пакінуць трэ' ветку.  
Комісар загадаў пачакаць,  
пакуль вернецца наша разведка.

Вартавалі дарог палатно  
ахінёныя зморай атрады.—  
Летні вечар прышоў пад акнотай мішкі  
і ў ЧэКа пачалася нарада.

Ценявой павалокаю сад  
шалясьцеў над пустынай палеткаў.  
Задуменны сядзеў комісар,  
слушаў рапарт уважна разведкі.

Мігацелі у зацьме агні,  
рзалі коні трывожна і глуха.  
Комісар данясеньне спыніў,  
загадаў прапанову паслухаць.

— Мае таварыши! Яшчэ ніколі  
ня ведаў страху наш атрад:  
з такой засады вымчаць коні,  
а ці уперад, ці назад.

— Прайшло нядаўна наша войска,  
цягнік прыстаў, як на бяду;  
пакуль апал прынеслы з вёскі—  
прыпасы засталіся тут.

— Тымчасам, banda захапіла  
чыгунку скроль каля ракі,  
два параходы затапіла,  
назад вярнула цягнікі.

— Няма калі нам траціць часу—  
за намі вораг наш ідзе—  
і трэба вывезьці прыпасы  
ці па зямлі, ці па вадзе.

— Вы, камандзіры эскадранаў,  
як толькі згас্যне скроль агонь,  
усіх людзей, прыпас і коняй  
тады пагрузіце ў вагон.

— Ка мне прышліце машыніста—  
я буду гутарку з ім мець—  
калі зрыхтуеце ўсё чиста—  
прашу паведаміць мяне.

Адказ кароткі:  
— Ёсьцы!  
— Ідзеце!  
Махаў вялізманным пяром,  
качаўся, слайся лёгкі вецер,  
каб чыста вымесці пэрон.

### У дарогу

Калі сонца замора пашло—  
вечар зоры сабраў на мітынг.  
Месяц белы стаяў над сялом,  
быццам з золата тонкага літы.

Вартаваў ён людзкі супакой,  
толькі дзе там яго увартуеш:  
гаманіў кулямёт за ракой,  
захаваны туманнаю туляй.

І трывога павольна расла,  
як расьлі чалавечыя цені—  
гэта сум на палетках паслаў  
палахлівых начэй шалясьценьне.

Бо спакойна мігалі агні,  
нагружалі вагоны чэкісты.  
Уздыхаў на пэроне цягнік,  
залатыя губляючы іскры.

А калі супынілі хаду,  
некта крыкнуў у змроку „гатова“.  
Так як коні храпуць на бяду,  
разбіваючы цяжкія падковы—  
заірзаў, пашчапаў супакой,  
аж звяры у лясох пашалелі,  
і пашоў ён павольнай ступой,  
выцягаючы гібкае цела.

А пасъля ўсё хутчэй і хутчэй,  
аж зьвінелі вагонныя шыбы,  
быццам чуў, што апошніх гасьцей  
бяспрытомных вязе на пагібель.

### У стане ворага

Адчарадаваўся месяц ясны,  
на зьмену вышла мілавіца,  
упалі кос ружовых пасмы,  
як згібы тонкай бліскавіцы.

Яна звязала косы бантам  
і стала зорная над лесам:  
дзівілася на тую банду,  
што ў Беларусь прышла з Адэсы.

На мосьце моцна спала варта,  
а коні тупалі па полі;  
каля агню гулялі ў карты  
на лёс, на шчасьце і на долю.

Якая съмешная наіўнасьць:  
ня знаць, што долю сваю самі  
яны расстрэлілі нявіннай  
сваймі белымі рукамі.

І дзень наступнага, бяспрэчна,  
рыхтуе съмерці падарунак:  
схінуўся важка мост над рэчкай  
і зазывінелі рэйкі-струны.

— Трывога!—слаўся нечы голас,  
шчапаўся часткамі па лесе:

— Калі ня свой—паўсотні голаў  
на соснах гэных вось павесяць.

— Вы чуецце падземны рокат—  
бяды бяду нясе атраду:  
цягнік імчыцца й недалёка,  
якую можам даць мы раду?!

— Раскідаць рэек ня ухопім—  
сыгнал трывожны запаліце:  
зяляжам самі у акопы,  
цягнік павінен супыніцца.

І вось у змроку прадсвітальным  
на стромкім насыпа адхоне,  
як водблеск месяца аддалыні,  
замігае агонь чырвоны.

### Тривожны сыгнал

Быццам віхар з вятрамі, імчыцца цягнік,  
толькі рэйкі ззвіняць, толькі рэйкі гудуць:  
праяжджае шпарчэй і шпарчэй машыніст  
за вярстою вярсту, за вярстою вярсту...

Адшумелі лясы, прамінулі палі—  
як-жа мост прамінуць, пераехаць раку?  
І трывога расьце—гэта скруха зямлі—  
і ЧэКа—начаку і ЧэКа—начаку.

— Хто там съмелы такі, каб цягнік тарнаваць?!

— Ня спыняй цягніка, ня спыняй машыніст,  
бо за здраду з плячэй паляціць галава!..  
А цягнік—павальней, прыпыніўся цягнік.

І як шэлест лясны, пракаціўся прытоены рокат:

— Гэта ён...

— Гэта ён нас прывёз на пагібель!

— Перарэзаны шлях...

— Сэмрафорам закрыта дарога...

Нехта плакаў і біў галавой сваёй шыбы.

Звон разьбітага шкла пакалечыў душу чалавека,  
жах звярыны зъявіўся ў вачах бяспрытомных,  
бацька сына свайго мог на век абязьвечыць,  
каб самому пажыць хоць бадзягай бяздомным.

І расла навальніца няnavісьці дзікай і злос্বіці,

нехта крыкнуў тады:—расстряляць комісара!..

І з вагона ў вагон, як дэпэша па радыё Роста,  
абляцела чэкістых усіх тэлеграма.

Знэрваванай хадою прышоў комісар,  
быццам сэрца пачула трывожныя весткі;  
ён халодным дакорам шкляных акуляр  
паглядзеў на съянне на абвестку.

А пасьля глянуў ветла на чорных людзей,  
загадаў праз хвіліну знайсьці машыніста,—  
і пятнаццаць чэкістаў пашло да дзьвярэй,  
а паўсотні маўчала чэкістаў.

Комісар: Што-ж, сябры!—расстряляйце мяне,  
знаю ваши намеры ліхія...

З нас нікога тут съмерць ня міне—  
дываном сваім белым накрые.

— Перарэзала banda наш шлях—  
сэмрафор у трывожным сыгнале.

Покуль змрокам спавіта зямля,  
нас ня будзе трывожыць навала.

— А калі загарыцца зара,  
калі сонца на пасеку выйдзе—  
прыдзе вораг душу забіраць,  
насыміхацца над намі ён прыдзе.

— Адабраўшы усё: і душу  
і надзею на шчасьце краіны—  
павядзе пад насымешлівы шум  
і павесіць на першай асіне.

— Будзе клікаць сыноў Беларусь,  
а нямеюць ад крыку палеткі;  
выйдзе к Нёму на стоптаны рум  
і чакаць будзе радаснай весткі.

— А калі вецер весткі прымчыць,  
тыя весткі душу яе вымуць:  
будзе жыць-жабраваць, клянучы,  
што сыны аддаліся жывымі.

— Што-ж, браты, расстраляйце мяне,  
толькі ворагу я не аддамся:  
усёроўна нас съмерць ня міне—  
без яго лепей згінуць, прынамсі!...

А ні слова адказу ня чуў комікар,—  
затаілі трывогу і роспач чэкісты,  
толькі нехта нясьмела ў цішы адказаў,  
што яны не знайшлі анідзе машыніста.

Спахмурнела тады ў комісара чало:  
— Без яго, можа, будзе загінуць лягчэй...  
І паўсотні бялявых і русых галоў  
Закрычала шаленствам маўклівых вачэй.

Бліскавіцай прабегла халодная дрож,  
комікар затаіў гэты боль галавы,  
павярнуўся і вышаў...

— А ну, паравоз—  
і пагладзіў ласкова рукой паравік.

Уздыхнуў, застагнаў і няроўнай ступой  
зварухнуўся цягнік і павольна пашоў.  
Людзі біліся ў съцены сваёй галавой,  
валасоў вырываючы пасмамі шоўк.

Ўсё здавалася—зараз, як толькі на мост,  
зварухнецца зямля, як пад бураю сад,  
сымэтрычнасьць сусьвету ахопіць хаос  
і загіне навекі жыцьцё і краса.

А цягнік ўсё ішоў: і трывожны сыгнал,  
і масты, і зasadы мінуў ён даўно,  
за вярстою вярсту камікар яго гнаў,  
не шкадуючы цвёрдых жалезістых ног.

### На новыя прасторы

Мінула ноч і сонца ўсталала,  
на ясны вышла небакрай,  
пялёсткаў скр诏ь нарассыпала—  
няхай пад ветрамі гараць.

А ветры лёгкія здалёку  
насustrач беглі цягніку:  
віталі ветлы яго лёскат  
і пошчак несьлі за раку.

Яны разносілі трывогу  
і скруху сэрцаў маладых,  
віталі нашу перамогу  
у десьнях славілі уздым.

Цягнік імчаўся далей, далей—  
бліжэй да сонечнай красы,  
і расьсьціліся па шпалах  
чыгунных рэек паясы.

Яны вялі да новых боек,  
да новых такжа перамог,  
каб сілы нашыя удвоіць,  
каб пролетары перамог.

Вялі на новыя прасторы,  
каб такжа іх адваяваць  
і запаліць над імі зоры  
Комуны съветлай харства.

### Замест эпілёгу

Пашлі ў далёкае выгнанье,  
як на вадзе ідуць кругі,  
і дні вялікага змаганья  
і ночы цёмныя тугі.

На небе расьцівітае яснасьць,  
як пацалунак маладой.

Мае сябры, якое шчасьце  
прайсьці жывому над вадой!

Мінуць трывожныя сыгналы  
і павахтаваныя масты,  
дзе ў старасьвецкіх прычындалах  
стаяць ад крытыкі пасты.

У шатах новага пакрою,  
прыкрыўши рыцарскі саян,  
пяром вялізманым узброен  
галоўны іхні атаман.

А навакол яго штукмайстры,  
як слугі верныя яго,  
вянкамі руж і белых айстраў  
прыгожаць меднае чало.

Як дзень, так ноч—нямая суткі—  
 (нямала часу перайшло)  
 адценьні радасьці і смутку  
 і не кранаюць медны лоб.

Рукой—халоднаю ігліцай—  
 ён ставіць творчасьці пяцаць:  
 за сум поэзій—ядзініцу,  
 за радасьць прозы—ставіць пяць.

Мае сябры, якое шчасьце!—  
 мінаем варту—край зямлі—  
 і хвалі шоўкавыя лашцаць  
 пяшчотай-негай караблі.

Гараць трывожныя сыгналы  
 і вораг вабіць на спачын,  
 а караблі ўсё далей, далей  
 плывуць па сонца ў далячынъ.

Нішто ня зверне іх з дарогі:  
 ні навальніца, ні скавыш,  
 ні мора грозны тайны рокат,  
 ні съмерць адважных стырнавых.

Тым больш, варожыя сыгналы  
 з агнямі злосьці і маны,  
 што караблі іх абагналі,  
 што ў задзе кінуты яны.

Мае сябры, надзея цвельіць,  
 што не рассыплецца краса,  
 і караблі на ветразях на белых  
 яе дамчаць у зорны сад.

А не ўтаймуем буры словам,  
 ня дойдуць караблі ў той край—  
 мы сонца цвет і пурпурасьць  
 на цвёрдых вынесем руках.

## Кузьма Чорны

### З д р а м ы

#### Асобы ў гэтым малюнку

Сяргей—бяздомны валауга, парабак, гадоў 36.

Стась Міхалінчык—селянін. Валасы такія рэдкія, што здаецца лысы м хітры, але хітрасць яго—ня хітрасць злачынцы; любіць пакпіць над кожным; жартаўлівы; гадоў 45.

Лявон—лясны аб'ежчык. Чорны, дробнатвары; 38 год; спакойны чалавек.

Агата—гаспадыня, жонка аб'ежчыка, 34 гады, чарнявая, з колерам сялянскай утомленасці на прыгожым твары, але съвежая і здаровая.

Таня—сёмы год.

Міхалка—дзевяты год } іх дзеци.

Якуб Якубоўскі—старшы музыка, былы дзяк, год сорак два; трохі сутулаваты ў шырокіх плячах

Музыкі—(капэля). Скрыпкі. флейты, басэты.

Зацішны куток аб'ежчысавага двара. Каля адчыненых дзвіярэй пуні Сяргей малюе калёсы, курыць махорку і спрытна паплёўвае на калясо. За пуняю—сьцяна хвойнага лесу. Сонечны дзень у канцы ліпеня; далёка за поўдзень. Сяргей пробуе съпявача пад нос нявыразным напевам. Зылева цераз пералаз зьвешваецца нага і пасыля перакідаецца постаць Стася Міхалінчыка ў палатанай камызэльцы і з пугаўём у руках; у губах папяроса, у руках запалкі; садзіцца на пералазе закурваючы; ад пералаза ідзе сабе як ішоў; раптам, убачыўши Сяргея, схамянуўся, прыпініўся, прыглядаецца, аж жахнуўся.

Стась Міхалінчык. Я цябе, здаецца, недзе бачыў.

Сяргей. Можа ты мяне дзе й бачыў.

Стась Міхалінчык. Дзе-ж гэта я цябе мог бачыць? От уваччу ты ў мяне стаіш, як толькі глянуў я на цябе!.. От-бо памяць у мяне, каб яна спрахла... Дзе-ж гэта я...

Сяргей. (Уілядаецца на Стася Міхалінчыка і пасля расцяівае твар жартаўліваю ўсьмешкаю). А ты, падла, лысець пачаў. Чаго гэта ты? Гы-ы...

Стась Міхалінчык. Дык і ты мяне пазнаў?.. ведаеш! Слухай... і голас знаёмы. Няўжо гэта?.. Ці ня тут, на гэтым самым дварэ, мы з табою, браце ты мой... Гадоў чатырнаццаць таму назад... Пачакай, пакажы руку. (Шпарка падыходзіць да Сяргея).

Сяргей. Нашто табе рука, што ты так не пазнаў? Пазнаў-жа.

Стась Міхалінчык. Закасай рукаў.

Сяргей. І так-жа пазнаў, калі пра руку ўспомніў. Галава!

Стась Міхалінчык. Сяргей, даўнейшы парабак старога аб'ежчыка? А бра-а-атка...

Сяргей. Чаго ты, падла, аблысеў? Гэта-ж бывала ў Стася Міхалінчыка гэтакая рыжая чупрына была, а цяпер—аж мазгі съвіцяцца.



Не шануеш ты сваіх мазгоў. (Закасвае рукаў. Стась Міхалінчык падступае бліжэй, іглядзіць, Сяргей падмірівае яму ў твар, ціха высьвіствае). Ну што, пазнаў?

Стась Міхалінчык. А братка... Зноў ты тут. Заняло-ж цябе зноў сюды, праз гэтулькі год. А-я-й, Сяргей. Дзе ты гэтулькі бадзяўся? Сяргей. Хіба малы съвет?

Стась Міхалінчык. Дык ты нідзе і не асеў за гэты час?

Сяргей. А нашто мне асядаць?

Стась Міхалінчык. Як-жа ты зноў сюды прыблытаўся?

Сяргей. Ногі прывялі. Ды-й пацягнула нешта сюды. (Маўчанка). Тут-ж, брат... Ёмкае было тагды лета!.. не забыўся? (Зноў закасвае рукаў. Стась Міхалінчык зноў разілядзвае руку. Сяргей задумённа пасъвіствае).

Стась Міхалінчык. (Задумённа). Я тады цябе быў здорава съцебануў... Думаў, што рука папалам. Думаю—зверне ён мне галаву, як выйдзе з больніцы, ажно-ж ты згінуў недзе зусім адгэтуль... Даўно ты тут зноў?

Сяргей. Ад нядзелі.

Стась Міхалінчык. Я чуў, што новы парабак у аб'ежчыка. Але што гэта якраз ты—дык... Лезу цераз пералаз, бачу—ты, і ня ты.

Сяргей. Хіба я стары гэтакі зрабіўся?

Стась Міхалінчык. Зъмяніўся. Што быў хлопец гадоў дваццаць, а што мужчына... А здаровы ты які зрабіўся, разбыўся як. Тады гэта, як съцебануў я цябе быў... па руцэ, дык напроці мяне ты быў як чарвяк, блазен... Злаваў ты тады на мяне доўга?

Сяргей. Каб тады адразу ты мне дзе папаўся, дык я цябе не пашкадаваў-бы.

Стась Міхалінчык. А цяпер?

Сяргей. Што было, тое прайшло. Няма чаго старога ўспамінаць.

Стась Міхалінчык. Я цябе хацеў шмаргануць дзе па мяккім месцы, каб не скалечыць...

Сяргей. А тут як раз, ліха ёй, рука падвярнулася.

Стась Міхалінчык. Але-ж.

Сяргей. І здорава ты мяне быў чыркануў. Тая й баба ня варт гэтага.

Стась Міхалінчык. Ты думаеш ня варт?

Сяргей. Чорт яго за бабу біўся калі. Гэта адно што пад п'янку тады падкруцілася ўся гэтая музыка.

Стась Міхалінчык. А ты-ж здаравейшы быў за мяне, і спрытнейшы... Маладзейшы... Гадоў на дванаццаць?

Сяргей. Ты цверазейшы быў.

Стась Міхалінчык. А признайся, ты тады здорава нудзеў па ёй?

Сяргей. Усяго было.

Стась Міхалінчык. Як-жа ты адразу пасъля гэтага прapaў быў, самахоць падаўся адгэтуль?

Сяргей. А ты, прызнайся, стары д'ябал, рад быў, што я табе саступіў з дарогі, што пакінуў яе? Эх ты, лысы... Жывеш, кажаш? Добрая з яе табе гаспадыня выйшла? Колькі дзяцей напладзілі?

Стась Міхалінчык. Дзяцей?

Сяргей. Але, дзяцей. (*Відаў, што неспакой нейкі апаноўвае яго*).

Стась Міхалінчык. Дзяцей?.. З ёю?..

Сяргей. Чаго ты гэтак?.. Падыдзі сюды?

Стась Міхалінчык. (*Нэрвова ўсміхаючыся*). Дык я-ж з ёю ня... гэтае... Ты што, ты слухай, кажаш ад нядзелі ты тут?

Сяргей. Але.

Стась Міхалінчык. Ну, што, як табе яна?.. Як ты што гаварыў з ёю?

Сяргей. З кім?

Стась Міхалінчык. З ёю.

Сяргей. Дзе?

Стась Міхалінчык. Ну тут, ну.

Сяргей. Чаму тут?

Стась Міхалінчык. Чаго ты дзівішся?.. Аг-га-а, вось як... ты... от што... Гаспадыні, аб'ежчыхі няма, здаецца, дома цяпер?

Сяргей. Няма.

Стась Міхалінчык. Дык ты гаспадыні свае яшчэ ня бачыў?

Сяргей. Не. А што? (*Як-бы ўстрывожана, падняўся*).

Стась Міхалінчык. Як паехала ў нядзелю ў лясьніцтва на сваю атаву, дык няма яшчэ... Вось яно... Дык, кажаш, ня бачыў яшчэ гаспадыні. (*Хітра съмляеца; адыходзіцца ад Сяргея, бярэ пугаўш пад паху, ціха пробуючы рататаць, закурвае*).

Сяргей. (*Шырокая расплюшчанымі вачымаглядзіць на Стася Міхалінчыка*). Чаго ты?.. Ты чаго? Чаму ты пра гаспадыню раптам загаварыў? (*Падступае бліжэй*). Гавары, чаго ты рагочаш? Гавары! (*Маўчаць або*). Гавары, што ты мяне круціш?

Стась Міхалінчык. Хэ-хэ, узяло цябе за ныркі... Здагадаўся?

Сяргей. Што здагадаўся!? (*Пераскааквае цераз калясо, шпарка йдзе да Стася Міхалінчыка, той адыходзіцца задам да пералаза. Сяргей хватает яго за камызэльку, прыпірае да пералаза*). Гавары, лысы грыб, ня ўводзь мяне ў злосць?

Стась Міхалінчык. Дык ты гаспадыні ня бачыў? (*Раюча. Раптам съціхае зусім*).

Сяргей. Чаго ты маўчыш? Зараз от скамячу ды калі пушчу на той бок плоту. (*Трасе Стася Міхалінчыка*).

Стась Міхалінчык. Пусьці, ты!

Сяргей. Ну!

(*Стась Міхалінчык вырываецца. Убяяе з плачам Таня*).

Таня. Міха-алка-а! (*Плача*). Дзе Міхалка! Конь у капусту ўлез.

Стась Міхалінчык. (*Сядзіць на пералазе, зашпільвае камызэльку*).

Чаго ты чэпішся, вар'ят. Што з табою зрабілася?

Таня. Дзе Міха-алка?

Сяргей. Ты не дасі рады каню?

Таня. Не-е-е.

Сяргей. Хадзем... Кудэю ён улез? Плот паламаны? Ці цераз верх ускочыў? (*Выйходзіць з Таняю*).

Стась Міхалінчык. (*Натінаецца, паднімае пугаўё*). От будзе работы! Няўжо ён і не здагадваецца, да каго зноў служыць папаў? Цікавае будзе спатканье, як прыедзе яна! Будзе штука! (*Ціха рабоча, ляпае пугаўём сабе па калошы. Ідзе ад пералаза да пакінутаі Сяргеем каляса, разілядае, спробуе фарбу пугаўём*). От Лявону калёсы малюе, з жонкаю ў госьці ездзіць. Ці ня сам за фурмана сядзе? (*Задумённа съмляеца*).

*Цераз пералаз пачынаюць пералазіць адзін за адным музыкі. З імі Якуб Якубоўскі. Трохі пад хмелем. Якуб Якубоўскі п'янейшы за ўсіх.*

Якуб Якубоўскі. Здароў, Стась!

Стась Міхалінчык. Здароў. Адкуль вас гоніць, цэлую капэлю?

Якуб Якубоўскі. На Якімовічаўскіх хутарох вясельле гралі. Ад нядзелі гулялі.

Першы музыка. Страшэнная моц колькі кілбас пераелі. (*Садзіца на калоду, падкручвае струны*).

Другі музыка. І гарэлкі колькі перапілі! (*Прыпіраецца плячуком да плоту*).

Трэці музыка. А дзяўчат было!.. Багатая шляхта вясельле спраўляла.

Якуб Якубоўскі. Ціха, вы, майстры!.. Стась, маеш курыла?

Стась Міхалінчык. На.

Якуб Якубоўскі. А ў мяне дома ні кошана, ні вожана.

Стась Міхалінчык. А ты ўсё, падла, вясельлі граеш. Лягчэйшы хлеб!

Якуб Якубоўскі. Упраўлюся, калі захаджуся... Галава баліць... Братка ты мой!.. Лявон можа й крыўдзіцца, што мы цераз яго двор ход зрабілі... (*Курачы, садзіца каля недамалёванаі каляса. Музыкі— некаторыя садзяцца, некаторыя топчуцца*).

Стась Міхалінчык. Якуб!

Якуб Якубоўскі. Чаго ты?

Стась Міхалінчык. Ці памятаеш ты Сяргея?

Якуб Якубоўскі. Якога Сяргея?

Стась Міхалінчык. Што даўней, гадоў дванаццаць мо' таму, тутака ў старога аб'ежчыка парабкам служыў.

Якуб Якубоўскі. Гэта якога ты цераз аб'ежчыкаву дачку чуць не скалечыў быў?

Стась Міхалінчык. Але. Нашто старое ўспамінаць.

Якуб Якубоўскі. Памятаю я яго.

Стась Міхалінчык. Дык ён цяпер ізноў тут.

Якуб Якубоўскі. Дзе?

Стась Міхалінчык. От тут, о! На гэтым самым дварэ зноў слу́жыць наняўся.

Якуб Якубоўскі. Ну!?

Стась Міхалінчык. Бяз ну.

Першы музыка. Той самы Сяргей? І да тае самае папаў зноў? Тагды вельмі-ж падаў за ёю—лоўкая была дзяўчына—а гэта гаспадыня яго, самая сапраўдная... Як гэта ты тагды, Стась, думаў, што яна за цябе пойдзе? Ты-ж напроці Сяргея стары й тагды быў.

Другі музыка. Няўжо Сяргей ізноў тут? Ці даўно? Нешта-ж ня відаць яго было.

Стась Міхалінчык. Ад нядзелі. І яе яшчэ ня бачыў.

Якуб Якубоўскі. А што табе гэта ўкалола.

Стась Міхалінчык. Што?

Першы музыка. Як гэта, Якуб, ты казаў, тая полька граецца, калі съціхае ўтур, дык зараз на дзьве струны хватаць?

Другі музыка. Але, на дзьве. Бо другая струна павінна быць заместа ўтуру.

Першы музыка. О гэтак? (*Пробуе траць*).

Якуб Якубоўскі. Ціха вы, майстры!

Стась Міхалінчык. Заграй, браце, заграй... Што ты яго съцішаеш, няхай заграе... Грай, ня бойся.

Якуб Якубоўскі. Чаго яму баяцца... Хадзем. (*Паднімаецца, выцірае хустачкаю лоб і ў сярэдзіне шапку. На твары ў яго маўклівія, стомленая ўсмешка*).

Стась Міхалінчык. Чаго хадзем, утнече што-небудзь. Што вы гэтак патаміліся? Гультайскі хлеб ня цяжкі.

Якуб Якубоўскі (*Кліва*). Ах, як ужо ты, ліхен'ка табе, утаміўся, каля гэтага каляса курачы! (*Нешта іаворыць Стасю Міхалічыку*).

Першы музыка. Што ты нас гультайямі робіш!

Другі музыка. Але, работнік знайшоўся.

Першы музыка (*Пробуе траць польку*). Здаецца, гэтак у тым месцы? Якуб!

Якуб Якубоўскі. Га?

Першы музыка. Гэтак? пытаю! (*Грае*).

Якуб Якубоўскі. Не, ня гэтак.

Першы музыка. А як?

Якуб Якубоўскі. Нешта я й сам ня памятаю. У галаве ў мяне ўсёроўна, як у цыгана за пазухаю.

Стась Міхалінчык. Чаму?

Якуб Якубоўскі. Цёмна і пуста. Ніякае персьпякцівы.

Стась Міхалінчык. А ні-ні?

Якуб Якубоўскі. А ні каліва.

Стась Міхалінчык. То чаму ты дзякоўства кінуў?

Якуб Якубоўскі. Што ты мяне спавядаеш! Пашоў ты!

Першы музыка. Халера яго ведае, у каторым гэта месцы на дзьве струны трэба націскаць!

(Ціха ірае на скрыпцы. Адзін за адным далучаюцца да яю неўзаметку музыки. Граюць усе. Зьяўляецца Сярэй).

Стась Міхалінчык. Ня лішне весела ад вашага гэтага граньня. (Моўчкі слухае. Да Якубоўска а.) Ты дык ня піў-бы, ня еў-бы, абы каб граць табе.

Якуб Якубоўскі. Чаму ня піў-бы! Нашаму брату выпіць трэба.

Першы музыка. Наш брат дзе грае, там п'е і гуляе.

Другі музыка. А няхай яно згарыць, сабачая работа. Унь людзі сена возяць, а я каторы дзень лынды б'ю. Хоць дадому ня йдзі! Чэрці яго ведаюць, з якога боку там пачынаць цяпер.

Стась Міхалінчык. Я табе даўно казаў, што ты ў сабачую скурү пусьціўся. От будзеш гэтак валачыцца па людзях ды ўсё граць на чужую пацеху, пакуль сам душэю заграеш.

Другі музыка. Можа ты й праўду кажаш. (Садзіцца на бервяно)

Сяргей. Якую там праўду, брэша падла.

Якуб Якубоўскі. (Выцірае хустачкай лоб; уілядаецца ў Сярэя).

Здаецца гэта ты й ёсьць.

Сяргей. Але, гэта я.

Якуб Якубоўскі. Мне ўжо добрыя людзі казалі, што ты зноў тут. Ой, даўно-ж я цябе ня бачыў.

Сяргей. Дык паглядзі.

Якуб Якубоўскі. (Падыходзіць да Сярэя). Здароў! (Цалуеца з ім).

Сяргей. Э, ты ўжо сёньня чарку выпіў.

Якуб Якубоўскі. Ды-й не адну... з вясельля йду.

Сяргей. Якім ты цяпер простым чалавекам стаў. А тады бывала... Памятаеш, як я табе сена вазіў... Дзякоўства мусіць кінуў ужо? Цяпер гэта не ў модзе?

Якуб Якубоўскі. (Маўчыць, выцірае хустачкою лоб.) Ат... (Зьяўляюцца Таня й Міхалка).

Стась Міхалінчык. (Да дзяцей). Калі мама прыедзе?

Таня. Тата казаў, што мама прыедзе сёньня.

Міхалка. Тата ў капераціў пашоў па цвікі.

Таня. І па селядцы. І там будзе чакаць, пакуль мама будзе ехаць.

Бо мама адна не пераедзе цераз масток: жарабіца баіцца.

Сяргей. Дык як-жа ты, Якубе, жывеш?

Якуб Якубоўскі. Людзей музыкаю цешу.

Першы музыка. Вясельлі граем.

Сяргей (Кпліва да Стася Міхалінчыка). І табе ён вясельле граў?

Стась Міхалінчык. От можа ён і табе неўзабаве заграе. (Да дзяцей). Дык калі мама прыедзе?

Дзеци. Сёньня.

Усе маўчаць і пераілядаюцца. Сярэй глядзіць на Стася, той холадна сімляеца.

Якуб Якубоўскі. Ціха, майстры.

Музыка. Мы-ж ціха.

Якуб Якубоўскі. Ціха ты, маханік!.. Хадзем.

Музыка. Ну ў разьбірае, каб на яе агні. Каб ведаў, дык ня піў-бы гэтакаю гарачынёю.

Якуб Якубоўскі. Галава баліць і сон марыць. Дурная галава заўсёды сама сабе пашкодзіць.

Стась Міхалінчык. Галава-то твая разумная.

Якуб Якубоўскі. Але дурань яе носіць.

*Музыкі раючуць. Сяріей, съмяючыся, зноў бярэцца за калясо. Музыкі йдуць з двара. Якуб Якубоўскі бярэ падруку Стася Міхалінчыка і ідуць астатнімі.*

Стась Міхалінчык (*Кпліва да Сярія*). От зараз пабачыць сваю гаспадыню. (*Да Якуба Якубоўскаіа*). Ён яшчэ ня ведае, што ў яго за гаспадыня.

Сяргей. Стась, я дагадваюся, няўжо? Гавары, гад!

Стась Міхалінчык. А што табе гаварыць? (*Съмляецца*).

Таня ў Міхалка. Мама прыехала. (*Бяруць з двара сустракаць*.

*Сяріей нэрвова закурвае*).

Стась Міхалінчык (*Да Сярія, зъбянтэжана съмяючыся*). Твойго гаспадара мусіць хутка адсюль высяляць.

Якуб Якубоўскі. Чаму?

Стась Міхалінчык. Пасёлкаўцы ўсю гэтую дзялянку адсудзілі ад лясьніцтва.

Якуб Якубоўскі. Можа цяпер і мне зямлі падбавяць.

Стась Міхалінчык. Ты-ж і гэтае ўрабіць ня можаш. Ты прывык, падла, да лёгкага хлеба. Колькі ты разоў дзякоўства з сябе ня скідай—усёроўна...

Якуб Якубоўскі (*Цяйнулы пад руку Стася Міхалінчыка*). От я калі заходжуся, дык у камуну падамся.

Стась Міхалінчык. Які цябе чорт там прыме?

Якуб Якубоўскі. Чаму? Музыку ў там любяць... Я ахвотна.

Стась Міхалінчык. Думаеш, там гарэлка дармовая будзе?..

*Сыходзяць з двара. Чуваць, як Якубоўскі вітаецца з нейкім за сценай. Праз двор прыйхаліць Аіата, з ёю Лявен і дзеци.*

Лявен. Вось чалавека я наняў на два тыдні памагчы касіць. Мне з сярэдзінаю за гэтыя дні яшчэ горш стала. Ледзьве хаджу.

*Аіата глядзіць на Сярія. Пазнае. Твар у яе выцяіваецца. Таксама ў маўклівым хваляваныні глядзіць на яе Сярій. У Аіаты падае з рук пакунак. Цераз плот перавешваюцца цікаўныя твары Міхалінчыка і Якубоўскаіа. Цішыня.*



## Бязбожны сын

На песьню радасьць прамяняў  
Ваш чулы брат, бязбожы сын.  
— Хто ты, поэзія мая,  
На тле зруйнованых съвятынь?

Я запалю зарой съячу  
І правядзема нач адны;  
Цябе расцалаваць хачу,  
Дачка старога сатаны!

У слове смагне вуснаў жар,  
У персях—палкае віно.  
Поэзія, твой сочны лаўр  
Я завіваю у вянок.

Гатоў цябе я ўсю скусаць,—  
Шуміць настрой хмельны штурм.  
Аддайся мне, аддайся ўся—  
Душой і целам стройных форм.

Хай косы вецер растрасе,  
Няхай засьвеціць дзень ярчэй!  
Малюся я тваёй красе,  
Як, можа, аніхто яшчэ.

Я зьведаў шмат тваіх уцех,  
Я зьведаў боль пясьнярскіх мук;  
Часамі проста вар'яцеў,  
Съціскаючы далоні рук.

Пра гэта знаеш толькі ты  
І белай поўначы зара.  
Перада мной былі лісты  
З балочым росчыркам пяра.

Сказала ты:—поэт, ня рві!  
Прыклей іх лепей да съцяны.—  
Адчуў я пульс твае крыві,  
Дачка старога сатаны!

Калі, калі ты мне ўліла,  
Што гэтак разьбірае дрож?  
Віецца мой пясьнярскі шлях  
Каля параненых бяроз.

Па ім не прапаўзе зъмяя  
 Пад змрокам зморана-густым.  
 З табой, поэзія мая,  
 Маліўся я каля руін.

### Радасны дзікун

Калісь на дзень маліўся трэйчы  
 І верыў у цябе, мой бог!  
 Цяпер-жа больш ужо ня кленчу  
 І не цалую раны ног.

Мастак з граніту крыж твой высек  
 І на крыжы сябе распіяў.  
 Гарэлі зоры ў сініх высях,  
 Маўчаў натомлены разъбяр.

Ён сам сабе ніяк ня верыў,  
 Ня верыў змораным вачам.  
 — Забойца з гостраю сякерай!—  
 Яму над вухам хтось крычаў.

Бялеў сярпом над зоркай месяц;  
 Мастак рукамі ў неба трос:  
 — Хто хоча радуйся, хто съмейся,  
 Імя распіятаму Хрыстос!—

Съпявалі ветры, беглі людзі,  
 Съмняўся радасны дзікун.  
 Вякі ніколі не асудзяць,  
 Настрой ў першабытных струн.

Бялявы сънег авее скалы,  
 Авее вусны хараству.  
 Ў садох душы-ж цвярозай скнары  
 Ніколі кветкі ня цвітуць.

Заўсёды блёклых лісьцяў колер  
 І сонных ветраў супакой.  
 Яму заўсёды ў голаў колюць  
 Сухія нарасьці сукоў.

Стаіць на варце веры з доўбняй  
 І хоча ўрай усіх сабраць;  
 Ня гэтакі поэт бяздомны  
 І ты, далёкі мой сабрат.

Людзям уцеху мы прынеслі,  
 А самі сумныя да сълёз.

Мае бязбожныя вы песні,  
За вас хай моліцца Хрыстос!

А я такім і застануся  
Да съмерці дзён маіх зямных.  
Успомняць, можа, ў Беларусі,  
Калі зазвоняць у званы.

## Крэматоры

Даўно адшумелі каліны  
І вербы вясковай тугі...  
Гляджу я на корпусы клінік,  
На съвет сумятлівы, другі.

На вокнах апушчаны шторы,  
Завешана крэпам душа.  
Ніколі ня съвецяць тут зоры,—  
Няма ім каго уцяшаць.

Бухгалтэр у змрочнай канторы  
Зълічае профэсараў труп...  
Хачу я зайсьці ў крэматоры,  
Пабачыць чужую сястру.

Заўсёды ў ім трупы пылаюць  
І сыплецца попел касьцей.  
Ноч ловіць апалены палец,  
Ноч туліцца з страху да съцен.

Сум бровы маўклівия хмурыць,  
Калі хто праходзіць сюдой.  
Ня труны, а чорныя урны  
Выносяць праз дзъверы гадоў.

Са мной тут нікога з знаёмых,  
Нікога з сяброў і радні.  
Я ўспомніў пах жытнай саломы,  
Я ўспомніў пражытыя дні.

## Усьміхацца, ці не?

Як сэрца у песні пагасьне  
І холадна стане души,  
Тады перад месяцам ясным  
Іскрынкі пачну цярусяць.

Падходзьце, хто хоча, лавеце,  
Іх пушча цярусяць, трасе.

Вы скажаце,—жудасны вецер  
Салому ірве на страсе!

Ну, што-ж, хай ірве, хайр азносіць—  
У гэтым уzechа яго.  
Вясновыя цёплыя росы  
Заўсёды іскраца агнём.

Ня мне перад імі ўсьміхацца,  
Ня мне іх рукамі зъбіраць.  
У беднай поэтавай хаце  
Агні залатыя гарашь.

---

## Хто адседзіць?

Вясна глянула таксама і ў турму. Ніколі я ня бачыў нічога больш съветлага і празрыстага за гэты маленькі кавалачак неба ў чорным чатырохкутніку кратай. Ма' быць толькі дзіцячыя вочы. Але яны не маглі ўсьміхацца праз мае краты, тымчасам як кавалачак сіняга неба зьяўляўся там усё часьцей і часьцей.

А за ім зірнула і сонца. Спачатку боязна кідала свае праменіні на самы край вакна, але пасля набіралася ўсё большай і большай съмеласці. І ў такія дні мая камора напаўнялася залатым, радасным съятлом. Працягнуўшы над галавой рукі, я песьціўся і стаяў пад праменінамі сонца. Я съмяяўся зусім ціхенька, але на маіх вачох блішчэлі сълёзы.

Турэмны вартаўнік выпусціў мяне ў карыдор. Вялікае канцавое вакно было адчынена. Праз яго далёка відаць былі фіялкавыя лясы. Сънег вобач чыгункі ўжо растаў. Дзесяці зьвінелі дзіцячыя галасы, хоць іх саміх я ня бачыў. Дзесяці граў грамафон. Гэта былі вольныя гукі, якія імчаліся праз вакно. Воля, воля, воля!..

Але да вакна йсьці забаронена, і ў карыдоры стаяць нельга. Я пайшоў у прысенак прыбіральні, што служыў у нас за ўмывальню. Тут таксама съвяціла сонейка праз высокае кратчастае вакно. Калі ўзълезьці на перавернутае вядро, можна ўбачыць чыгунку, па якой імчайся цягнік. Сэрца неяк шчаміла і моцна білася, ірвучыся за ім усьлед. Эх!..

У гэтым прысенку каля вакна стаяў чалавек невялікага росту шэры як зямля, з маленькай, чорнай, рэдкай бародкай. Яго жылістая шыя была нічым ня прыкрыта, а рот быў разъязлены, быццам ён чагосці прагнуў. Стоячы так, ён быў пад сонцам, якое кідала свае праменіні на яго аголеную шыю і ў разъязлены рот. У руцэ тримаў адбіты кавалачак люстэрка, у які амаль праз кожную хвіліну разглядаў сваё горла.

- Што ў вас баліць? — запытаў.
- Горла! — прашаптаў ён ледзь чутным голасам.
- Што з горлам?
- Канец. Доктар сказаў — сухоты. Паглядзеце, ці ня ўбачыце там чаго.

Я паглядзеў ягонае горла. Гартань і павялічаныя мігдаліны былі пакрыты белай сълізью

— Ну, мабыць ня так ужо й страшна? — запытаў ён і паглядзеў на мяне з просьбаю ў вачох, быццам ад майго адказу залежала яго жыцьцё і съмерць.

— Ня ведаю, не спэцыялісты. Мне здаецца, што нічога страшнага яшчэ няма.

— Вы думаеце!—гукнуў ён, і вочы яго заблішчэлі.—Я таксама думаю, што нічога страшнага няма, а доктар, як той папугай, усё гаворыць: „Яшчэ з год засталося жыць, яшчэ толькі адзін год“. Але ў мяне спакайнейшае сэрца. Каб толькі на сонцы мог бы часьцей пастаяць, тады ўсё было-б добра, але нагляднік не дазваляе, гоніць назад у камору. Там у нас сонейка няма. Таму я лгу яму, кажу, што жывот баліць, і прыходжу сюды часьцей.

Ён зноў з разъяўленым ротам прагна шукаў праменіняў сонца. У дзверы высунулася рудая барада наглядніка.

— Ругтайс, зараз-жа назад у камору! І вы таксама! Тут вам ня месца зьбірацца!

На другі дзень было такое самае сіняе неба.

Ругтайс зноў стаяў пад праменінямі сонца ў прысенку прыбіральні. Дзяжкурыў другі нагляднік, які прыхільны быў да мяне. Я пачаў з Ругтайсам доўгую гутарку.

— За што сядзіце?

— За піяніна

— Як гэта за піяніна?

— Так... Рэзьбіў аднойчы піяніна, дый піяністу таксама давялося. Каб вам было вядома, буду казаць з самага пачатку. Так, але дзе шукаць пачатку? Ці ў дзіцячых гульнях, калі рабіў з вярбовай кары сівісьцёлачкі і сівістаў як шпак? Ці ў вучнёўскіх гадох, калі з трывогаю ў сэрцы слухаў як настаўнік іграў на роялі? Аднойчы нават увабраўся ў яго пакой і выцяў па белых цудоўных костачках усімі дзесяцьма пальцамі. Ніяке музыкі ня было, але настаўнік паставіў мяне ў кут, і я горна плакаў. Пасьля я нават прасіў бацьку, каб аддаў мяне вучыцца граць на роялі. Бацька толькі пасьмяяўся—на такое глупства ў яго няма грошай.

А мо' пачатак трэба шукаць толькі там—каля Гумбінэна? Вы зъдзіўлены? Што я маю агульнага с Гумбінэнам? Маю. Я быў на вайне цэлых пяць гадоў

У Ўсходній Прусіі. Каля Гумбінэна мы пайшлі ў наступленье. Налева і направа ад мяне падалі таварышы. Я быў раздражнены, як зъвер. Калі ўвайшлі ў мястэчка, яно нібы вымерла. Толькі з аднаго адчыненага вакна чуліся гукі роялю. Я ніколі ня мог спакойна ўспрымаць гэтых гукаў. Яны заўсёды хвалявалі мяне да глыбіні душы. Але на гэты раз яны выклікалі адтуль толькі злосць і няnavісьць.

Можа быць, што гэтая няnavісьць захавалася там з того часу, калі настаўнік паставіў мяне ў кут за тое толькі, што я дакрануўся да роялю. А мо' яна ўзынікла раптам з прычыны контрасту, бо я быў галодны, змучаны, чорны, з мазалямі на нагах і з прастрэленым плячом, а адтуль, зъверху, чуліся мэлёдичныя гукі роялю, быццам нічога не здарылася.

Не, каб вораг, ды яшчэ й пераможаны, съмяяўся з нас?

З некалькім жаўнерамі падняўся я па прыступках наверх, адкуль чулася музыка. У вялікім прыгожым пакоі за роялем сядзеў стары мужчына і граў. Мы адцягнулі яго прэч ад струманту.

Ня кажучы ні слова, ён прыхіліўся да съяны і глядзеў на нас пустымі вачыма. Толькі пасьля я зауважыў, што ён быў съляпы. Я падбег да роялю. Цяпер ён, даўно жаданы, зноў быў у маіх руках, бо ў гэтym мястэчку я быў пераможнік. Са злоснай радасцю лупцануў я па клявішах. Яны павінны былі слухаць свайго ўладара і гучэць, гучэць...

Дарэмна. Яны завылі як раненая жанчына. Загрымелі, загрукаталі, як каменьні, што коцяца з гары, руйнуюць і нішчаць усё на сваім шляху.

Добра, добра! Вы ня хочаце мне аддацца! Дык не чакайце жаласьці!

— Хлопцы, выкінем рояль праз вакно! — крыкнуў я.

— Пабачыце, што там будзе!

Маё вар'яцтва ахапіла таксама й маіх таварышаў.

З крыкам і съмехам яны штурхалі рояль да вакна.

Стары нешта мармытаў на нямецкай мове і вадзіў рукамі ўсьцяж съяны, быццам хочучы нас затрымаць.

Ніхто на яго не глядзеў.

Вакно было вялікае, паўкруглае. Выцягнуць праз яго рояль было льга. Раз, два, тры, гоп!

Чорнае бліскучае цела з хвіліну гойдалася ў вакне, а потым паліцела ўніз з трэцяга паверху.

Я яскрава пачуў, што зьнізу йшоў ня то стогн, ня то крык. Нечалавечы, без канца жаласьлівы стогн.

Мы сышлі ўніз па сходах. На вуліцы ляжала куча чорных абломкаў. Белыя клявіши блішчэлі насупроць, як ашчэранныя зубы мерцьвяка. Я ня мог глядзець на гэты малюнак. Пабег, уламаўся ў першы вінны пограб і напіўся...

Вы глядзіце на мяне з такім запытаньнем? Ці не за гэты рояль я асуджаны? Не, не! Начальнік толькі пасъмяяўся з нашага забойства ды сказаў: „Малайцы хлопцы!“.

Але пачынаючы з гэтага дню, мой пал да роялю набыў садыстычныя характеристар. Я хацеў яго зьняважыць, абраціць, зьнішчыць, каб адпомсьціць жыццю за тое, што сам быў зьняважаны і абраханы. Перажыць давялося шмат розных здарэнняў і прыгодаў. Стаяў па горла ў балотнай вадзе, гніў у вакопах і ваенных шпіталях, абстрэльваў з кулямёта варожых салдат, што тапіліся ў вадзе: яны хацелі абыйсьці нас па рэчцы, але тонкі лёд пад імі праламаўся. О, што гэта быў за малюнак, калі іх твары мільгаталі сярод

льдзін, а вусны па-чалавецку прасілі ратунку; на гэтыя просьбы адказваў толькі кулямёт, якому да ўсяго чалавечага ня было ніякае справы.

На другі дзень я атрымаў награду. Вядома, не за ратаванье тых, што тапіліся, як вы можаце падумаць.

Калі пачалася рэвалюцыя, я быў сярод першых — і шукаў буржуйскіх рояляў, рояляў, рояляў, каб іх зьнішчыць.

О, што гэта была за асалода зьнішчаць тое, што так шалёна любіў! Для мяне яны былі далёкімі і таму я помсьціў. Але рэвалюцыя ня толькі нішчыла. Прагучэў новы магутны кліч — скончыць зьнішчэнне: аднавіць, будаваць, тварыць! Гэтага рабіць я ня мог. Творца ўва мне быў загублены. Мне ў рэвалюцыйнай краіне больш ня было чаго рабіць. Я вярнуўся ў Латвію.

Думаў пачаць ціхае жыцьцё ў родным куточку, дзе першы раз граў на вярбовай дудачцы. Толькі праца й цішыня маглі вылячыць мой хворы організм. Падаў заяву на зямлю. Адмовілі. Я ня служыў у латышскай армії<sup>1)</sup>.

Падаў ружовы ліст<sup>2)</sup>. Адмовілі. У мяне ня было ніякага інвэнтару, і я ня мог самастойна наладзіць сваю гаспадарку. Пачаў прасіць пэўныя ўстановы, каб дапамаглі. Але і тут нічога. Бач ім трэба пасьведчаньне, што за мной ёсьць зямельны надзел. Нарэшце трэ' было кінуць надзею на стварэнне самастойнага жыцьця ды пайсьці служыць парабкам да аднаго гаспадара.

Здарылася так, што наняўся да чалавека, з якім калісь разам жывёлу пасьвілі, у школу хадзілі і абодва разам прызваны былі на вайсковую службу. Тут нашы шляхі разыйшліся. Мяне паслалі ў агонь, а ён застаўся ў тылу, бо яго бацька быў багаты селянін і ведаў, каму заплаціць за сына. Пасьля ён служыў ва ўсялякіх інтэндантурах і карыстаўся асаблівым посьпехам сярод жонак афіцэрства. Калі ваявалі за вызваленне Латвіі, яму далі чын старэйшага лейтэнанта і залічылі ў штаб. Пазней далі ордэн Лачплесіса<sup>3)</sup>, хоць таварышы й съмяяліся, што адзіным месцам боек, у якіх ён браў удзел і паказаў асаблівую адвагу, гэта былі... жаночыя пакоі. Пасьля дэмобілізацыі ён, як малодшы сын у бацькі ды яшчэ і безъзямельны, атрымаў зямлю ў цэнтры маёнтку. Тут мне і давялося яму служыць. У яго было ўсё: жывёла, інвэнтар, прыгожая жонка і нарэшце піяніна. У мяне зусім нічога ня было.

1) Хто служыў у латышскай арміі, той атрымліваў зямлю ў першую чаргу. (Увага перакл.).

2) У другую чаргу, па ружовы місце, атрымлівалі зямлю безъзямельных і мала зямельных. (Увага перакл.).

3) Лачплесіс — волат, які фігуруе ў латыскім гэроічным эпосе. Ордэн Лачплесіса — ганаравы латышскі ордэн, якім нагараджаюць за вялікую заслугу перад бацькаўшчынай. (Увага перакл.).

Аднойчы, стоячы напалову ў съцюдзёной вадзе ільняной мачулы, я ў першы раз пачуў піяніна майго гаспадара. Усё запамятаў, стаяў і слухаў. Вільготны холад ішоў праз вопратку ў верх да самай шыі. Рукі апусьціліся і моклі ў вадзе. Адчуванье было такое, як там, на вайне, калі цела дубянела ў балотнай вадзе. І я яскрава ўсьвядоміў: той, хто там на гары граў, быў мой вораг, з якім трэба змагацца. Прастаяў я так з паўгадзіны, пакуль музыка раптам не заціхла. Зусім адубянелы вылез з ільняной мачулы. Момант гэты быў для мяне цяжкі. З яго пачаліся ў мяне сухоты. І ім скончылася няўдалае шуканьне спакою. Сваёй зьнявагаю да мяне гаспадар толькі павялічваў маю няневісьць. Ён быў лейтэнант, я толькі прости жаўнер, ён уласнік цэнтра маёнтку, я толькі парабак Але ён забыўся, што мой дух калечыўся і гартаваўся ў трыццацёх бойках.

Мая няневісьць пайшла ня столькі супроць яго, колькі супроць яго піяніна. Раз я падкрайся да вакна, каб паглядзець, як яно выглядае. Гэта было новае чырванаватае піяніна. Я падумаў, што яно падобна да маладой зачырванелай дзяўчыны. Калі нікога ня было ў пакоі, і вакно было адчынена, я ўлазіў праз яго, падыходзіў да піяніна, з запалам абнімаў яго гладкае халаднаватае цела і плакаў. Эх!.. Я аддаў-бы ўсё сваё пражытае і непражытае жыцьцё, каб толькі раз яно мне належала, каб плакала і съмяялася пад маймі пальцамі, каб съпявала, званіла і грымела, папаўняючы няўдалае жыцьцё маё. Але гэтага ніколі не магло быць! Ніколі, ніколі, ніколі!

Я выскачыў праз вакно і пабег прэч, быццам хацеў уцячы сам ад сябе. Гэтае піяніна я павінен быў зьнішчыць. Зьнішчыць за тое, што сам быў няшчасцілівы, што мой гэні мастак быў высьмеяны і загублены, што я ня меў нават і гэктара зямлі, а яго пану і валадару належаў цэнтр маёнтку. Зьнішчыць за тое, што было прыгожа, мне няпрыгожаму не па сваёй віне.

Гэта я зрабіў аднойчы вечарам, калі граў мой гаспадар. Ня ведаю, дзе ён так добра навучыўся граць. І хоць я быў невук, але ўсё-ж-такі зразумеў, што граў ён добра. Гэта яшчэ больш павялічыла маю няневісьць. З сякераю ў руцэ падкрайся я да дзьвярэй залі, адчыніў і ўвайшоў. Гаспадар не заўважыў і граў далей.

З паднятаю сякераю стаяў я з ім побач.

— Сядзі ціха і не варушыся! — крыкнуў я.

— Сьмерць тваёй каханай!

— Ты вар'ят! крыкнуў ён і хацеў хапіць мяне за руку.

Даў яму па галаве, і ён зваліўся на падлогу. Кінуўся на піяніна і разьбіў яго. Яно памерла без таго нечалавечага стогну, як тое там у Нямеччыне, а з ціхім роўным гукам...

Мяне судзілі за спробу забойства. Я не прэтэставаў. Бо ня толькі спробаваў забіць, але і забіў. Адвакат усё зазначаў, што свой злачынны

ўчынак я зрабіў у стане афэкту. Глупства. Я гэта добра перадумаў і зрабіў усё пры поўнай съядомасці. Але разам з ім я загубіў і сябе. Мяне засудзілі на чатыры гады і шэсцьць месяцаў. Тры гады ўжо адсядзеў. Яшчэ застаўся год і шэсцьць месяцаў. Доктар сказаў, што пражыву я ня больш за год. Хто тады на май месцы адседзіць тыя шэсцьць месяцаў, каб норма права была выканана? Скажэце, хто адседзіць?

Ён замоўк, пачаў кашляць, а потым доўга разглядаў у кавалку люстэрка сваё горла.

*Пераклаў з латыскай мовы Я. Доўгі.*

Т. Кляшторны

## Маці

Гарбаты цень старэнькай на съяне  
Нібы вартуе дарагую памяць.  
Бяз думак хочацца ёй так аледзянець  
Альбо наўзрыд прыдушана заплакаць.

Палохае і вабіць кожны шум,  
І нават выраз чорнае паліцы.  
Малітвай хочацца ёй прымірыць душу,—  
Ды надаела зрэшты і маліцца.

Маўчыць глухое неба, як труна,  
А на зямлі?..  
Зямлі няма спакою...  
Вакол, вакол, здаецца ёй, мана  
Аледзянела чорнаю расою.

За вокнамі трывожна на мурог  
Губляла лісьце горкая асіна...  
Сягоныня „белая“ у маці на вачох  
Забілі дарагога сына.

— О, сын мой, сын мой!  
За чые грахі  
Нас дамавіна сёньня разлучыла?  
О, я запомніла яго шляхі,  
О, я заўважыла яго злачынцу!..

Перачакаўши съветлую зару,  
Як будуць туманы на сонцы грэцца,  
Яму сама я грудзі разарву,  
Вужачае дастану сэрца.

Блудзілі здані ў цемені начной,  
Дрыжэла лісьце, падала бясьсільна...  
І...

Раптам стук у сенцах... перад ёй  
Паранены злачынца на насілках.

Халодны момант...  
Потым крык души,  
О, крык трагічны матчынага жалю  
Нямая съцены хаты аглушыў,  
І аглушыў азмрочаныя далі...

...А праз гадзіну да яго павек  
Яна краналася упоцем:  
— І ты-ж, сынок, таксама чалавек,  
І ты-ж ня вырас на балоце.

### Я-Ж НЕ АРТЫСТЫ

...Я-ж не артысты... Я поэт...  
Ды яй ня браў такое ролі...  
На вочы дымныя твае  
не прамянняю рытму волі.

З тваіх вачэй глядзіцца боль,  
І кволасьць восенскае далі...  
Яны укралі мой спакой,—  
Душу і сэрца абакралі.

А можа сам, а можа сам  
Не зачыніў вакна съятліцы...  
...У кожнай шчыліне аса...  
Душа няўмела барапіцца.

Хоць не бяды... Заўсёды тлум  
Мінае, чэзыне і праходзіць...

Нашто ты молішся Хрысту,—  
Нашто кранаеш пыл стагодзьдзяў?

Там толькі холад, толькі дым,  
Ды попел скрышаных скрыжаляй...  
Нашто кранаць магільны грым  
У тым архіве пахавальным?

Я адчыню табе душу,  
У ёй ты знайдзеш фарбы веку,—  
Азёрны шум, жыцьцёвы шум,  
Любоў і праўду чалавека.

Ты з рук маіх ад поўных чар,  
Дзе многа праўды, сонца многа,  
Адпі\*хоць мудрасьці жыцьця,  
А пакахай сабе другога.

Заўсёды мусіць быць у нас  
Запал пагоджаны з развагай...  
Людзкая рэўнасьць—ёсць паказ  
Бясьсільля, нізкасъці, зьнявагі.

Рэўнуюць там, дзе любяць „я“,  
І там, дзе людзкасъці бракуе...

Да здані, прозвішча, імя  
Я не рэўную, не рэўную...

А вось да холаду крыжоў,  
Да пустаты глыбінь надхмарных  
Я рэўнаваць цябе гатоў,  
Як Дэмон колісьці Тамару...

Ты часта ходзіш да імши,  
А я, стрымаўшы боль рыданьня,  
Гляджу на труп тваёй души  
У тым архіве пахавальным.

І здэцца там, дзе пустата  
Вартуе воцат і бальзамы,  
Трымціць труна твайго Хрыста  
З плябейскім болем і съязамі.

Пусьці на лес магільны сум,  
Тужыць і плакаць сёньня годзе!..  
І не маліся ты Хрысту,—  
Навошта кратаць пыл стагодзьдзяў?

Я адчыню табе душу,  
У ёй ты знайдзеш рытмы веку,  
Там служыць творчую імшу  
Любоў і праўда чалавека.

Ты з рук маіх ад поўных чар,  
Дзе многа праўды, сонца многа,  
Адпі хоць мудрасьці жыцьця,  
А пакахай сабе другога.

Менск 3/VIII—29 г.

A. Мрый

## Запіскі Самсона Самасуя

Скрутак другі<sup>1)</sup>

### I. Жыў чалавек, жыве яго вантроба!

Папярэдняя інтыганская фаза разьвіцьця, у якую ўступіў я, дзякуючы напружанай барацьбе з бузацирам і сывістулянтам Лінам, вельмі моцна грукнула мне ў галаву і наскролькі пракалола ўсю маю істоту. Тая склочная культура, якую разьвёў вакол мяне Лін, вельмі зьнясіліла мяне. Я хацеў ужо адбой біць. Хацеў кінуць, рынуць усё ды асесыці на бацькавай гаспадарцы.

Але раптам, нечакана для мяне, тэмп шалёнай барацьбы з Лінам значна зьнізіўся, і падзеі наяўна пайшлі ў мой бок.

Цяпер, калі я пішу гэты другі скрутак сваіх запісак, мая позыцыя больш-менш умацавалася. Зразумела, і цяпер небасхіл майго грамадзка-вытворчага жыцьця яшчэ ня зусім бяз хмарак. Небяспека яшчэ засталася. Той антысамасуіны блёк, які стварыў Лін, час ад часу дае сябе адчуваць. Гэта прымушае мяне рабіць неверагодна ўдалыя манэўры і сваячасова разрываць павуцінне варожых мне персонажаў і організацый.

За мінулы перыод свае дзейнасьці я дабіўся значных дасягненняў. Цяпер я досыць прыкметны працаўнік акруговага маштабу. Я ўжо ня жыву пад знакам вадалея. Жыцьцё маё цяпер організацыйна аформавалася. У мяне добрая кватэра з цэнтральным асяпленнем, электрычнасьць, мармуровая купель з дожджыкам, добры сад, а ў ім пышныя кветкі, якія разносяць дуротны пах і напаўняюць увесь організм салодкім, бязъмежнымі марамі. Я вельмі ўпадабаў сваё цяперашнє жыцьцё і гляджу на яго з „псыхалюбаваньем“. Праўда, наялёгка далося гэта!

Я праявіў максымальнае напружаньне сіл і шмат творчай энэргіі сконцэнтраваў, каб узьняцца на гэту вышэйшую стадыю ў разьвіцьці грамадзкага жыцьця. У далейшым мне трэба будзе адпаведным чынам зафіксаваць гэты свой соцыяльны і матар'яльны стан і дабіцца далейших посьпехаў.

Пэўная доза асьцярогі, якую набыў я за пройдзены адрэзак часу, ёсьць парукай, што тыя цяжкасці, якія сустрэнуцца на майм шляху, будуць мною пераможаны. Яны не ліквідуюць майго грамадзкага „я“.

Часта прыходзіць мне ў галаву прыказка Торбы:

— Жыў чалавек, жыве яго вантроба!

Цалкам далучаючыся да гэтых слоў, я досыць оптымістычна гляжу на далейшае разьвіцьцё падзей.

<sup>1)</sup> Гл. „Узвышша“ № 3, 4. 1929 г.

Я добра ведаю, што кашаль бяз колік нікуды ня варты (Торба), і што трэба выпіць да самага доныя кэліх гарчышнага жыцьця, толькі пры гэтай умове зразумееш і адчуеш слодыч існаваньня наогул.

Вось прадпасылкі майго оптымізму. Нядаўна мяне конфідэнцыйна інформавалі ў цэнтры:

— З восені мы маём намер перакінуць цябе сюды на вельмі адказную працу. Згодзен?

Мяне гэта вельмі ўсхвалявала і выклікала нястрыманае моральнае здавальненіе. Гэта прапанова найлепшы съведка маіх шматлікіх дасягненіяў. І я даў генэральную згоду на перакідку.

Съяшу падкрэсліць: у нашым жыцьці няма яшчэ выстарчаючай плянавасці. І мне немэтазгодна браць прыклад з таго цыгана, які круціў сонцам, альбо праяўляць нездаровае імкненіе скусыці цецярука, калі яшчэ не злавіў яго. А таму я да часу маўчу і не праяўляю публічна свае здаровае ў прынцыпе экспансіі.

Замест разважаньняў аб далейших хвалюючых пэрспэктывах я лепш занатую падзеі, якія адбыліся ў Шапялёўцы пасля той ганебнай баталіі з Лінам, што ацвярэзіла мяне і пераканала ў неабходнасці мэставай цвёрдай устаноўкі і плянавага прынцыпу ў маёй далейшай чыннасці. Занатаваць падзеі насьпела неабходнасць Божа, калі іх разглядаць у цэнтральным аспекте, дык, магчыма, яны і ня маюць першараднага значэння, але для мястэчка Шапялёўкі і раёну іх значэнне можна параўнаць з гэолёгічным пераваротам.

А для мяне пройдзены этап мае выключную гістарычную цікаўасць. Разгортаючы ў сваёй галаве ход мінулага жыцьця ва ўсіх дробязях фактычных абставін, я бачу:

— Ня малую ролю ў культурнай рэволюцыі, што адбывалася ў Шапялёўцы і мела ўдарна-кампанейскі характар, адыграла і мая пэрсона. Справу, якую гістарычны лёс усклаў на мае плечы, я выконваў так добра, як п'яўка кроў съсе!

(З развязвітальнай прамовы, слова Мамона).

Кароткая заўвага. Тры чалавекі ў Шапялёўцы зрабілі ўплыў на маю фразэолёгію і дапамаглі формаванню маіх мастацкіх пачуцьцяў.

Гэта трывада: судзьдзя Торба, загадчык нардому пісьніар Гарачы (Пушкінзон) і настаўнік Мамон.

Што датычыцца першага, дык у самым пачатку мінулага лета я ў садзіку каля сваей кватэры (дзе і Крэйна жыла!) знайшоў няхоццю кінуты блёкнот Торбы. Там былі запісаны яго штодзённыя прыказкі з прычыны розных актуальных здарэніяў. Гэта быў скарб для мяне. Я тады некалькі разоў перачытваў гэты помнік эпохі. Пасля з-за гэтага блёкноту, дзякуючы маёй нявытрыманасці (язык—мой вораг!), увесень была праведзена ўдарная кампанія. Быў наладжан паказальны грамадзка-таварыскі суд над Торбай. Аб гэтым у запісках я мімаходам скажу. Цяпер хачу падкрэсліць адно:

— Ня гледзячы на тое, што на судзе я фігураваў у якасьці про-курора і паводле дадзеных мне вышэй стаячай організацыяй дырэктыў сурова выкryваў антыграмадzkія погляды і думкі Торбы (—Як сабака віляў у чаўне!—гаварыў мне пасъля Торба, які ня вельмі злаваўся на мяне) і разышоўся з былым прыяцелем ва ўсіх напрамках, але торбаў блёкнот я ціхаматна перапісаў сабе на ўспамін і часта пад нос мармочу сабе няўміручыя прыказкі Торбы. Часта густа яны для мяне, як рэлігійны опіюм для народа, як валер'янавыя кроплі для нэрвовастомленых, замардаваных людзей. Магутная моц слова!

Пра песьняра Гаражага скажу: яго шалённая фантазія, признаюся, троху скіўнула і мяне з ғозуму. Яго поэмы, вытрыманыя ў стылю рэволюцыйнага трубадурства, зьяўляюцца яскравым доказам, як вырасла за гэты час наша поэзія, як вырасьлі масы, якія культурныя турботы апаланілі іх думкі ў наш час. Я паддаўся ўплыву яго поэзіі, як чулы баромэтр.

Пра Мамона будзе ў далейшым сказана.

А цяпер, пасъля пададзеных заўваг, я пераходжу да справы.

Шпарчэй скачы, маё пяро, і, нічога не хаваючы, чорным насеньнем зафіксуй мінулае!

## II. Выраўнаць лінію!

Аднойчы, калі цвілі ліпы, і ў паветры духотна п'яным і гарачым плылі струмені ліпнёвага паху і квітнеючых сенажацій, я стаяў на мосьце і глядзеў, як паціху бегла вада невялічкай ракулкі. Мост быў пад горкаю, каля могілак за мястэчкам. Лог ля рэчкі бялеў увесь рамонамі.

Цяжка было на сэрцы. Газэтная кампанія, узынятая супроць мяне Лінам, выклікала вультра-фіёлётавы настрой. Я глядзеў на белыя, бязьвінныя рамоны і думаў:

Ой, рамон-зельле, рамон-зельле кудравае!

Скажы мне, рамон-зельле,

Айдзе мая доля ліхая

Бітым шляхам валачэцца?

Ніякага выразнага адказу ад расьліны я не атрымаў. Ды й што мне параіла-б няшчасная кветка, якая сама, мусіць, думала, як праз 2 ці 3 дні гострае джгала касы дзікунскі насьміеца з прыгажосьці прыроды ў імя харчова-утылітарных запатрабаваньняў?

Доўга думаў я над рэчкаю (да рэволюцыі яе звалі Сіняй рэчкай), а калі дамоў ішоў, у галаве маёй быў цвёрда здуманы і добра сканструяваны плян. Як відаць, мяне ня так лёгка зламаць. Жыцьцё ў мяне пырскае з усіх каморак організму. Як відаць, бліскучае, гарачае сонца, сіняе, бясхмарнае неба і лёгкі, лагодны ветрык супольна апрацавалі маю думку ў пажаданым напрамку і стварылі мой плян. Ад пэсымізму ня было і съледу.

Зъмест плян: праз 3 ці 5 дзён я офіцыйна падаю заяву аб вызначэнныі мне месячнага тэрміну для адпачынку. Дамоў да бацькі не паеду. Адпачынак правяду тут, у Шапялёўцы!

Кожны мае рацыю прызнаць гэты плян дзівацкім. Але, калі лёгічна да канца прадумаш усю мясцовую сітуацыю і разгледзеце яе пад кутом барацьбы за вытрыманую лінію, дык больш разумнай пастановы нельга вынесці.

Я прызнаю, што ў першы пэрыод свае шапялёўскае чыннасьці з майго боку шмат было зроблена політычна няверных кроакаў. Неабходна хутчэй выраўнаць лінію і зноў заваяваць страчаны аўторытэт. Вось асноўны стымул, які рухаў мною, каб застацца ў Шапялёўцы! З другога боку, усе зробленыя раней памылкі выплывалі з того, што я ня ведаў усіх умоў працы і на новай пасадзе зъявіўся, як Піліп з канапель. Праўда, Торба раіць:

— Трэба ўсюды торкацца, як Піліп з канапель! У гэтым сэкрэт перамогі ў жыцьці!

Але, на мой погляд, жыцьцё поўнасцю яшчэ не падкрэсліла правільнасьць прыведзенай думкі. Мамон цалкам падтрымаў мяне:

— Табе, Самсон, патрэбна дэтальна пазнаёміцца з чатырма формамі савецкай працы наогул: з організацыйнай працай, вытворчай працай, тарыфна экономічнай і культпрацай. У процесе штодзённай працы ня легка гэтага дасягнуць. Заўсёды ў цябе ёсьць бягучая праца, якую нельга ні прадбачыць, ні акрэсліць, ні падлічыць!

Я сказаў:

— Мне трэба, дружка Мамоша, супакойна праверыць і тэорэтычна ўдасканаліць асноўныя ўстаноўкі працы ..

— А для гэтага трэба, як ты сказаў раней, тэрмінова ўзяцца за індывідуальнае вывучэнье кожнага шапялёўскага працаўніка ў мэтах належнай організацыі раённай культпрацы і плянавага ахопу ёю розных пластоў насялення! — пасьпяшыў сказаць Мамон.

— Так, так! Толькі тут, наглядаючы, як трэці элемэнт, жыцьцё розных савецкіх устаноў, я адшукаю цэлы шэраг новых форм, рычагоў і мэтодаў карыснай і грамадзкай працы наогул. Цяпер я добра бачу, што мы ў сваёй культпрацы часта ўжывалі нясучасныя мэтоды, і гэта выклікала такое непажаданае абвастрэнне суадносін!..

Праз 5 дзён я свой плян поўнасцю правёў у жыцьцё. Мне далі месячны адпачынак. Адначасна з гэтым навальнічае паветра, якое згусцілася над маёю галавою, нібы сама сабой разрэзілася. Неяк раптам усё ўлагодзілася.

Я зрабіў яшчэ адзін крок, які зъявіўся пераломным момантам. Я падаў заяву ў райком аб сваім шчырым жаданні працеваць у шэрагах партыі. Сэкратар райкому т. Андросаў зъдзіўлена зірнуў на мяне:

— Гэта справа добрая, і, праўду кажучы, загадчык культадзелу павінен быць партыйным. Толькі не чакаў я... Ня вытрыманы ты працаўнік. Часам такой лухты наробіш, што партыйцу ніякім чынам нельга дараваць...

— Я выраўнаю сваю лінію... Я хачу быць задаволеным вашым кіраўніцтвам на ўсе 100 проц.!—сказаў я.

— Добра, добра! Пабачым. Трэба, каб два комуністыя са стажам далі заручку...

Сэкратар правёў са мною доўгую гутарку, падрабязна дапытваючы маё крэда і маю куррыкулю віту. На ўсе пытаньні я даў падрыхтаваныя адказы. Пытанье ўскладнялася толькі тым, дзе я знайду вытрыманых доўгалетніх комуністых, якія ведалі-б мяне з добрага боку. Усе-ж думаюць: я—паветраны чалавек, за мяне цяжка ручаць. Пасля доўгіх шукальняў у памяці я напісаў ліст комбату т. Арахвейчыку, з якім мы калісьці здалі белым 4 кулямёты, а самі ледзь-ледзь улалэхалі. У той час як я, так і ён з вялікай асьцярогай ваявалі за соцыялістичную бацькаўшчыну і з наківу разумелі адзін аднаго!

А цяпер як?.. Кажуць—Арахвейчык зусім зъмяніўся.

Так яно і ёсьць! Праз тры дні прышоў ад яго ліст, які для мяне быў уважытай моральний даўбнёй...

.. Тоё, што ты надумаў, лічу найвялікшым сусьветным глупствам. Партия—ня дзеўка, якую можна спакушаць бяскарна. Зарубі сабе гэта на тваім кірпатым носе!.. Які ты будзеш комуністы? Толькі съмышыць людзей будзеш! Кажучы фігуральна, цябе трэба каленам пад мяккія часткі штурхаць да соцыялізму!.. Ты, бачу, зусім не зъмяніўся і добраму не навучыўся. А трэба, трэба! Бо ў людзей дурні здыхаюць, а ў нас як з вады вылязаюць!..

Гэты образылівы ліст на 100 проц. атруціў мне два дні. Зноў у галаве заварушыліся зрадныя думкі. Зноў паўсталі перспектывы завярнуць аглоблі фортуны на бацькавы гоні!

Два дні поўнай дэморалізацыі! Трэба было на што-небудзь адва жыцца!

На трэці дзень я схапіў ліст зрадніка Арахвейчыка, перачытаў  $3\frac{1}{2}$  разы і ў мэтлахі разынёс яго! Тады адразу лягчэй зрабілася ўнутры, быццам ліманаду выпіў. Нават зас্মяяўся і вышаў на вуліцу. Я накіраваўся ў райком, каб узяць назад сваю заяву і сказаць:

— Т. Андросаў, я лічу сябе мала каштоўным элемэнтам у шэрагах партыі і не стаю на вышыні комуністычнай съядомасці!

На вуліцы я пачуў вельмі цікавую размову дзяўчынак, ішоўших съераду за мяне. Адна з іх была з чырвоным гальштукам, чысьценька апранута і гаварыла другой, у старэнкай, заношанай вонратцы:

— Ведаеш, Гэнька, я з табой больш дружыць ня буду! Ты беспартыйная, а я партыйная...

— Ай, Ліда, не кажы так, а то я заплачу...

— Цяпер мне можна толькі з партыйкамі гуляць, а калі буду з табой, дык магу залезыці ў балота і абрасыці мяшчанствам!..

Другая дзяўчынка сумна павесіла галоўку...

Размова дзяўчынак падкрэсліла маю думку:

— Займаючы такую адказную пасаду, як мая, трэба быць партыйным. Няёмка быць беспартыйным!

І я прыняў цвёрдую пастанову:

— Няхай Лін укусіць сябе за вуха, а я буду ў партыі. Тады ён загаворыць са мною іншым тонам, будзе поўзаць, лісльва глядзець у мае суворыя вочы, будзе лавіць на ляту кожнае маё слова! Тады і рыбачка Крэйна зьменіць свае халодныя адносіны да мяне. Я буду ў яе вачох разумным, прыгожым і цікавым! Лін ня будзе больш пагражаць мне: я цябе ў таганрог скручу за съмерць сваёй Мілэдзькі. Ня ён мяне, я скручу яго! Тады рафінадная пыса ня будзе ўжо ўсім і кожнаму даводзіць, што я бытавая зъява, што ў кожным раёне БССР ёсьць свой Самасуй.

З того дню я цвёрда пачаў дамагацца партыйнай кандыдатуры, акуратна хадзіў на партыйныя сходы і праявіў вялікую актыўнасць. На сходах я заўсёды трymаў блёкnot у руках і пасля кожнага дакладу вусна задаваў вялікую колькасць пытанняў. Хутка я пачаў адчуваць, што мая вага расьце, і трэба толькі замацаваць спрыяючы стан рэчаў.

У гэты час т. Сом паехаў на курорт, на Каўказ. Я блізка пазнаёміўся з Соміхай. Кожны дзень я знаходзіў прычэпку, каб зайсьці да яе і пасядзець вечаром на ганку пад цянёвымі ліпамі.

Добрая яна жанчына, сакаўная! Гладка разабраная на два фронты чарнявыя валасы, заўсёды чырвоная хустачка на галаве, як масыліны вочы, доўгія павекі, падатны на грубыя ласкі мясёны рот і ўся ў гарачых м'язах постаць здаровай вясковай жанчыны пад 30 год! Э-хо-хо! як кажа Торба. Уся кроў мая хадуном хадзіла кожны раз, калі яна ціснула маю руку і ўсьміхаючыся расчыняла поўны рот белых пэрлямутраў.

Мяне цягнула да яе дзікае мужчынскае пачуцьцё, спрадвечны стыmul працягу племя людзкога. Зусім ня тое з Крэйнай. Ня толькі зьвярыны інстынкт быў падставай майго закаханья ў дзяўчыну, але і нейкі зусім ценкі матар'яльна магнэс. Хацелася схапіць яе, як пісклёнка, абшчапіць яе галаву і гладзіць, гладзіць, надрыўна стогнуцы ад ласкі. Але аб гэтым я ўжо пісаў...

У Соміхі я сустрэўся з жонкай Ліна. Яна ў маёй асобе знайшла хаўрусьніка супроць лінаўскага здрадніцтва.

Лініха часта гаварыла (як мы былі адны) пра свайго распуснага мужыка, пра Крэйну, якую клялася зжыць са сьвету. Я ва ўсіх галінах інформацыі спачуваў ёй.

Паводле слоў Надзеі, жонкі Ліна, апошні зусім выскрабся з сямейнага кола, пасля заняткаў некуды зьнікаў і варочаўся толькі тады дамоў, як развідняла. Адзін раз Надзея, усхваляваная, паведаміла мяне:

— Гэта праклятая Крэйна галаву яму скруціла. Але і я пастаяла за сябе, за дзяцей! Як сустрэла іх разам на вуліцы (падсьцярагла такі), адразу трах яму поўху з аднаго боку, з другога, а яе за косы, за косы, ды аб землю! Шкада толькі, што ня ў дзень было...

Гэты інцыдэнт лёг непраходнаю съязною між рыбай і яго жонкай. Лін узяў 2-тыднёвы адпачынак і паехаў быццам на сваю бацькаўшчыну.

Толькі ўсе ўпарта гаварылі:

— Кінуў Лін і жонку, і Шапялёўку!

Хутка гэта спраўдзілася. Адзін раз сядзелі мы на ганку ў Соміхі. На імя Надзеі прышла тэлеграма. Бедная жанчына ўзыняла ўгару рукі і застагнала, прадчуваючы гора. Лін тэлеграфаваў у мэтах згусьціць фарбы:

— Супольнае жыцьцё немагчыма. Страшэнны галоўны боль валіць мяне з ног. Даҳтары кажуць: яшчэ тыдзень сямейнага жыцьця— і я скончу ўсе разьлікі агрэсыўным паралюшам. Ня шукай мяне, дай супакой.

Надзея страціла прытомнасць, дачытаўши да канца гэтыя глыбока здрадніцкія слова, а я, як толькі жанчына зноў атрымала здольнасць хоць на 20 проц. чуць і разважаць, пачаў суцяшаць:

— Дарагая! Менш сълёз і стогнаў сэрца! Ня вы адна! Цяпер мужчынскае зладзейства бязьмежна, і адзіны сродак ёсьць для абясшкоджваннія распусьнікаў—гэта суд. Скарystайце яго на ўсе 100 проц.! Цяпер, т. Надзея, ня верце мужчыне, хоць ён клянецца, хоць ком зямлі глынець з яйцо, як перасьцерагае ўсіх жанчын пясьніяр Гарачы ў сваёй поэме „Кроў і зялеза“. Праўда, скажу вам, т. Надзея, што поэма гэта цяпер ужо не актуальна. Яна напісана з эпохі, калі, як вам добра вядома, за фунт шчавелю плацілі мільён. Цяпер для нас гэта—ужо пройдзены шлях!..

Так супакойваў я разбураныя сыстэматычнай зрадай Ліна нэрвы няшчаснай жанчыны, ахвяры мужчынскага звераломства!

На мястэчку толькі Торба паспрабаваў „зразумець“ Ліна і абараніць прынцыпы вольнага каханьня:

— Лін? Кожны з нас—лін. Кожнаму з нас перажванае ня смашна!

А ў мяне лядашна было на сэрцы. Крэйна не пакідала мае галавы і моцна там засела. Часта я думаў:

— Якая мне справа да того, што Крэйну празмусьціў Лін і выпіў да дна кэліх дзявоцтва? Няўжо съвет клінам сышоў я на Крэйне? Што яна мне? Яна сваю полавую волю аддала Ліну, гэтай одыёзнай рыбе? Што тут дзіўнага? Адзін любіў, другі кахаў, а трэці ўзяў! так кажа

Торба і мае рацыю. Каб Лін не закахаўся ў дзяўчыну, магчыма, ніхто і ня прыкмеціў бы, што Крэйна—краля, якіх няма ў адміністратыўных і этнографічных межах БССР.

Торба формуляваў мае захапленье Крэйнай:

— Таму яна табе да ўпадобы, што Лін увіхаецца за ёю. У людзей так і бывае: тая карова малошна, якую воўк зьесьць!

Такімі доўгімі разважаньнямі спрабаваў я сябе, спрабавалі і людзі мяне адцягнуць ад Крэйны. Але гэта спроба не дала каштоўных вынікаў. Сэрца, як і раней, моцна грукацела пры думцы аб Крэйне.

Крэйна цяпер сумавала і, як зынік Лін, нібы маскавалася ў пацыфізм. Нават са мною гаварыла некалькі дзесяткаў слоў у дзень і нічога не варушыла з мінулага. У працы яе сэрца падышоў нейкі пераломны момант. Міжвольны адыход Ліна (і магчымыя новыя зладзейскія залёты на новым месцы!) зрабіў на яе моцны ўплыв. Яна ні на кога не звяртала ўвагі, і прышоўшы пасля заняткаў, ухапіўшы якой-небудзь ежы, альбо адна альбо з Зізем ішла на Лютнянскі шлях. А я з узрушаным мэханізмам сэрца, троху счакаўшы, усьлед за ёю ішоў за мястэчка, там каля могілак садзіўся над ровам, як анёл съмерці, і пільна сачыў за хадой Крэйны. Я глядзеў у чыстае, дагараючае фарбамі поле, хацеў бачыць, ці шуміць дуброва зялёная лютнянская, ці зырчэіць дарога шырокая шапялёўская, ці ідзе, дробна ступае Крэйна, радасцьць мая недасяжная.

Позна вяртаўся я дамоў. У цемені вечару ўжо цяжка было распазнаць прадметы, асабліва кіруючыя маім дрэнным зрокам. І я часта гакаўся ілбом аб бярозы, асіны і дубы на могілках. Я наляпляў сабе значных памераў гузы, суцяшаючы сябе толькі адным:

— Не радзімае — сойдзе!

Часта боль ад гэтых прыгод быў непераносным, і сълёзы мае былі, як боб неўмалотны. Так пакутваў я за Крэйну.

А тым часам жыцьцё ішло сваёю ступою. У гэты пэрыод я яшчэ больш сышоўся з Мамонам, і нам абодвым канчаткова абрываўся асноўныя прынцыпы культурнай рэвалюцыі ў раёне. Гэта проблема запаланіла нас. І мы падрабязна абмеркавалі спосабы выкананьня трох лёзунгаў нашага часу:

— Навуку ў масы! Мастацтва ў масы! Хараштво ў масы!

### III. Сонечная кампанія

Цяпер, халодным разумам аналізуючы мінулае, я конкретна бачу, што я з Мамонам шмат памылак рабілі і часам зрывалі правільную ўстаноўку на заваёву шырокіх мас. Але ў той час Мамон так красамоўна, пераконваюча гаварыў, такія рэzonы за няўхільнае пашырэнне нашых ідэй прыводзіў, што толькі чалавек, пазбаўлены мінімальнай порцыі развагі і консолідацыі крытычнай думкі, ня признаў бы ідэі ; методы іх аформленія адпавядаючымі момантаму.

Пэрспэктыўны малюнак нашай далейшай культпрацы быў такім захапляющим, што я хутчэй хацеў праявіць гэроізм і звязнуць на гэта ўвагу Крэйны.

Пасыля доўгага начнога абгаварэння з Мамонам усіх дэталяў культпаходу ў Шапялёўцы і ўзгаднення асноўных прынцыпаў кампаніі ў адпаведных органах (профбюро, райком, інш.) мы канчаткова вызначылі сабе програму чыннасьці. Канечная мэта—просунуць культуру ў масы. Для пасыяховага правядзення гэтага лёзунгу ў жыцьцё Мамон лічыў неабходным спачатку даць фізкультуру масам. Яго формулёўка:

— Мы павінны спачатку быць здаровымя, а пасыля будзем мець права быць разумнымі.

Я спрачаўся з ім:

— Спачатку трэба кінуць навуку ў масы, бо народ пакутуе ад слабага разьвіцця мазгавых паўкуляў!

Мамон пераканаў мяне ў правільнасьці свайго погляду, і мы першым этапам фізкультурнага выхавання мас намецілі організацыю солярня каля Сіней рэчкі.

На другі дзень мы правялі мобілізацыю грамадзкай думкі наконт неабходнасьці правесыці гэта культурнае мерапрыемства ў парадку ўдарнасьці. Комсамольцу Дусіку, як самаму актыўнаму элементу ва ўсіх галінах працы моладзі, мы сказалі:

— Наш заклік да сонца, вады і паветра павінен быць здабыткам усіх комсамольскага і беспартыйнага моладзі, усіх працоўных індывідаў!

Дусік праявіў ініцыятыву і з быстрынёй маланкі склікаў сход комсамольцаў і пераросткаў-піонэраў. На сходзе ён інформаваў:

— Мы доўга шукалі такой формы масавай грамадзкай працы, якая давала-б карысць, здароўе і была для нас цікавай. Цяпер гэта форма знайдзена. Перад намі сонца, паветра, вада, а мы ня ўзялі іх на рэмус, не прыцягнулі да адказнасьці. Няхай яны працуяць нам, як мы працавалі панам!

Мамон у сваім слове намаляваў бязьмежна шырокую пэрспэктыву аздараўлення шапялёўскіх мас.

Крэйна таксама была на сходзе і ў піку мне крытыковала наш плян.

Моладзь аднадушна ўхваліла нашы тэзісы і пасыля сходу вечарам правяла памозную факельную праходку з лёзунгамі за сонечную кампанію.

Такім чынам, мы ў парадку дэманстрацыі пачалі ўцягваць у кампанію насяленье. Кампанія ў самым пачатку дала ўжо добрыя вынікі. Мамон радасна гаварыў мне:

— Бачыш, нам толькі адзін дзень прышлося ўжываць кампанейскія методы вярбоўкі прыхільнікаў сонца, паветра і вады! Далей усё, як па маслу, пойдзе!

На другі дзень, як толькі мы з Мамонам а 9 гадзіне прышлі да рэчкі і абрали мясьціну, каб распрануцца (цяпер гэта месца зрабілася вурочышчам, усе яго завуць пожнай Самасуя), мы ўбачылі, што з усіх бакоў мястэчка з песнямі і бяз іх да рэчкі накіроўваеца моладзь. Праз мінімальна кароткі тэрмін усе пожні каля рэчкі былі, як макам, засеяны стрыкатымі групамі моладзі, а паветра густа напоўнілася іх тлумлівымі галасамі.

Надвор'е цэлы тыдзень было сонечнае, на небе ні хмаркі, і моладзь цэлья дні ў трусох і бяз іх праводзіла ля рэчкі.

Конкрэтна выявіліся неабмежаваныя магчымасці ў разьвіцьці гэтай культпрацы, і я прапанаваў Мамону і Дусіку, як організатарам сонечнай кампаніі:

— Нам ня трэба звязваць формамі гэты грамадзка-карысны рух, але неабходна ўсё-такі нябывалы культурны ўздым мас уціснуць у межы закону.

— Як гэта зрабіць?— запытаўся Дусік.

— Трэба напісаць у Спорт'інтэрн, каб ён прыняў нашу організацыю!— адказаў Мамон.

— Організацыі яшчэ няма..— зауважыў я.

Мамон і тут знайшоўся. Схапіў шматок паперы і буйнымі літарамі вывеў:

— ШАЧ. Статут.

Мы нічога не разумелі. Які ШАЧ, на што ШАЧ?

Чорт ведае што!

Мамон растлумачыў:

— Наша організацыя будзе звацца ШАЧ. Поўны тытул: Шапялёўская асоцыяцыя чырвонаскурых.

— Добра!— сказаў мы з Дусікам у вадзін голас. Заўтра мы напішам у Спорт'інтэрн. Нам нельга марудзіць ні хвіліны! Нам жа трэба адшукаць матар'яльнную базу, бо выявіўся вялікі рост актыўнасці, і перад намі стаіць рэальная небяспека стыхійнага росту...

— Але!— сказаў Мамон.— Трэба будзе спыніць гэты стыхійны рост, ад стыхійнага росту нам трэба перайсьці да якаснага, каб праца пайшла ўглыбкі.

Нам прышлося грунтоўна падумаць аб далейшых пэрспэктывах гэтай формы культпрацы. Перад намі была пагроза вульгарызацыі нашай ідэі. Моладзь цэлы дзень праводзіла на сонцы каля рэчкі. Усе сенажаці і некаторыя засевы там былі бязълітасна стаптаны. Аднойчы ўраныні прышоў я да рэчкі, зірнуў на сенажаці, на жыта, на грэчку— і жах ахапіў мяне. Маё быўшае сялянскае нутро запротэставала, але, раздумаўшы хвіліну, я махнуў рукой:

— Рэвалюцыя ня бывае без ахвяраў!

У моладзі я заваяваў аўторытэт. Над рэчкаю цэлы дзень вісеў галас, найвялікшы гармідар у сьвеце. Дзеци адварваліся ад бацькоў, ад

хаты, ад гаспадаркі. Часта бацькі з дзягамі фурыёзна зъяўляліся на солярый і праганялі дзяцей дамоў, а па майму адресу дазвалялі сабе надзвычайна абразылівыя слова.

Была для нас і досыць вялікая няпрыемнасьць. Сяляне организавалі мітынг протэсту каля рэчкі. Старшыней мітынгу быў Ахрэм Руды, які ўвесь цяжар протэсту ўзваліў на мяне. Ад імя сялян ён патрабаваў, каб я, зъяўляючыся ініцыятарам гэтага сусветнага глупства, сплаціў ім за зьбітая сенажаці, склычанае жыта і зафэканую бульбу!

Быў самы разгар сонечных ваннаў, і я голы прымушан быў супакойваць несвядомыя масы. Ня страціўши роўнавагі, я ўзяўся ў бокі і, высунуўши ўперад грудзі, упэўненым голасам пачаў разьбіваць дувады Ахрэма Рудага. Вось стэнограма маіх слоў:

— Тав. Руды! Ты жорстка, фатальна памыляешся! Ты павінен грунтоўна ўлічваць агульна-політычнае значэнне кампаніі за новы быт, якую праводзіць наша моладзь! Культурная рэвалюцыя, якая зъяўляецца ўдарным лёзунгам нашага часу, патрабуе карэннай перабудовы нашага быту, аздараўлення ўсяго цела, прыгнечанага буржуазій і фашизмам... Без пролетарскай культуры цела ня можа быць соцыялізму...

— Які гэта соцыялізм!—закрычалі сяляне і пальцамі тыцнулі ў мяне. — Вось які трахтар ты разгадаваў! Як бізун на сонцы ляжыш, ды яшчэ съмияешся з нас.

Я абразіўся і сказаў:

— Нашы сялянскія масы несвядомыя... Яны глядзяць на фізкультуру, як на метод выламвання чалавека, як на фізвывіх, але той (тут голас я моцна ўзыняў), хто выварыўся ў пролетарскім катле і закапціўся дымам фабрык і заводаў, той ня будзе так несвядома, абстрактна гаварыць!

Я шырокім гэстам паказаў на сенажаці і сказаў абурана:

— Вам на тры рублі прынеслы шкоду, і вы такі галас узьнімаецце? Сорам!

Ахрэм нахабна зірнуў мне ў очы:

— Ты сядзіш у канцыляры і пяром скрыгаеш. Што ты ведаеш аб нашым гарапашным жыцьці?

— Я сам селянін!—з гонарам заяўіў я.

— Ты селянін?—пачулася некалькі галасоў, і пракаціўся аглушны рогат разбэшчанай масы.

— Ах вы, чортовы дзеци!—залемантаваў я, падбег да першага, якога ўбачыў, селяніна з касой, выхапіў з яго рук касу і ў адну хвіліну плаўна замахаў касой. Памойму, ўся сялянская праца ня мае сэнсу, і толькі касьба мне падабаецца—фізкультурная праца.

Я вярнуўся да групы протэстантаў і пераможна пазіраў на іх. У вачох маіх грала актыўнасць і гэроізм. Я нават не запыхаўся, хоць і быў вельмі злосным ад праяў някультурнасці і цемры. Я сказаў яшчэ раз:

— Нам трэба весьці пропаганду агульнай культуры! Нам трэба праводзіць урбанізацыю вёскі! А вы з прычыны свае несьвядомасці і замкнёнасьці цэхавых інтэрэсаў ня йдзеце нам на сустрэчу. Вы маглі-б для нашай культпрацы ўнесьці шэраг каштоўных прапаноў. Дык-жа не! Вы хочаце забіць ініцыятыву!

— Каго мы хочам забіць? Мы нікога ня хочам забіць. А цябе дык пацягнем у суд.

— Я не баюся. Справа ў верных і цвёрдых руках. Мы вывучаем формы і методы, мы актывізуем насяленье. Вы знаходзіце структуру нездавальняючай? Калі ласка—у суд падавайце.

— Ня спусьцім, ведай гэта! Глупства нейкае гародзіць, ды яшчэ кланяйся яму.

Мне нечага было сказаць, і я кінуў слова Мамона:

— Нам спачатку трэба быць здаровымі, пасъля—разумнымі.

Ахрэм азірнуўся на мяне і сказаў замест адвітанья:

— Трасца ўсім вам, трасца нашым ворагам.

Усе пайшлі ўсьлед за Ахрэмам, бубнячы пад нос.

Відавочна, што мы ніякім чынам не маглі спыніць сонечнай кампаніі. У яе ўцягваліся ўсё новыя контынгэнты. Сяляне скасілі свае пожні, і мы далей бесперашкодна вялі сваю працу. Мы наладзілі першую раённую шапялёўскую олімпіяду, пры чым ва ўсіх галінах олімпійскіх гульняў пяршиество атрымаў я, і мая вага сярод моладзі вырасла да казачных памераў. Цяпер я ўжо не баяўся за свой лёс.

Сяляне падалі на ШАЧ у суд, і Торба сказаў, што прысудзяць здорава:

— На два месяцы тваёй самасуеўскай пэнсіі. Ня судзіся з бедным.

— Дудкі я ім заплачу!—супакойна адказваў я, ведаючы, што за маёю съліною моладзь.

На рэчку пачалі прыходзіць і настаўнікі. Сонца і беспрацоўе вельмі прыцягальны. Гыля і Юрлік прыносілі з сабой шахматы і газардавалі да вышэйшай меры. Гэта зьявілася найлепшай агітацыяй за культурнае часаправаджэнье.

Увесь час ля рэчкі ляжаў і дэкламаваў пясьні Гарачы, які на глядаў быт моладзі ў мэтах ідэалізаваць яе ў сваіх поэмах. Ля рэчкі ім напісана славутая поэма „Дні мае крутыя“. Шкода толькі, што ў мяне цяжкая памяць на вершы, а між тым у поэме ёсьць месцы, хвалюючыя да стогнаў фізыолёгічных. Там былі радкі, якія да вар'яцтва падабаліся ўсім. Нешта:

Ў 17 годзе парвалі мне радасці цуглі.

Дротам калючым пралезылі у грудзі.

Сыцінулі торбу сардэчную

Вяроўкаю помсты.

За гэты час я на сонцы вельмі папрыгажэў. З люстэрка на мяне глядзеў зусім іншы чалавек: супакойна-моцныя очы, уладна-сыцінты

рот, упэўненая рухі. Але сонца ня выгнала з мае галавы Крэйны. Яно распаліла цела нястрыманай пякотай каханьня, напоўніла кроў ліхаманачным пульсам, у кожную каморачку ў організме стрыжнем паставіла паланеочы агнём матар'яльна спакусны образ Крэйны. Да вар'яцтва даходзіла жаданье напіцца крывавага піва каханьня!

#### IV. Гостры гаstryт

Два тыдні майго адпачынку пранесьліся досыць ціха. У пачатку жніўня мой бястурботны небасхіл ахмарыўся. Шэраг дажджовых дзён— і я міжвольна зрабіўся ахвярай свайго сладастрашша (Гарачы). Аднойчы, калі ўся прырода жалосьліва скуголіла і прасіла сонца, пашоў я на тэлефонку, пагутарыў з Сьвердзялюком і хутка вельмі блізка сышоўся з ім.

У яго нязъмерна больш тонкія пачуцьці, чым я раней думаў. Мяне ў гэты час цягнула да прымітыўных форм каханьня і ў пошуках ціхай, на ўсё згоднай, фізычна ня брыдкай жанчыны я сустрэўся з Сьвердзялюком, як надзвычайнім махінатарам у справах натуральнага каханьня.

Складаная натура—Сьвердзялюк і часта, як жывы, стаіць ён у маіх вачох. Дзе ты цяпер Сьвердзялюша? Па якой зямлі сягаюць твае борздыя ногі? Каму ўсьміхающа твае містычна-зъвярыныя, часоў нэоліту ці бронзы вочы, такія непераможныя для жанчын? Вочы, вочы! Колер іх як у мутна-вадзянога зялёнаага шкла ці, яшчэ лепш, як у вады з віру глыбокага!

Ня ведаю, дзе ён цяпер і каго ў сучасны момант абымаюць яго доўгія, цапкія рукі. Зъехаў ён, кінуў Шапялёўку, замардаваны адначасным каханьнем пяці дзяўчын. Ёсьць інформацыя, што Сьвердзялюк перажыў гэту стадню шалёнства і ад полігаміі пасьля пакутнай барацьбы з сабою перашоў да моногаміі. Ужо і адростак ёсьць у яго. Што ж? Усё цячэ, усё старэе, усё разумнее.

А тады Сьвердзялюк жывы быў, як уюн. У два махі пазнаёміў мяне з дзяўчатамі, якія марылі аб моцным, на ўсё жыцьцё расьцягненым каханьні.

Аднаго вечару, калі дождж бубнеў у вакно тэлефонкі, сядзеў я там з дзізвіма дзяўчынамі, замяняючы Сьвердзялюка, якога некуды панесла вятровае ліха. Адна з дзяўчын—настаўніца Цыцоха, кабетка так сабе, смазлівая божая цёлачка. Другая—новая тэлефоністка Мычка, якая знаёмілася з працай, дзяўчына беленъская, уся ў кужалёвых кудзёрках, з лёгкадумным бляскам у вачох. На яе ўскладаў я вялікія надзеі.

Я завёў вучоную гутарку на вольныя тэмы.

— Біолёгічна завяршона толькі тая жанчына, якая прыймала ўдзел у нараджэньні новага чалавека. Кожная жанчына павінна імкнуцца да гэтага.

Наставница Цыцоха Анэля сказала:

— Ня ведаю, што будзе далей, а цяпер у мяне да дзяцей не-пераносная агіда Сам сабе такую дурату чалавек напусьціць. Народзіць дзяцей, а пасъля ўсё жыцьцё пакутуе, вазёкаецца з імі, аддыхі ня ведае!

— А я інакш думаю!—сказала телефоністка Мычка.—Я—вольная жанчына і ніколі ня буду залежаць ад мужчыны. І замуж у прынятым сэнсе слова не пайду. На што мне гэтыя кайданы? А дзіцёнка буду мець. Бяз гэтага нейкая пустэльня ў жыцьці!

Мяне гэта моцна трусанула. Гэткі жаночы гэроізм і аўтаномія! І як нагадвае адну прыродную зъяву, аб якой паведаў мне наставнік-прыродавед:

— Некаторыя павучыхі-саміцы жываглотам зъядоюць самцоў пасъля таго, як апошняя добра выканалі заданьне.

Я сказаў телефоністцы:

— Хоць замуж не пайду—дзіцёнка буду мець! Дык што-ж? У чым перашкода? Калі ласка, Параска!

І я досыць нявытрымана зарагатаў.

Дзяўчына нечакана абрэзілася, уся заружавела і, як ластаўка перад дажджом, замітусілася па пакоі, потым зьбегла.

На другі дзень яна падала заяву ў мясцком сувязі і ў профбюро тав. Мілёнку. Скардзілася, што я зняважыў яе ў офицыйнай установе ў прысутнасці наставницы Цыцохі.

Мясцком сувязі ўнёс пропозыцыю ў профбюро аб выключэнні мяне з шэрагаў профсаюзу за абрэзу савецкай перадавой жанчыны, але т. Мілёнак сказаў мне:

— У парадку ўдарнасці прасі ўрачыстага прабачэння ў телефоністкі.

Каб вынікнуць гострых непаразуменій, я зламаў сваю ўпартасць. Прасіў выбачэння.

Пасрэднікам у гэтай справе быў комсамолец Дусік, які прыдумаў лоўкую комбінацыю. Сабраў некалькі дзяўчат і хлапцоў і організаваў начную экспкурсію ў саўгасны дзіўны парк. Там і адбылося маё прымірэнцства з тав. Мычкай.

Дасягнуўшы згоды, я ўжо не адходзіў ад яе ні на крок. Мы адлучыліся ад кампаніі і начы бялела бязъмежнае мора грэчкі і яе мёдны пах круціў галаву, напаўняў істоту выразнымі імкненіямі.

Мы сядзелі пад белай бярозай. Белая бяроза бяз ветру шумела, калі я, прытуліўшыся да пляча дзяўчыны, акторскі выконваў ролю спакусніка. Мы вярталіся дамоў, калі апошняя зорка патухала ў небе

Я дзівіўся: як непасълядоўны жанчыны!

Дзяўчыну звалі Люля. Люля, сустрэнемся яшчэ раз?

Съвердзялюк пазнаёміў мяне з другой цікавай дзяўчынай—Сошай-Дошай. У яе блакітныя очы, выпукленыя, як бурбалкі вадзяныя, тонкі

нос Клеопатры, лебядзіная шыйка, стрыжаная галава і добра абстраваны грудны сэктар. Знаёмачы нас, Сьвердзялюк шапарнуў мне на вуха:

— Беражыся з ёю! Справа тут тонкая! Чырканеш няўдала сярнічку—шмат будзе турбот!

— Не разумею твае алегорыі!

— На яе мае пляны райком! Ці ня жэніцца ён...

— Разумею цяпер! Няўхільна абвастрэнье адносін з сэкратаром на грунце каханъня!

У галаве маёй адлюстравалася фігура сэкратара з насупленымі вачыма, нэрвовымі ўздрыгамі губ і нагамі з доўгай трансляцыяй. Па-раўнаў з ім Сошу-Дошу і падумаў:

— Прыгожая будзе яму бабулька! Ня кіне!

У той-жа дзень вечарам мы сабраліся ў нардоме на рэпэтыцыю. Я падхалімнічаў з Сошай-Дошай, пераконваў яе, што нікому так не падыходзіць роля Люркі, як ёй. Угаварылі.

На другі дзень мяне выклікалі ў райком, была заслухана мая спрэваздача аб культаходзе і пляне далейшай працы. Мімаходам сэкратар параіў мне ня ставіць п'есу, якую ўчора рэпетавалі, бо яна ідэолёгічна нявытрыманая. Дзіўна толькі, скуль ведае гэта сэкратар, калі самай п'есы ня чытаў і ў очы ня бачыў. Я згадзіўся з ім.

Але tym-жа вечарам Соша-Доша сказала:

— Тав. Самасуй—палахлівы заяц! П'есу трэба абавязкова падрыхтаваць і паказаць публіцы!

Відаць роля mestачковай прымадоны вельмі да густу прышлася дзяўчыне, а магчыма, былі яшчэ якія меркаваныні. Відавочна толькі адно: дзяўчына выразна ішла насупор свайму жаніху. А я стаўся між двох агнёў. Яна камандавала мной, як чорт піпкай. У пэрспэктыве—зноў кольлізіі, зноў пачаў закручвацца вузел драмы.

Не пасьпей я ўсё гэта абдумаць, як новая хмярэча да мяне прычапілася, ды такая хмярэча, што высунула мяне на мяжу між жыцьцём і съмерцю.

Гаспадыня мая (Хайка Каплун), каб яе пярун па галаве троху смалянуў, на съяданье засмажыла мне рыбу, ды нейкую дзіўную, з доўгім хвастом і вялізнай галавой (ні хваста, ні галавы я ня бачыў!) і накарміла мяне. Мала гэтага, калі я, зьнішчыўшы ладны кавал гэтай ядзі, падзякаваў гаспадыню, дык яна, як авантурніца чыстай вады (у гэты час мой язык ablіzvaў мае губы), сказала:

— На здароўе! Будзьце тоўсты! Ежце са смакам яшчэ!

І, нібы заклапочаная маім здароўем маці, наваліла мне яшчэ порцыён. Я ўмахаў яго. Паклала яшчэ. І той апынуўся ў tym-жа месцы.

Праз гадзіну як схапіла мяне за жывот, дык тату-маму крычаў, забыўся, як мяне завуць.

Пасьля па мястэчку дзейкалі, што мая гаспадыня, замест рыбы, засмажыла зъмяю. Гэта зусім магчымы варыянт, бо, па-першае, бяз

Ліна гэта агідная гісторыя не абыўшлася, па-другое—усё цела маё па-крылася нейкімі цёмнымі плямкамі—наяўны сымптом зъмяёвай атруты. Я і сам ня ведаю, якім цудам у жывых застаўся. У першую чаргу я ўскінуўся на гаспадыню:

— Вы мяне атруцілі. Каб рыбу есьці—на гэта ў мяне курсу ня было! У турму пасаджу, хоць памру!

Гаспадыня ламала рукі і божкалася, што яна ні ў чым ня вінна. А мяне такі нявыносны боль заламаў, што я, ня помнячы нікога, застагнаў, як недарэзаны вяпрук, і стралой паляцеў у больніцу.

Як на бяду мне, дохтарша, якую ўсё мястэчка за матку прызна-вала, паехала ў адпачынак, а доктар Крутагалоў (каб яму галаву ад-круціла паехаў на эпідэмію трасцы. Ніякой эпідэміі ня было, як пасля высьветлілася. Ды ён і ня доктар быў, а захапляўся жаночай фігу-ральнай структурай. Як прыдзе ў больніцу прыгожая дзяўчына, дык ён загадае ёй распрануцца ды  $3\frac{1}{2}$  гадзіны выступвае, вымацвае яе.

На мястэчку ёсьць яшчэ прыватнік-доктар Зэлік. Дык добрыя людзі рагочуць, заходзяцца ад съмеху. Падумайце: ня мог пазнаць, што яго жонка цяжарна і на працягу 9 месяцаў усім дурыў галаву:

— Маю жонку трэба везьці ў Москву пад апэрацыю. У Беларусі няма такіх вучоных.

У жываше, бачыце, нейкі вопух, паводле яго слоў, організаваўся і расьце, расьце. А як прышоў фінал ды жонка застанала і хутка дзяўчынку прывяла ў жыцьцё, дык ён вочы свае выпукліў.

Дык гэты доктар мог мяне на той сьвет накіраваць і дапамогу даў бы ў адмоўным сэнсе слова.

У больніцы засталася толькі акушэрка. Нават фэльчароў як ва-дою змыла. Жанчына памацала мой напуклены жывот, паціснула ў розных мясцох. Пры кожнай маніпуляцыі я галасіў:

— Ой, здыхаю! Ратуйце! Ня дайце разлучыцца з жыцьцём.

Супакойна сказала:

— Гостры гастры!

Дала нейкіх паразоляў. Тут нейкая баба прычапілася да аку-шэркі:

— У мяне жывот баліць, як цяжкое падыму. Дык і ў мяне гайстрыт? Што-ж ён такое? Гліст такі, ай што?

— Гліст, гліст!—замахала на яе акушэрка.

Баба высунулася ў пярэдні пакой і сваім суседкам:

— У мяне гліст, такі гостры, як іголка. Гостры гайстрыт. Ён з мяне ўсё шлуњне выцягвае!

Мне не да съмеху было. Прыняў зельле, ледзьве завалокся да-моў, а там яшчэ горш падкаціла.

Саромна мне было стагнаць на сваёй кватэры—не хацелася, каб мае енкі чула Крэйна. Узаўрэў я, але съцягнуўся з ложка і паплёўся

ў сасоньнік каля вёскі Вялікія Насы. Там на ўзлоньні прыроды сярод съпейочых аўсоў і грэчкі я „охкаў, ёхкаў і стагнаў“, як апяяў у вершах маю цяжкую хваробу Гарачы.

Птушкі съпявалі, съвяціла гарачае сонца па дубах зялёных, па соснах стромкіх, а я з болю грыз зямлю і кулдыкаўся, як уюн атручаны.

Урэшце не хапіла ўсьцерпу. Бачу, съмерць нямінуча—не закрыешся анучай. Пабачыў на дарозе падводу, з ёю ледзьве жывы даехаў дамоў.

Там мяне чакалі двое людзей: селянін Мікіта Корда, які разы два вазіў мяне па раёну, і выкладчык прыродазнаўства ў сямігодцы настаўнік Яжджыль.

Мікіта, пабачыўши мой зялёны твар, замітусіўся і выбег з пакою. Праз пяць хвілін вярнуўся:

— Во баба мая вам раду прыслала! Праглыненце гэта—усё як рукой зьніме. Калі не адно, дык другое!

Я зірнуў на Мікіту. У аднэй руцэ ў яго былі нейкія сушаныя грыбы, а ў другой карэц з вадой. Мікіта тлумачыў:

— Тут два грыбы. Адзін, во гэты—завецца чортава яйцо, дужа палзіцельны грыб ад рэзі ў пузе, трэба яго праглынуць ды запіць во гэтай сцаленай вадой з крынічкі. А калі не пасобіць, дык тады праглынуць другі грыб. Ён завецца пірдзіна, дужа съмярдзючы грыб, але ўсё як рукой зьніме.

Прыродавед скапіў грыб у рукі:

— Дзіўна! Як народ кавярае навуковыя назвы. Гэты грыб палатыні завецца лікапэрдум. Відаць, што тут была калісьці досьць высокая культура, калі ў народзе была пашырана латынская тэрмінолёгія.

А мне зусім ня было справы да лікапэрдума.

— Мне нічога не дапаможа!—крычаў я, калі Мікіта пхаў мне ў рот другі грыб і даваў запіваць вадою.—Нічога! Съмерць мая прышла. Мяне атруцілі. Зъмяю засмажылі замест рыбы.

Мікіта прас্তрэліў:

— Дык тады нагавор трэба. Я ўмею ад вужакі і сіпучай зъмяі.

Я ўжо ляжаў, як няжывы. чуў, што гаварылі над маім вухам, але ніякага руху зрабіць ня мог. Мікіта съціснуў мой живот і шаптаў:

— Ехаў Міхайла-архайлі, съвяты папіхайлі, на агняной кабылі, з гострай мячой у руцэ. Мячой выразаў, агнёй выпякаў, па імхах, па балатах адсылаў: вы, гады, не зявайце, свае джгалы вымайце, у балоты напраўляйце. А ня то, клікну Міхайлу-архайлі, съвятога папіхайлі, ад вас і пылу ня будзе Агнёй запячэ, мячой засячэ, мялой разъмяце. Даесьць па зубах, па трэцяму языку!..

Я ляжаў у няпрытомнасьці. Мікіта і настаўнік Яжджыль пашлі дамоў, на зьмену ім прышоў Мамон. Боль зноў узмацніўся. Я стагнаў:

— Дружка мілы, Мамося ясны, забі мяне, ратуй мяне ад пакуты гэтай!

Захліпваючыся словамі, плачуцы, разлучаўся я з нескарыстаным жыцьцём і даваў Мамону свае апошнія распараджэньні, як быць з маімі прычындаламі, што сказаць матцы. Часам нібы ў тумане ўспамінаў Крэйну і прайўляў надзвычайную моц волі. Я імкнуўся пяць, каб троху спыніць ці съцішыць грандыёзны боль у маёй вантробе. Я съпяваву прыдущаным голасам, ад якога ў Мамона валосьце ўгору ўздымалася:

— Баліць-жа мой жываточак—  
Мусіць я памру.  
Ой пайдзеце, прывядзеце,  
Каго я люблю!

І раптам дзьверы адчыніліся. Крэйна! Вочы яе сумныя, спачуванчыя, не насымішлівыя. Ні слова ня кажучы, бярэ шклянку з вадой, сыпе туды лыжку стоўчанага вугалю (бярозавага!!!) і тонам, не дазваляючым дыскусіі, кажа:

— Выпі, т. Самсон!

Я выпіў і праз дзьве хвіліны боль адступіў. Я плакаў з радасці і цалаваў яе калені. Запакоены заснуў. У маіх галавах сядзела Крэйна, а я съніў, што маё чало яна ўпрыгожыла ружамі.

#### V. Вага расьце

Пышуць, пышуць конікі, мяне вязучы. Ня пышыце конікі па буйным шляху!

Я еду ў акруговы горад за інструкцыямі перад новым навучальным годам. Каб хутчэй дабіцца атрыманьня розных матар'ялаў і асигновак, я на грудзёх прымацаваў адзнакі сяброўства ў семнаццаці грамадzkіх організацыях. На маіх широкіх грудзёх яны ўсе зьмясьціліся і выглядалі вельмі пераконваюча. Крэйна, забачыўши мяне ў гэткім экстравыдатным стане, нечакана пырснула высокаю нотай съмеху:

— На што так абчапіўся, т. Самсон?

— Еду ў акруговы горад, дык каб больш вагі было!

Практыка паказала, што мая прадбачнасць была мэтазгоднай. У вельмі кароткі тэрмін я наваліў дзьве падводы кніжкамі ды рознымі пісоўнымі прыладамі і накіраваў іх у Шапяллёўку, а сам застаўся на два дзянькі ў горадзе.

Я быў на гастролях Дзяржаўнага тэатру і ў музэі. Бачыў „Цара Максымільяна“. Тэатр і музэй штурханулі мяне хутчэй распачаць правядзенне культурнай рэволюцыі ў Шапяллёўскім раёне. У мяне ўзынікла вельмі каштоўная думка аб організацыі раённага вандроўнага тэатру і паказальнага навукова-мастацкага музэю. У кандыдаты дырэктара вандроўнага тэатру я ў думках вызначыў выкладчыка фізвыху і съпеваў т. Бычанка.

На трэці дзень свайго прыезду ў акруговы горад я нечакана сустрэў Крэйну. Я ня верыў сваім вачом, думаў, што здань вандруе па бульвары.

— Якім чынам вы тут?— запытаў я, імкнучыся ў гэтыя прозаічныя слова ўкладыцца ўсю сваю пяшчоту.

— За вамі ўсьлед паехала! Бяз вас сумна там, месца не знаходжу!— усміхнулася Крэйна і дадала:

— Цётка ў мяне тут жыве! Дні тры прабуду!

А я, шаволячы вусамі, падумаў:

— Няпраўду кажаш, дзяўчына! Аборт ад Ліна!

Нібы ўгадваючы мае думкі, яна пачырванела і паслья хвіліны маўчанкі дала мне свой адрас.

Вечарам я з нейкім грукатам сардэчным прышоў да Крэйны. Быў момант найвышэйшай урачыстасці. Першы раз яна без насымішкі аднеслася да мяне. Першы раз я быў на самоце з ёю.

Яна завяла мяне ў глухі куточак саду, дзе кусты парэчкі і маліны маглі захаваць якую хочаш загадку прыроды.

Паслья доўгіх інтродукцый, калі мой энэргічны запал захапіў і яе фізыолёгічную базу, Крэйна, раптам абшчапіўши мяне за шию, схаваўши свой твар на маіх грудзёх, парыўна зашаптала:

— Ты мне даўно, даўно мілым быў. Толькі віду не хацела даваць. Мучыла і цябе і сябе!.. А ведаеш, ці ведаеш, мой ідал, за што я пакахала цябе?. За вар'яцтва тваё, за бязъмежнае фантазёрства і непакой...

— Любі мяне за што хочаш!— адказаў я і ледзьве не заціснуў Крэйну вяроўкаю свайго кахрання.

Крэйна правяла мяне праз хвортку на вуліцу, калі ўсходзіла сонца, і рукой паказала кірунак.

Я думаў яшчэ каля трох дзён прабыць у горадзе, каб гостра перажыць шчасльце перамогі, але на другі дзень я пабачыў т. Сому, які прыехаў з курорту і цяпер на выканкомаўскіх канёх думаў ехаць у наша мястэчка. Ён прапанаваў і мне ехаць. Зразумела, я не адмовіўся, хоць увесь організм паланеў агнём Крэйны.

Дарогаю я сказаў т. Сому:

— За гэты час, як вас ня было ў Шапялёўцы, вельмі цяжка было працаваць. Хто можа даць такое аўторытэтнае накіраванье, як вы? А між тым увесь час трэба быць на варце і трymаць правільнную лінію ў працы. Цяпер, прыступаючы да новага году, я хацеў бы разам з вамі вызначыць асноўныя лініі працы па цэламу шэрагу тэорэтычных і практычных пытанньняў.

— Ты, Самсон, за гэты час іншым стаў, паразумнеў троху— усміхнуўся, як кэнтаўра сярэдняй величыні, Сом і моцна ляпнуў па плячы.

Я аж заўкаў. Шкода, што нялоўка начальства сваё трэснуць.

— Што-ж! Давай пагутарым! — сказаў ён, запальваючы танную папроску.

Я з кішэні выцягнуў блёкнот і кожную думку т. Сома занатоўваў. Зразумела, што ў пісаніне і я сам потым нічога не разабраў, бо калёсы дрыгацелі, і мы падгопвалі вельмі моцна.

Урэшце я сказаў:

— Цяпер я ўявіў сабе, т. старшиня, якія формы працы вы лічыце неабходнымі на бліжэйшы адрэзак часу. Я напружу ўсе свае здольнасьці, каб забясьпечыць рэальнае выкананьне вашых меркаваньняў. Цяпер мне наогул лягчэй працеваць будзе, бо я падаў заяву ў партыю.

Сом зноў бэцнуў мяне:

— Бачу, што ўразумнеў троху!

Пасля прыезду ў Шапялёўку т. Сома мне пачалі давяраць у РВК і бачыць у маёй асобе шчырага працаўніка.

Кожны вечар я заходзіў да Соміхі. Сома зазвычай ня бывала дома. На маё дзіва, Крэйна, хоць і вярнулася хутка ў Шапялёўку, але зноў халоднай да мяне сталася, і я ніякім чынам ня мог зламаць лёд яе сэрца. Я папрабаваў гвалтам вярнуць страчаную позыцыю, але нечакана атрымаў ад дзяўчыны вельмі гулкую поўху і прымушан быў, каб гісторыю не раздулі ў піку мне, рэтыравацца, сказаўшы ёй:

— Ведзьма з лысай гары, якога трасца табе трэба?

На другі дзень позна вечарам, калі я рабіў моцыён на Лютнянскім шляху, я пабачыў Крэйну і з ёю нейкага мужчыну. Пара так шпарка пранеслася, што я не разгледзеў, хто гэта. І калі другі раз я падсьцярог яе, седзячы на могілках, дык аслуپянеў: з ёю быў Сом!

— Другую рыбу спаймала! падумаў я горка. Цяжка гэту рыбу перамагчы мне!

І сэрдца маё заледзянела Магчыма, гэта мела і станоўчыя вынікі ў агульным пляне. Кожны вечар я хадзіў да Соміхі і адчуваў сябе ня менш здавальняюча, як і Сом з Крэйнай. Праз Соміху мой уплыў у Выканкоме павялічваўся. Зразумела, я працеваў і па іншай лініі. Я акуратна хадзіў на партыйныя сходы і там быў вельмі вытрыманым, задаваў, праўда, шмат пытаньняў, але самых агульных, ня гострых, выконваў усе нагрузкі, якія мне даручалі, нікога не зачапляў, не крытыкаваў, а калі прыходзілася галасаваць, дык рабіў гэта, ня доўга думаючы, і глядзеў толькі, каб галасаваць за тое, за што большасць галасавала.

Вынік маіх вытрыманых паводзін: РВК вызначыў мяне для правядзення шэрагу ўдарных кампаній і ў першую чаргу камандыраваў мяне ў Галышоўскі сельсавет для правядзення сходу.

Едучы туды, я папрасьцей апрануўся, узьдзеў на плечы зацуҳмлены фрэнчык імпэрыялістычнай эпохі і гэткай самай даўнасьці галіфэ.

Апошнія, бязумоўна, не маглі выклікаць абурэнья сялянскіх мас, бо былі верхам пролетарскай моды, урбанізавалі, так сказаць, вёску.

Асноунымі пытаньнямі на сходзе былі: 1) мой даклад аб Сун-Ят-Сэне; 2) даклад старшыні сельсавету т. Дроздзіка аб пазбаўленыні некоторых груп насялення выбарчых правоў.

Далей намячаліся бягучыя справы: 1) інформацыя жэнорганізата-ра: а) аб месячніку барацьбы з някультурнасцю; б) разгляд справы аб экзэкуцыі над грамадзянкай Суклетай Жлобай.

У сваім дакладзе, каб быць больш зразумелым, я падрабязна высьветліў нашу лінію і сказаў:

— Капіталістычныя рапухі шкваруцца, яны хочуць праглынуць нас. Імпэрыялістычная вантроба, ці, па нашаму кажучы, імпэрыялістычны каўбух жарэ ды жарэ чалавече мяса пад прыкрыцьцем папяровага бюрократызму Лігі нацый, якую правільней трэба назваць Лізкай нацый і сыцервай сусьветнай — такая паскуда яна!

Прызнаюся, кажучы аб Сун-Ят-Сэне і становішчы ў Кітаі, я заблы-таўся і ня ведаў, якая розніца між Чан-Кай-Пши, Ка-Ка-Фэнам і іншымі сусьветнымі гадамі, але я гаварыў упэўнена, мне нельга было праявіць сваю несьвядомасць, бо гэта нявыгодна ў першую чаргу і мне, і РВК.

У спрэчках ніхто і славечка ня кінуў аб кітайскіх справах, усе не на тэму казалі:

— Чаму карова 40 руб. а боты 30 руб.?

— Калі мы навучымся працеваць без кампаній?

— Калі нашы шляхі ўрамантуюць, замест палацаў у гарадох школы пабудуюць, земляўпарадакуюць нас ды абрэжуць кулакоў?

У заключнай прамове я абышоў гэтыя пытаньні, бо яны не вязаліся з маім дакладам, і сказаў:

— У нас сілы хопіцы! Мы знайдзем сродкі, мэтоды і напрамак! Мы будзем біць буржуазею толькі ў галаву. Няхай яна ведае, што пролетарыят і сяляне не такое дзіцё, каб хоць і сем нянек меўши ды быць бязносым.

Сход ухваліў рэзолюцыю:

— Прызнаць, што кітайскі народ давяршыць пачатую справу!

Тав. Дроздзік у сваім дакладзе інформаваў сход аб неабходнасці пазбавіць выбарчых правоў усіх канавалаў, як непрацоўных элемэнтаў.

Узьнялася цэлая завіруха, але, дзякуючы ўдалай дыплёматыі т. Дроздзіка, сход падаўляючай большасцю ў адзін голас зафіксаваў гэта пазбаўленыне і признаў іх ворагамі савецкай улады.

Адносна месячніку барацьбы з някультурнасцю призналі мэтагодным правесці яго на працягу трох дзён і абрали для гэтага камсад. Тут быў невялікі інцыдэнт, які характарызуе нашу тэхнічную адсталасць. Калі прыймалі рэзолюцыю аб утварэнні камсаду, пры слове „замацаваць“ нейкі пракуда, якога звалі Масей Сялівончык, баўтаючы галавой ад непераможнага сону, узьняўся і сказаў:

— Вы сабе замацоўвайце хоць да съвету, але я пашоў сабе спаць!

Я асьцярожна схапіў яго за каўнер, вярнуў на лаву і пасароміў за нявытрыманасць.

Апошняе пытанье: разглядалася скарга Суклеты Жлобы, якую на сходзе ў адным засыценку высеклі за тое, што адмовілася жыць з мужыком.

Я ня ведаў, якую пастанову прыняць і рашыў параіцца з Сомам. У таго нюх ёсьць. Такім чынам, мы пытанье з прычыны позняга часу знялі з абгаварэння. Суклета лаяла нас, на чым съвет стаіць.

Вярнуўшыся ў Шапялёўку, я цэлую ноч напралёт гаварыў з Мамонам, у якіх умовах трэба праводзіць культурную рэвалюцыю ў Шапялёўцы. Пасля доўгіх меркаваньняў мы прызналі неабходным правесці надворную рэорганізацыю местачковага быту. Мы склалі проект упрыгожанья Шапялёўкі лёзунгамі, плякатамі, зъмены назваў вуліц на больш гучныя, рэволюцыйныя, новых шыльдаў на крамах і падрабязных надпісаў на хатах. Проект мы зацвердзілі ў Райкоме і РВК і не марудзячы распачалі дзейнасць пад лёзунгам: „Хараство ў масы“.

Пры кожнай установе мы організоўвалі камсады, якім даручылі рэдагаваць усе лёзунгі, якія будуть прыносіць грамадзянне, і прысылаць нам.

Для маляванья лёзунгаў мы мобілізавалі ўсё бліжэйшае і местачковае настаўніцтва і школы ў цэлым. На працягу трох дзён у школах ішла дружная праца ў гэтым напрамку. Кожная група намалявала да пяцідзесяці лёзунгаў. Матар'ял мы лёгка дасталі.

Згодна прадпісцы Райкуму ў коопэратаўах мы забралі ўсю чырвоную мануфактуру з 75 проц. скідкай.

Пасля адбору лёзунгаў мы самыя лепшыя з іх увязалі і ўзгаднілі і потым прымацавалі каля самых ударных пунктаў мястэчка: школаў, больніцы, лясьніцтва, крам, заежджых дамоў і каля ўсіх студняў.

Каля школы-сямігодкі на вялікіх падпорах мы зъмясьцілі найвялікшы па выкананью лёзунг:

— Далоў усьмішку міжнароднага капиталу!

Каля больніцы—у зялёных фарбах зграбны лёзунг:

— Ня будзем хварэць! Даём слова павялічыць жорсткую працоўную дысцыпліну на 14 проц.

Каля самых варот царквы—мастацкі размаляваны лёзунг:

— Разгонім змрок і зёл, які напусьцілі на нас цар і буржуазея сынераду і ззаду!

Каля комсамолу—згодна прапановы Дусіка:

— Абвясьцім бязылітасную барацьбу з мяккім целам. Няхай жыве сталёвасць ва ўсім!

У варотах саўгасу ў выглядзе маладзіка мы прымацавалі лёзунг:

— Прэч карлікавую гаспадарку!

Каля ўсіх студняў—лёзунгі-парады:

— Пі ваду свежую, чистую, вараную! Ня плюй у крыніцу!

На сценах нардому красаваў лёзунг, маляваны рукою самога поэты Гарачага:

— Нам трэба роўнасьць і кахранье,  
Захапленье і мілбранье!

Для маляванья сямі вялікіх плякатаў мы ўпраслі ў парадку грамадзкай навалкі працаўца мастака Бялянку, таго самага, які пачаў усё лета хадзіць выключна ў трусох і думае на зіму працягваць гэты каштоўны эксперымент. Ён вельмі гарды чалавек. Пра яго таварыши па пэндзлю кажуць:

— Такі гарды, што стоячы езьдзіць.

Бялянка свае лёзунгі маляваў на плошчы, каля нардому. Яны былі на вялікіх фанэрных шытох і не зымасціліся-б ні ў якой кватэры. Мастак увесь аддаваўся працы. Каб ніхто не расьсяваў яго творчай энэргіі, Бялянка каля сябе прымацаваў аб'яву:

— Прэч несьвядомыя забойцы мастацтва! Не перашкаджайце аддавацца святому мастацтву і ствараць вечна-пекныя рэчы!

Калі аб'ява ня дзейнічала на некаторых нявытрыманых індывідаў Бялянка браў у рот сурчок, і прарэзлівія гукі напаўнялі ўсю плошчу і палохалі людзей. Гэта быў умоўлены знак. Зьяўляўся міліцыянэр і накіроўваў людзей прэч ад месца творчай працы.

Праз тыдзень напружанай працы Бялянка здаў нам пяць грандыёзных плякатаў. Адзін з іх, які маляваў дружбу рабочых і сялян, мы ўмацавалі на даху Шапялёўскага ўнівермагу, і яго можна было добра бачыць за трох вярсты ад мястэчка. На плякаце рабочы сваёй вялікай мазольнай рукой ціскаў ня менш вялікую лапу працоўнага селяніна. Іх рукі былі дзіўным акордам, былі самымі вялікімі рэчамі на малюнку, большымі за ногі і галовы.

Далей наша чыннасьць выявілася ў tym, што ўсе без выключения вуліцы, завулкі і перавулкі мы загадалі па новаму называць. Больнічную вуліцу пачалі зваць вуліцай т. Сома. Я ўнёс прапанову і самую Шапялёўку перамяніць на Сомск, але старшыня азвярэў (нявытрыманы мой крок!) і гразіў мне зваленінем. Хадораўскую вуліцу мы назвалі Вуліцай вызваленія жанчыны ад пялюшак. Іншым вуліцам мы далі такія самыя рэволюцыйныя назвы, як і ў іншых гарадох нашай рэспублікі.

У эстэтычных мэтах мы дабіліся замены старых шыльдаў новымі і ў адміністрацыйным парадку правялі важнае мерапрыемства: на кожнай хаце надпіс прымацавалі: хто жыве, калі нарадзіўся, якое соцыяльнае паходжэнне. Апошніе вельмі цяжка было ўзгадніць і правесьці ў жыцьцё, але ўпартая воля да выкананія канчаткова намечанай мэты перамагла ўсе перашкоды. Шапялёўка стала на новы шлях культурнага будаўніцтва!

## VI. Пропаганда агіды да старога

Мамон на пасяджэні камсаду сказаў:

— Нам трэба зламаць консэрватызм і пасыўнае супраціўленыне! нашаму культбуду! У гэтым напрамку музэй адыграе актуальную ролю

— Нам трэба правесьці музэйную кампанію, популярызаваць і стымуляваць гэту працу!

Мы склалі грандыёзны плян організацыі музэю. Некаторыя сябры музэйнага т-ва, запісаныя намі ў парадку профдysцыпліны, крытыкавалі гэты плян, знаходзілі:

— Шмат грукатні і балбатні.

Я ім даводзіў, што ніводнага пляну бяз гэтага ня бывае, неабходна дэкорацыя, якая радуе вока і слых.

Пад музэй мы знайшлі нейкую плюгавую капліцу, зьверху прыладзілі скінуты ветрам кумпал. Выйшла нешта накшталт маўрытанскага пахавальнага помніка.

Вялікую шыльду зрабілі: „Шапялёўскі дзяржаўны музэй імя т. Андросава“.

На працягу трох месяцаў вялася напружаная праца па запаўненіі гэтага музэю. Я цалкам і поўнасьцю аддаўся гэтай працы. Аб Крэйне думаў толькі тады, калі клаўся спаць і за съценкай чуў яе крокі і ціхае мэлёдычнае напіваныне. Месца Крэйны ў майі організьме заняла Соміха, і пасля моцна засела Соша-Доша. Яе сапраўды звалі Сахвейка, але ўсе прызычаіліся зваць Соша-Доша з невядомых мне прычын. Здаецца, Сьвердзялюк першы даў гэта імя. З Сошай-Дошай у мяне насыпвала нейкая романтыка.

Мы думалі не съпяшацца з адчыненіем музэю, але цэлых дні, асабліва калі былі базары ці кірмаш, народ валам валіў і грукаў у дзіверы капліцы, а хлопчыкі вісам віселі на вокнах і глядзелі. Такім чынам, пад націскам зацікаўленых мас мы ўрачыста адчынілі музэй. Прагнасьць мас да культуры была такая вялікая, што мы прымушаны былі прасіць начміла т. Какоцьку наладзіць парадак. Быў доўгі хвост навядальнікаў.

Было на што паглядзецы!

У цэнтры музэю ў мэтах пропаганды агіды да старога панскага ладу быў паставлен знайдзены ў маёнтку князя Мрачкоўскага мармуровы помнік каханаму сабаку. На падстаўцы стаяў паважных разьмераў сабака і ў пярэdnіх лапах тримаў урну. Надпіс: „Каханаму Бульдогу Ваўкадавічу“. На другім баку: „Сыпі супакойна! Не пачуць мне больш тваей ласкавай журчлівой брахні, не паціснущ тваю шляхетную лапу. Твой сумны ўладар князь Мрачкоўскі“.

Больш за 30 пудоў важыў гэты помнік.

Калі гэтага помніка стаяла вялікая каменная баба, вагою да 80 пуд. Яе знайшлі на беразе Сежа і шмат клапот і грошай затрацілі

покуль усьцягнулі яе наверх. Перавезьлі ў музэй знайдзеную каменную труну і майстэрню каменных прылад і нейкую дагістарычную міску вагою да 40 пудоў.

Музэйная чыннасьць вельмі разгарнулася. Сабралі 17 пудоў чарапкоў начынья і костак першабытнага чалавека, якога Мамон упарта называе пітэктантропусам, і два вагоны мамутавых костак. Гэтыя косткі мы не змаглі ўсе разъмясьціць і экспонавалі толькі самыя вялікія суплы, якія сваімі звышнормавымі размерамі выклікалі жах у людзей. Сяляне ўпарта гаварылі і нават божкаліся:

— Гэта даўней людзі такія жылі. І косткі гэта не звярыныя, чалавечыя. А цяпер людзі зусім здрабнелі.

Прышлося правесьці ўдарную кампанію па растлумачэнні гісторыі зямлі і аддаць школу пад выстаўку мамутавых костак. Усё мястэчка з жахам глядзела на рэшткі вымерлых звяроў.

У музэі мы сабралі найвялікшы запас старажытных рэчаў: драўляны бязьмен з булдавою каля 4-х пудоў, нейкі ідалчык, знайдзены ў валатоўцы, які выабражалі сабой барана на калёсах, нейкі надмагільны камень з фашысцкім знакам, значэння якога ніхто з нас не зразумеў, і толькі Мамон выказаў дагадку:

— Пад гэтым камянём яшчэ ў X ст. уземляў парадковаўся, кажучы сучаснай мовай, нейкі млынар.

Аб гэтым Мамон напісаў грунтоўны досьлед і паслаў у Акадэмію Навук.

Былі яшчэ экспонаваны: цікавы рукапіс XV стагодзьдзя „Аб гаспадарчым выхаванні жывёлы“, дзеньнік абжэрства (XVI ст.) і зборнік вершаў XVII ст.—„Ён і яна“.

Шапялёўцаў больш за ўсё цікавілі экспонаты з мясцовага жыцця. Так, згодна маёй прапанове, скульптарам Бэдам былі зроблены два манэкены: першы яўляў копію жыхара вёскі Галадранкі Яўтуха Абжэры, які мае рост 2,3 мэтры, а вагу 7 пудоў, ня мае пузы, а есьць як у прадоўніцу. Нядайна яго жонка пайшла некуды і не пасьпела даць яму ані якіх дырэктываў. Дык што-б вы думалі? Ён сам палез у печ, зьеў чыгун бульбы, нарыйтаваны для кормнага парсюка, буханку хлеба 10 хунтаў і ражку з цялячым пойлам выпіў. Я спэцыяльна выїжджаў з доктарам Крутагаловам, каб дасьледваць гэты этнографічны тып. Нарыс аб ім мы зъмясьцілі ў зборніку.

Другі манекен зрабілі з бабкі, якую ў вёсцы Дрыгавічы абавязковая клічуць разам з акушэркай. Цікавы факт супрацоўніцтва! Трэба яго зафіксаваць.

Апрача гэтага, я заказаў скульптару бюсты старшыні РВК т. Сома і сэкретара райкому т. Андросава. Мастак і вучні намалявалі партрэты адказных Шапялёўскіх дзеячоў, у тым ліку і мой. Я быў намаляваны ў белай кашулі з вялізным чырвоным бантам.

Ніхто не разумеў, на якога д'ябла мы экспонавалі ў музэі хамут. З гэтае прычыны мы далі тлумачэнъне:

— Гэты хамут у вёсцы Галалобаўцы, як памірае вядзьмак, надзяваюць сабе на шыю, залязаюць на печ і глядзяць адтуль у очы таму, хто памірае. Тады, згодна забабонаў, можна ўбачыць съмерць у поўным яе агідным і жудасным выглядзе!

Зъмясьцілі мы ў музэі і здымкі банды Сапліўца ў поўным складзе і зброю бандытаў.

Але самую вялікую ўвагу прыцягваў знайдзены ў мясцовай царкве плякат царскага часу. На ім, у самым цэнтры, у сонечных праменях сядзеў абвешаны царскімі цацкамі Мікалай Крывавы, побач з ім Аліса Распусная. Між імі ляжаў голы царанёнак, а зверху анёлы ляталі і нясьлі рэкламу да бога:

— Ты ўзрадаваў нас творам тваім!

Калі я першы раз убачыў гэты плякат, я бахнуў аб зямлю і змоцай трох конскіх сіл застагнаў:

— О, вар'яцтва бязъмежнае!

Гэты гістарычны скарб, які добра агітуе за новае, я забраў у музэй.

Гваздом нашага музэю быў антырэлігійны аддзел. У ім былі мошчы святога Лынъдзія. Я спэцыяльна ездзіў за імі ў Баркалаабаўскі кляштар і там, можна сказаць, гвалтам вырваў з кіпцюроў фанатыкаў-прэлатаў. Раней гэта быў святы, у ядвабныя дарагія тканіны і каменьне ўвабраны. Нейкая таемнасць вэлюмам абвівала святога і прымушала цёмных людзей замусольваць тканіны шчырымі пацалункамі. А цяпер, калі мошчы былі прывезены ў Шапялёўку, і я разгарнуў іх да апошняга рызыкі, там быў чорны, чорны чэррап. Вочныя ямкі былі залеплены шэрай глінай. Гнілыя, счарнелыя зубы глядзелі дакорам съмерці, сківіцы сумна былі съціснуты, і рот ніякай каштоўнай прапановы ўжо ня мог унесці. Сулдыжкі рук бяспомацна былі скрыжаваны на грудзёх, а на назе была нейкая прыкарэлая поўсьць. Магчыма, гэта нага і не чалавечая была.

Над машчамі мы далі тлумачэнъне:

— Былі мошчы святога Лынды, а цяпер—згрэбсыці ды на съметнік. Інакш скарыстаць нельга!

У гэтым-жа аддзеле быў мастацкі партрэт мясцовага папа, засынты ў той момант, калі ён п'яны ў царкве заместа „Верныя, верныя, Богу памолімся“ раптам пусціўся скакаць і пяяць популярную Шапялёўскую песню „Кармалюгу“.

Як пасьля мы даведаліся, Кармалюга быў популярным мясцовым паўстанцам XVII ст. Мамон нават даводзіў, што Кармалюга і Кармэлюк—адна асоба.

У сувязі з заснаваннем гэтага аддзелу, нам давялося весьці шалённую барацьбу з рэлігій наогул.

У нашай культпрацы вялікія перашкоды былі з боку рэлігійнага т-ва „Божыя дзеці“. Т-ва організавала рэлігійны дыспект, на які нейдзе выкапала размазьню архірэя і ўдалымі насокамі моцна дыскрэдытавала мой і Мамонаў аўторытэты. На дыспуце прысутнічала ўсё насяленье Шапялёўкі і было съведкай нашага пасрамлення. Мы былі злоснымі ў найвялікшым маштабе. Мамон прапанаваў мне:

— Давай зьнішчым іх дашчэнту! Організуем другі дыспект і зъявімся ўзброенымі да пярэdnіх і задніх зубоў!

„Божыя дзеці“ зъявіліся на дыспект. А мы прывялі ў падмогу сабе самага съмелага ў Шапялёўцы чалавека Лявона Шандараку. Узрост 40 г., былы шахцёр. Яго лічылі вельмі хітрым чалавекам і з гэтае прычыны звалі Лёвачкай. Ён часта заходзіў да мяне і бліскуча апавядалаў скромныя народныя апавяданьні, а калі даведаўся, што я сохну з-за Крэйны, дык даваў мастацкі аналіз Крэйны з усіх бакоў, асабліва з боку фізыолёгічнага і фортыфікацыйнага.

Гэта ў мяне і злосьць выклікала і разам з гэтым прыемнае ласкатанье пэрыфэрычных нэрваў.

Лёвачка прапанаваў нам свой удзел:

— У гэтым самым дыспуце я так выступлю, што яны павек не забудуцца. Гэтага ліса архірэя і божых дзецей у съмярдзуючую ямку заганю!

На дыспуце ён орыгінальна падтрымаў нас. Было так. У самы распал спрэчак выступіў я і замарыў іх сваёй двохгадзінай прымовай. Яны думалі спыніць мяне:

— Тэрмін вашага слова скончыўся!

А я зірнуў на іх зьнішчающим поглядам:

— Цяпер я скажу па сутнасьці справы!

Ды яшчэ гадзіну гаварыў і паганіў іх бязьмежна.

Пасьля мяне слова ўзяў архірэй і давай крыць мяне. Тут Лёвачка ўзышоў на сцэну, узняў руку, што хоча гаварыць, і калі ўсё раптам съціхла, ён... Тут я ня ведаю, як пісаць і як кваліфікаваць учынак Лёвачкі. Запіскі мае ўсё-ж вельмі прыстойныя, і яшчэ ня было ў іх ніводнага вульгарнага слова. Але абяцаўшы пісаць усё, як было, нічога не хаваючы, я прымушаны трymаць сваё слова. Кажучы асьцярожна, Лёвачка вытварыў некалькі досыць гулкіх гукаў і супакойна сышоў са сцэны.

Гэты салют зрабіў моцнае ўражанье як на веруючых, так і на бязбожныя масы. Першыя, забыўшы закон аб любові да ворагаў, разбэшчаныя кінуліся на сцэну і на мяне, пагражаюты адкалатушыць усіх, хто пад рукі пададзе, а бязбожнікі аплёдысмэнтамі падтрымалі апошнє выступленье прамоўцы. Лёвачка не пасароміўся выйсьці на сцэну і даць кніксэн. Такім чынам, мы перамаглі, хоць гэта перамога была Піrrавай перамогай.

У раёне я таксама вёў гэту кампанію. Усюды я вазіў з сабою шкілеты чалавека і малпы і даводзіў, што розніцы няма, што ня бог стварыў чалавека, а ён сам разьвіўся з малпы.

Адначасна з гэтым я наладжваў і культаход: чытаў сялянам газэту, прыладзіў гучнагаварыцель. Але і тут я сустрэўся з поўным неразуменінем задач нашага часу. Сяляне, пачуўшы гучнагаварыцель, сказалі:

— Нам гэтыя цацкі непатрэбны! Лепш ты купіў бы нам мала-тарню, ці арфу, ці жнейку, ці яшчэ што...

Праўда, ня гледзячы на гэтыя несьвядомыя слова, усе цікавіліся апаратам і праз тры дні ён ужо не працаваў.

Так несьвядомы людзі, ня хочуць бярэгчы каштоўную рэч, за якую заплацілі 400 рублёў!

Кампанію за новы быт у самай Шапялёўцы мы праводзілі без усялякіх ідэйных хістаньняў.

Нашаму музыку мы даручылі напісаць цэрэмоніял чырвоных хрэсьбін, вясельля і хаўтур. Апрача гэтага, мы зрабілі цікавы эксперымент лепшай організацыі комсамольскага жыцьця.

Адзін раз, стомлены культпрацай, сядзеў я каля грубачкі ў сваёй кватэры (была зіма) і напіваў свой узълюблены романс „Гостры меч праколіца маю вантробу“.

Прыходзіць група комсамольцаў пад кіраваньнем Дусіка.

— Т. Самасуй, адшукай памяшканье пад наш клуб! У старым цесна, брудна, антысанітарыя...

— Які будынак па суседству з вамі? — пытаю я.

Яны адразу зъмікілі, у чым справа, і кажуць:

— Там живе кулак Рыгор Лахмануда.

— Кулак? Вялікі падатак? 150? Дык раю вам выкурыць яго.

Праз тыдзень яны так і зрабілі. Занялі хату кулака, рэквізівалі яго сельска-гаспадарчы інвэнтар і організівалі там сваю невялікую камуну пад назвой „Агародніцкае т-ва“.

Але праз тыдзень пасля заняцьця хаты яе зусім разуверзілі. Там ужо стала дрэнна жыць, бо яна была не дастасавана да ўмоў масавай працы. А кулак знайшоў на нас управу. З акругі мне прышла вымоўка, што лезу не ў свае справы і скрыўляю лінію, а РВК загадалі спыніць гэты „саматужны соцыялізм“. Так назвалі ў акрузе наш цікавы расток новага жыцьця. Я да гэтага часу ня згодзен з гэтым. Праўда, мая вага, як рашучага, новага чалавека, павялічылася. Нават Сом, ня гледзячы на мой афрант, сказаў сэкретару:

— Такія людзі нам патрэбны. Часам дзірку якую заткнуць. Але яго трэба ў рукі ўзяць, тады Самасуй будзе добрай прыладай для зынішчэння старога.

## VII. Пякельная праца

Я зъявіўся ініцыятарам заснаваньня Шапялёўскага навуковага т-ва, якому ў першую чаргу загадаў стаць на шлях сяброўскіх узносаў. Потым мы абрали ганаровых, правадзейных сяброў, супрацоўнікаў, корэспондэнтаў і дапішчыкаў т-ва, падзялілі яго на 7 сэкцый і 18 падсэкцый.

Т-ва паставіла шэраг практычных мэт. Адна з іх: „магчыма поўнае вывучэнне кожнага працаўніка з боку яго прыстасаванасці да ўмоў нашага адказнага, бязылітаснага, захапляючага часу“.

Кажучы словамі Торбы:

— Трэба кожнага працаўніка разглядзець, ці можа ён выканаць загад пролетарыяту: „будуй, а не глядзі ў неба“.

Вывучыўши кожнага працаўніка, можна будзе для кожнага грамадзяніна скласці правілы ўнутранага распарадку, знайсьці кадры падрыхтаваных працаўнікоў і зьнішчыць шкодны паралелізм. Толькі тады мы ня будзем ісьці задам наперад!

Падумаўши ўважліва над гэтым, мы рашылі правесці анкетную кампанію. На машынцы мы аддрукавалі 3000 анкет і раздалі іх усім шапялёўскім працаўнікам. Але як пачалі прыходзіць запоўненая анкеты, мы пабачылі, што трэба з абэцэдлы пачынаць політычнае і культурнае выхаванье працаўнікоў.

Так страхагент запоўніў анкету:

1. Пасада . . . мястэчка Шапялёўка Магілеўскай акругі.
2. Прозвішча . . . страшны агент, як кажуць сяляне.
3. Імя . . . Дзямід.
4. Як па бацьку . . . сын селяніна.
5. Соцыяльнае паходжэнне . . . згодна тэорыі Дарвіна.
6. Узрост . . . 2 арш. 7 в.
7. Пол і сямейнае палажэнне . . . сямейны хлапец 50 гадоў.
8. Асьвета . . . электрычнасьці няма, выключна газай.
9. Професія . . . 64 р. 78 к.
10. Пэнсія . . . яшчэ не даслужыўся.
11. Маёмасць . . . жонка, трое дзяцей.
12. Партыйнасьць . . . бязьбілетны партыец.

Была скліканы нарада, на якой у мэтах падвышэння культурнага ўзроўню савецкіх працаўнікоў прызналі свячасовым і мэтазгодным заснаваць насыценгазету. Склалі рэдкалегію ў складзе Мамона, Дусіка і мяне і пачалі абмяркоўваць пытаньне аб назыве газэты. Вырашэнню гэтага важнага пункту было прысьвечана  $2\frac{1}{2}$  пасяджэнні. Ніяк не маглі прыйсьці да згоды. Тут нават у мяне з Мамонам ледзьве ня склалася разрыўная сітуацыя. Ён настойваў:

— Газэту трэба назваць „Чырвоная Пуга“, бо яна будзе несвядомых падганяць да соцыялізму.

Дусік уносіў прапанову назваць газэту „Чырвонае Шапялёўскае Вока“.

Торба хацеў назваць „Гостры Чырвоны Зуб“.

А я даваў самую кароткую, яскравую назву—„Пераможны Кліч Шапялёўскага Райвыканкуму“.

Кожны адстойваў сваю назvu, і ў спрэчках мы па 7 разоў бралі слова.

Я пераканаўся, што дабром нічога не даб'ешся і заняў выглядальну позыцыю, покуль усе спрэчнікі не замарыліся і не захацелі піць. Тады я зноў прапанаваў сваю назvu, а яны, замораныя папярэдній полемікай, далі сваю згоду.

На другі дзень наша газэта пачала выходзіць штодзённа.

Загадчыку 7-кай Малахольнаму я загадаў напісаць урачысты фэльетон з прычыны нашай новай перамогі на культфронце, а т. Гарачаму „Нашы дасягненыні“—поэтычны агляд у вершах. Іншым настаўнікам прапанаваў агульна-агітацыйныя артыкулы аб зыніжэнні сабекошту, аб хлебных загатоўках, аб формах увязкі з рознымі ўстановамі.

Нам удалося ўцягнуць у газэту ўсіх працаўнікоў. Пісаць мы научыліся лёгка, бо трэба было зрабіць нязначную працу: з вялікіх артыкулаў друкаваных газэт скласці маленькія ў 5 радкоў. Як прыклад, прывяду ўзорны артыкул вэтфэльчара Бясхвосьціка на тэму: „Што дала сялянам савецкая ўлада“. Ён напісаў: „Савецкая ўлада дала сялянам зямлю і волю. Няхай жыве савецкая ўлада, зямля і воля! Вэтфэльчар Бясхвосьцік“.

Часта нам не хапала часу для пісання газэтных артыкулаў і для перадрукоўкі іх на машины. Машыністка справіла гевалт, як сказаў наш дзелавод Арон Шык. Супрацоўнікі РВК пісалі артыкулы ў часе заняткаў, і гэта выклікала тармазаванье ўсіх працы. Апошніе прымусіла нас адмовіцца ад штодзённага тэрміну выпуску газэты, і мы пачалі выдаваць адзін раз у тыдзень.

Рэдагаванье газэты было турботнай, пякельнай справай. Дапішчыкі былі няпісьменныя і задзёрыстыя. Былі такія паважаныя фрукты, якія нікога не шкадавалі і разносілі ў пыл.

Шмат пісалі пра мяне, але я гэтыя корэспондэнцыі з прычыны элемэнтарнай няпісьменнасці і недапушчальна грубага тону накіроўваў у свой архіў, а большую частку аддаваў аўта-да-фэ. Таксама я не прапушчаў корэспондэнцыі, накіраваныя супрощ т. Сома.

Шмат было закідаў супрощ судзьдзі Торбы, як шкоднага ў савецкіх умовах філёзафа. Пісалі, што ён у часе судовых процэдураў дазваляе сабе ўжываць моцныя прыказкі, дзівацкія прыслоўі, якія потым распаўсюджваюцца ў народзе і перадаюцца з вуснаў у вусны, пераходзячы нават межы раёну. У гэтай зьяве рэдколегія справядліва ўбачыла ідэолёгічную небясьпеку і апубліковала, нават супрощ маёй думкі, найбольш гучныя корэспондэнцыі.

І тут нечакана для мяне райком высунуў мяне выкрыць ідэолёгічныя хістаныні Торбы на грамадзка-паказальным таварыскім судзе, які організаваў райком.

Гэты процэс ня быў чыста-судовым і зьяўляўся першай спробай нават у Рэспубліцы.

Мая позыцыя была цяжкая. З аднаго боку, я быў прыхільнікам некаторых прыказак Торбы, з другога боку, яго нават лічыў сваім прыяцелем, як, мусіць, і ён мяне. Але нічога ня зробіш. Дырэктыва вышэй за ўсё, як сказаў Торба.

Я падрыхтаваўся. Мая прамова мела эфект. Мне вялікую дапамогу зрабіла кніжачка Торбы. Я біў прама ў лоб. Ні аднаму прокурору ў съвеце не ўдавалася так выкрыць усю падваліну процэсу, як мне...

Калі я атрымаў слова для свае прамовы, я выцягнуў з кішэні Торбін блёкнот і ўрачыста заявіў, загадкова ўсьміхаючыся:

— Вось помнік эпохі—дзеньнік няпрызнанага філёзофа Торбы.

Твар Торбы на хвіліну зъмяніўся, нібы зъмяя ўкусіла,—яго губы сударгава зарухаліся, і ён прашаптаў:

— Якая здрада! Не пасароміўся скрасьці, съцягнуць!

Я патрабаваў ад суду прыцягнуць Торбу да адказнасьці за абразу мяне ў часе судовай процэдуры. Яго заўвага распаліла мяне, і я зъявіўся бізуном справядлівасці для Торбы. Прыводжу частку сваёй судовай прамовы, якая была квінт'есэнцыяй усяго судовага процэсу:

— Т. судзьдзі, сумленныя грамадзяне і вольная публіка!

Хто такі Торба? Торба—атрутнік, шкодны эксплётатар працоўнай думкі рабочых і сялян. Ён настаўнік, у горшым сэнсе гэтага слова, нашай моладзі, ён ідэйны хістальнік і бязъмен без галавы! Яго трухлявая філёзофія прыводзіць да мяшчанскаага ўхілізму, культурна-буржуазнага зьдзічэнства і бязъмежнага разъвіцца самадурства. Усё гэта можна знайсьці ў яго блёкноце.

У практычнай працы Торба працягвае гэту крытую лінію, не зъмяншаючы тэмпу. Яго прыказкі вядомы ўсяму раёну. Аб гэтым яскрава съведчыць той факт, што на процэс сабраліся ўсе быўшыя кліенты Торбы.

Каб быць об'ектыўным, скажу, што частку філёзофіі Торбы можна прызнаць. Некаторыя тэзісы яго правільны, пад імі кожны разумны чалавек двома рукамі і двома нагамі згодзен падпісацца. Другія яго тэзісы яшчэ патрабуюць досьледаў на прадмет выяўлення іх шкоднасьці, патрабуюць разгляду іх праз лупу часу і дырэктывы вышэй-стаячых організацый.

Напрыклад, каштоўнымі экстрактамі жыцьцёвой практыкі ў нашых умовах працы зъяўляюцца такія тэзісы Торбы:

1. Чалавек думае, а райком кіруе!

Зусім слушна сказана.

2. Што пішы, а што ў галаве насі!

І гэта як у сук улеплена. Дзіўна толькі, як сам Торба ня выконвае свайго тэрміновага загаду. Тут трэба дадатак яшчэ: што пішы, што гавары, а што ў галаве насі!

3. Там дрэнна, дзе нас няма.

Гэты тэзіс можна фактамі давесці, а факты ўпартая рэч.

4. Калі-небудзь, братка, даговорышся!

У поўным і цэлым згаджаюся, бо мы наяўна бачылі, да чаго дакаціся, дагаварыўся сам Торба.

5. Тады круці лазу, як маладая яна!

Правільна, як і тое, што ў каня 4 нагі і 1 галава.

6. Пры нас съвет настаў, што і поп зас্বістаў.

Згодзен.

7. Ад вады п'яным ня будзеш.

8. Ня дзівіся, калі авечку стрыгуць, каб і самога не абгалілі!

Бязумоўна, дзівіцца на чужую бяду сорамна і небясьпечна. Хто супроць? Няма! Аднагалосна!

9. Увесь век вывучай номэнклятуру!

Добра сказана, лепш, чым старое „Век жыві—век вучыся“. Паднаўляць свае веды трэба ва ўсіх галінах, таксама і ў номэнклятуры.

А цяпер я вам прывяду прыказкі Торбы, якія яшчэ трэба ўважліва прааналізаваць з боку формы, зъместу, гукавога складу і г. д. каб падрабязна высьветліць іх якасную каштоўнасць.

1. Не дражні чорта. Чорт чортам съмярдзіць!

Каго разумее Торба под чортам, калі наогул, згодна дэкрэту, чарцей няма і быць ня можа?

2. Дорага ды агіла, дзёшава ды гніла.

Незразумелая думка.

3. Съвет вялік, а дзецца нейдзе.

Мусіць трэба: буржуазны съвет... Патрэбна ўдасканаліць думку....

4. Хто высока лятае, той нізка сядзе!

Не разумею, супроць каго гэта накіравана. Няўжо Торба хоча, каб птушкі на зямлю нё садзіліся, альбо лятуны ня спушчаліся на ніз.

5. Ня будзь замахайлай, не хапайся за ўсё, як папоўна замуж.

6. Не давай ёлупу агонь у рукі!

Такім чынам, об'ектыўна разгледзеўшы прыведзеныя тэзісы Торбы, мы часткова згодны з імі, часткова лічым незразумелымі і мала шкоднымі з гэтае прычыны. Але ёсьць у Торбы прыказкі, якія вельмі шкодны ў нашым жыцці і вядуць чалавека на шлях самадурства і профсаюзнай недысцыплінаванасці.

1. Каровы, якія дужа равуць, мала малака даюць!

Паспрабуйце якой хочаце малошнай карове ня даць патрэбных калёрыяў, дык як зараве яна!

Такім чынам, гэта і фактычна няверна. А затым прыведзеная тэза накіравана супроць нашай пропаганды наогул. Мы дужа равом і мала карысьці даем? Гэта вы хочаце сказаць, падсудны Торба?

2. Сук ня дрэва, балота ня золата, Самасуй не працаўнік!

Ня кажучы аб маёй атэстациі, я прашу суд зьвярнуць увагу, што Торба выступае супроць мэліорацыі. Ён ня лічыць нашы балоты залацтым дном, між тым у кіруючых колах трymаюцца іншых поглядаў. Затым ён уносіць фактычную блытаніну, запэўняючы нас, што сук—ня дрэва. Мы ведаем, што сук—частка дрэва. Трэба так і казаць, памятаючы, што ад нас моладзь вучыцца правільна выказваць свае думкі.

3. Стары вол псуе баразёнку.

Гэта яўны выпад супроць старых партыйцаў і старых спэцыялістых наогул. Недапушчальны ў нашых умовах погляд. Ня ўсе старыя валы псуюць чырвоныя барозны.

4. Да ўсяго чапляйся з кароткімі гужамі!

Шкодны кірунак, які можа змардаваць чалавека.

5. Кусайся, хоць зубоў ня маеш!

Надзвычайна атрутная думка! Мы ніколі ня будзем кусацца, калі зубоў у роце ня будзе. Бо ў іншым выпадку з нас съмяяцца будуць.

6. Каму служыш, а куцаму кланяйся!

Самагубна-нікчэмная тэза. Паводле нашай думкі: каму служыш, таму кланяйся. Ніякага дуалізму.

7. Жні там, дзе ня сееш!

Шкодны дэвіз, які вядзе да анархізму і вытворчай блытаніны.

8. Комсамол—вялікі хлопец, якому бацькавы споднікі кароткі!

Нікчэмнае і нявернае азначэнне ролі нашай баявой організацыі.

Усе гэтыя тэзісы атручваюць наш здаровы апарат, уносяць дэзорганізацыю ў быт. Падсудны Торба, незалежна ад таго, хацеў ці не, зьявіўся рупарам дробна-кулацкай стыхіі, несьвядомым агітатарам за развал нашага новага жыцця. Хоць вялік пень, але дупляваты! скажам мы словамі Торбы. А таму я патрабую ад таварыскага суду такой вышэйшай кары для Торбы: ужыць у адносінах да яго астракізм, зрабіўши яму ідэйную кастрацыю перад гэтым.

Абаронцай Торбы выступіла Крэйна. З чыста жаночым кокэцтвам і яхідztвам яна гостра высьмеяла структуру маёй абвінаваўчай прамовы. Яна съмела запэўняла суд у тым, што прыказкі Торбы зусім ня Торбіны, а належаць усяму народу ў цэлым. Дык ці не прыцягнуць на суд увесь народ? А затым Самасуй у вялікі конфуз уквэцаўся, бо ўвесь блёкнот пісаны зусім ня рукою Торбы, а рукою Самасуя!

Я цапнуў кішэнь, схапіў блёкнот і, о жах! я захапіў з сабою ня той блёкнот!

Ня гледзячы на гэта, суд вынес суровую вымову Торбе, признаў яго дзейнасць у якасці судзьdzі нявытрыманай і шкоднай.

Так парваліся цуглі мае дружбы з Торбай.

### VIII. Трагладыт

Пасьля гэтага процэсу у мяне было пачуцьцё пякельнай нездаволенасці. Каб пазбыць яго, я заняўся навуковай і публіцыстычнай чыннасцю. Я паслаў у цэнтральную газету артыкул: „Як разъмяркоўваць свой час савецкаму працаўніку, калі ён ня прысутнічае на пасяджэннях, сходах, нарадах і конфэрэнцыях“. У Акадэмію Навук я паслаў трох трактаты. Першы трактат аб вугалі ў Шапялёўскім раёне. Тут я падрабязна высьвятляў:

— У раёне ёсьць жоўты вугаль (сонца), белы вугаль (вада), блакітны вугаль (вецер), як аснова для заснаванья грандыёзнага ветрабуду, зялёны вугаль (торф) і чырвоны вугаль (чалавек, жывёла). Пільныя досьледы ў раёне праводзяцца ў мэтах адшуканья чорнага вугалю, якога покуль што не ўдалося выкрыць.

Другі трактат вырашаў вельмі важнае ў нашых умовах пытаньне „Аб фактарах, якія рэгулююць навучальны год у раёне“. Я признаў, што галоўны фактар—сувіньня. Як толькі кінуць гэту звязыну ганяць у поле, тады пачынаецца вясковы навучальны год. Практычны вывод: нацыяналізаваць усіх сувіней БССР. У гэтым трактаце я зачапіў яшчэ трох пытаньні, звязаныя з першым: аб простых спосабах праверкі налічча формальных навыкаў у вучняў, аб устанаўленыні % ахаплення школай дзяцей вучнёўскага ўзросту і аб стане беларусізацыі школ. Я раіў адказным працаўніком, якія зацікавяцца гэтымі пытаньнямі, уяджаючы ў вёску, пільную ўвагу звязратаць на тое, ці на ўсіх варотах крэйдаю награмзолены вядомыя ўсім няпрыстойныя слова і лаянка і ці сустракаеца ў іх „ў“ заместа звычайнага. Калі вы атрымаецце станоўчыя вынікі, дык, не марудзячы ні хвіліны, вы, як дасьледчык, маецце права зрабіць вывод: 1) формальная навыкі ёсьць (калі можна разабраць, што напісана), 2) усе дзеци ахоплены школай (калі на ўсіх варотах) і 3) беларусізацыя праходзіць здавальняюча (калі, хоць і рэдка, сустракаеца „ў“).

Трэці мой трактат аб першабытнай гаспадарцы ў Шапялёўскім раёне звязрнуў увагу навуковай думкі ўсіх саюзных рэспублік. Вывучаць гэта пытаньне на месцы прыяжджалі татары, украінцы, мардвіны, чукчи і гілякі.

А справа ў тым, што я выкryў гаспадарку аднаго селяніна, у якога непарушна захавалася земляробчая традыцыя, пачынаючы мусіць ад нэоліту ці бронзы, як заўважыў Мамон.

Гэта гаспадарка належыць селяніну Трагладыту (гэта яго імя; прозвішча няма; як завуць па бацьку—ня высьветлена) і знаходзіцца ў Воўчыцкім сельсавеце, у 5 кл. ад в. Галадранкі. Гаспадарка ляжыць у глухім лесе, з чатырох бакоў абкружана непраходным балотам і дае сабой тыповае ўмацаванье—гарадзішча старога часу, з высокім драўляным астракольным загародам.

Гаспадарка ізалаивана ад усяго съвету і да гэтага часу, ня гледзячы на 10-годзьдзе Кастрычнікавай рэволюцыі, ня была абкладзена ніякім падаткам і не занесена ў сьпіс насельных месц БССР.

У гаспадарцы Трагладыта няма ніякіх сълядоў нашай культуры. Там ня ўжываюць сярнічак, а вечны (святы) агонь гарыць на пяколачку. Няма дымаходаў, шкла. Нешта накшталт вакешак разьмерам 10с.×15с. ёсьць, і замест шкла ў іх устаўлены бычыны пузыр. Сям'я Трагладыта ня ведае мыла, газы, ня ўжывае нічога жалезнага. Іголкі не сталёвыя, а драўляныя ці з рыбіных костак. Хата і пунькі сваёй архітэктурай ня маюць сабе нічога адпаведнага ва ўсім дзікунскім съвеце. У сенцах хаты (калі так можна назваць невялікую дзюрку, праз якую трэба паўзком улязаць) і ў пунях такія галаваломныя закруткі, што я ручаю: найвыдатныя тэхнікі і вынаходцы Саюзу не разгадаюць іх.

Трагладыт і яго сям'я (тры сыны з жонамі, якіх яны „умыкалі“; у кожнага, як бобу, дзяцей) ня ведаюць абутку ў нашым разуменьні слова. Іх абутак з лазовай каравіны. А зімой яны носяць досыць моцны абутак. Яны абкручваюць ногі анучамі, а верхнюю анучу паліваюць вадой і некалькі хвілін стаяць на марозе. Тады зьверху абмерзне ўсе, дубам стане і можа добра адигрываць ролю ботаў.

Сам Трагладыт, як зьевер, абыходзіцца з сям'ёй, што добра ілюструе патрыярхальную эпоху чалавецтва. Сам лечыць сваю жывёлу і сям'ю словам, „кухтулём“ (тэхнічнае слова, якое азначае мэханічны ўдар), расьлінамі, сам вытварае кастрацыю, сам кроў пушчае і г. д.

Сям'я жыве замкнёным жыцьцём. Ніхто ня ходзіць ні ў царкву ні на сходы, ні нават на кірмаш.

Я дасьледваў слоўнік мовы трагладытаў і вельмі спрачаўся з Мамонам аб колькасці слоў, якімі карыстаюцца трагладыты. Мамон даводзіць, што на Беларусі няма ніводнага сялянскага двара, у якім колькасць слоў была менш 15000, а я запэўняў, што трагладыты ведаюць ня больш 1000 слоў.

Цяпер я бачу сваю памылку. Цяпер я складаю вялікі трагладыцкі слоўнік (ня менш 3000 слоў), які думаю 5 раз выдаць.

Што датычыцца рэлігійных пачуцьцёў у трагладытаў, дык прафесія паказала, што нейкія рэлігійныя эмоцыі ёсьць. Ніякіх аброзоў выявіць не ўдалося, затое недалёка ад хаты, сярод двух карчавых дубоў стаіць вялікі каменны статуй (Мамон кажа, што гэта каменная баба, я ня ведаю, ці так гэта, бо родавыя адзнакі адсутнічаюць), і трагладыты, як ідуць каля яго, неяк таемна ўсьміхаюцца, з іх вуснаў выходзяць нейкія дзіўныя дыфтонгі уо, ыа, а часта нават поліфтонгі.

Сюды неабходна накіраваць асобную экспедыцыю, якая дапаможа соцыялістычнаму будаўніцтву.

Праўда, гаспадарка дажывае свой век. Бурныя падзеі апошняга часу хваляй і сюды зайшлі.

Калі я першы раз выкрыў гэту гаспадарку, кіруючыся мутнымі весткамі суседній вёскі, і ўзброены зъявіўся з Мамонам да траглады-таў,— усе схаваліся: і чалавек і жывёла, якая дзейнічала па прынцыпу супрацоўніцтва. Толькі з цягам часу мы атрымалі некаторыя весткі.

Трэба адзначыць адну рысу, якая съведчыць аб нейкім руху ўперад у гэтай гаспадарцы. Тры гады назад сам Трагладыт пачаў ужываць штучнае ўгнаенне на сваім полі. У якасці ўгнаення ён браў кавалкі трухлявага дрэва ці балотнага зёму і клаў у барозны з бульбай, адзінай культурнай, расылінай, якая нейкім чынам папала сюды.

У канцы свайго трактату я прапанаваў:

— Захаваць гэту гаспадарку, як музэйна-паказальную і абвясь-циць дзяржаўным заказнікам, даўши ахоўную грамату. Сюды наладжаць экспкурсіі рабочых, сялян, вучняў і студэнтаў, каб азнаёміцца з першабытнай гаспадаркай даўняга часу.

Адказу на маю прапанову няма. Маўчаць пад прыкрыццем вала-кіты А каштоўная прапанова гібее! кажа Мамон.

Існаванье трагладыцкай гаспадаркі і гэты цікавы быт вельмі штурханулі ўперад нашу думку. Я дабіўся ад РВК выпісаць на сродкі самаабкладанья наступныя прылады, неабходныя для разгортванья нашай культпрацы ў раёне і пропаганды науки ў масах: 1) шкалу вачэй, каб наукова систэматызаваць і падзяліць на клясы насяленье раёну паводле колеру вачэй; 2) шкалу валосьці—аналёгічная першай мэта; 3) ручныя сіламеры для падрабязнага падлічэння, колькі конскіх сіл ёсьць у раёне; 4) сълінавую прыладу для вывучэння скла-даных рефлексаў; 5) поўны набор мерак вагі і даўжыні для вы-святлення будовы цела, твару і варыяцыйнай крываі індэксу чэрапу ў шапяллёўскага насяленья.

Усё гэта абяцала вялікія посьпехі ў нашай працы.

#### IX. Пратарчака жыцьця

І тут раптам маю культурную дзейнасць у Шапяллёўскім раёне гвалтоўна ліквідавалі. Хацелі нават зусім адышыць мяне ад культбуду, але гэта спроба не ўдалася. Мая культпраца зноў разгарнулася ў іншым месцы і ўжо на больш пашыранай базе.

Генэзыс усяе гэтае, ганебнае для некаторых асоб, гісторыі на-ступны.

Наірамак нашай культпрацы заўсёды быў такі, каб адна праца мела зрашчванье з другой. Популярызуючы науку ў сялянскіх і рабочых масах, мы ў той-жэ час прасоўвалі і мастацтва ў масы. Мы організавалі раённы вандроўны тэатр і дырэкторам яго прызначалі т. Бычанка, вельмі здольнага організатара і прыгожага мужчуны, на якога толькі паглядзеўши, дзеўкі ўжо млелі. Шляхам падачы заяў ён набраў 8 акторак і 12 актораў і распачаў тэатральны сэзон. Вельмі адчуваўся рэпертуарны голад, але дзякуючы ўмеламу тэатральному кі-раўніцтву знайшлі аднаго дзеда, і ён напісаў у 4 дзеях п'есу

„Рэў Сопік“. Бліскуча выканані ўсе тэатральныя колектывы. Другую п'есу „Каханьне пад прымусам“ напісала піонэрка Палага Кулік. А трэцюю, з-за якой усё ліха загарэлася, напісалі колектывуна: я, Сьвердзялюк, Мамон, Гыля і Юрлік. У ход мы пусьцілі ўсе колектывунае выабра-жэньне, і ў п'есе былі малюнкі, захапляючыя і падаўляючыя сваёй індустрыяй і харством. Назва п'есы „Пратарчака жыцьця“.

Пролёг да п'есы напісаў я з Мамонам. Пад моцным уражаньнем гаспадаркі Трагладыты мы паказалі, як жылі тыя людзі ў даунія часы. Згодна нашаму задуму, у пролёгу выконваецца вялікі экспансійны балет па прынцыпу тармасухі. Актёры да поясу голыя, апранутыя ў ваўчыныя, лісіныя, авечыя скурсы.

Шмат мы затрацілі энэргіі, каб бліскуча ў нашых умовах спра-цаваць п'есу. Але п'еса так падабалася ўсім, што мы да глыбокай ночы сядзелі ў пакоях сямігодкі і рыхтавалі яе.

Ролю галоўнай гэроіні мы далі Сошы-Дошы, і яна цэлыя дні і ночы праводзіла ў шуканыні найлепшай вонраткі, цікавых гэстаў і інтонацый. Я не адставаў ад яе. Гэта агульная культурная справа зблізіла нас. Як толькі канчаліся мае заняткі, я ішоў на кватэру Сошы-Дошы, і мы да таго часу, як трэба было зьбірацца на рэпэты-цыю, рыхтавалі для яе і для мяне адзеньне, рабілі з кужалю і афарбоўвалі экзотычное валосьце, прыладжвалі звярыныя скурсы і г. д. Яна была такой мілай у сваёй дзіцячай непасрэднасці, што часта я ня мог устаяць, вельмі рух мяне забіраў, і тады я палка цалаваў гэта 18-гадовае дзіцё. Трэба падкрэсліць, што заўсёды я даваў належныя комэнтары. Я рабіў тое самае, што адзін гэроі у нейкім романе: ца-луочы Сошу-Дошу і маючи на ўвазе сэкратара, гаварыў ёй:

— От табе, Соша, мой палкі пацалунак, а ўсё іншае дасьць табе твой жаніх!

Адказам на гэтыя слова быў яе съмех. Гарэзьліва гледзячы мне ў очы, дзяўчына гаварыла:

— Я не хачу, каб усё іншае даў мне жаніх! Я не кахаю яго! Выходжу замуж, бо ў яго палажэньне...

Гэта распаляла мяне, але я стрымліваўся, конкретна ўяўляючы ўсю небяспеку, якую можа мець адзін неасцярожны крок, тым больш, што вельмі марудзілі з залічэннем мяне нават у кандыдаты партыі.

А тут нейкі навухаданосар інформаваў сэкратара, што мае адно-сіны з яго нявестай зайшлі вельмі далёка, куды далей, чымся ў сэкратара.

У час спектаклю, калі ўзынялася заслона, першая на сцэну вый-шла Соша-Доша голай да пояса. У яе была прыгожая лісіная скурка, ніжэй пояса, а на грудзёх бліскучыя па спэцыяльна зробленаму заказу бляшачкі, прыгожа выпукляючыя яе дзяўчыя грудзі. Валасы на галаве былі зусім чырвоныя, пышныя, да самых пят. Яна была бязьмежна ча-роўнай, і я ахаў за кулісамі.

І калі пачаўся балет па прынцыпу першабытнай захапляючай тармасухі, я, выконваючы ролю цэнтральнага гэроя, вырабляў надзвычайныя выкрунтасы ў пары з Сошай-Дошай. Гэтым па нас навучыў адзін Ленінградскі рабочы Ярмаловіч, які ў гэты час прыехаў да нас у адпачынак. Ён вельмі захапляўся фокстротам і ведаў каля 17 відаў яго. Ён стылязаваў першабытныя скокі па прынцыпу фокстроту. Я забыўся на ўсё і з захапленьнем тармасіў Сошу-Дошу.

Калі скончыўся пролёг, і зачынілася заслона, толькі некалькі ціхіх аплёдысментаў пачулася ў залі—факт нябывалы ў практицы шапяллёўскага тэатральнага жыцьця. Звычайна ў Шапяллёўцы пляскаюць усякаму, хто выступае. А нам не зрабілі гэтай ласкі, бо ўся публіка была вельмі шокіравана, пабачыўши нашы голыя „лыткі, ляшкі, грудзі і дзіўныя рухі“ (літаральна-сказаныя слова).

Тут і адбыўся фінал маёй Шапяллёўскай дзейнасьці. На сцэну, дзе былі мы ўсе, узъяцеў абураны сэкратар і запытаў у мяне:

— Хто даў дазвол ставіць гэтую брыду? Хто аўтар?

Я ня стрымаўся. Мяне абурыў тон. З гонарам:

— Калі вас цікавіць гэта пытаньне, зайдзеце сюды праз  $\frac{1}{2}$  гадзіны, і я адкажу вам. А цяпер трэба рыхтаваць 1 акт.

— П'есу трэба зьняць, каб ня было потым...

— П'есу дазволіў паставіць я. Я райліт і адказваю за свае крокі.

— У такім разе я настойваю, каб п'есу спынілі...

— Я гэтага не зраблю...

На мой бок стала Соша-Доша і з усім сваім інтрыганска-жаночым талентам накінулася на сэкратара, шпігуючы яго невуцтвам.

Гэтага ён съцярпець ня мог, абурана пакінуў сцэну, а праз пяць хвілін зьявіўся ўпаўнаважаны і арыштаваў мяне.

Але гэта не зламала мае энэргіі.

На другі дзень я даведаўся, што на пасяджэнні прэзыдыума РВК мяне за нетактоўныя паводзіны зьнялі з працы. Гэта абурыла мяне. Я напісаў у РВК, што, лічачы гэту пастанову няправільнай, я абвяшчаю галадоўку. Сэкратар признаў мой учынак „нябывалым у савецкіх умовах выбрыкам“.

Ініцыятары маёй ліквідацыі перапалохаліся і накіравалі мяне ў акругу.

Там добра высьветлілі маю публіцыстычную і культурную дзейнасьць і перавялі мяне ў акругу на больш адказную працу, як вытрыманага, непалахлівага працаўніка, а сэкратару зрабілі вымоўку.

Соша-Доша доўга ня ведала, да каго схіліцца. Пасьля доўгіх хістаньняў яе дзіцячыя вочы ўсьміхнуліся сэкратару, а галоўка прытулілася да яго пляча.

Так скончылася мая Шапяллёўская дзейнасьць.

Максім Лужанін

## Словы бяз мэлёды!

### Дарога

Дзівацкаю мовай лапочуць калёсы,  
за гроши ўсёроўна правезьці каго ім.  
Рукамі за сэрца схапілася ростань...  
і съцішыўся сум, як ладункі ў абойме.

О, зрадная ціхасьць! Заўсёды прад бурай  
утопіцца месяц, а хвалі й ня спляснуць.  
Навошта-ж хавацца? Каб потым разбурыць?  
і ўдарыць, як толькі расплешчацца капсуль?

І там, дзе цяпляйшае мора і неба,  
дзе колеры ў моры ліняюць і гаснуць—  
спаткае ізноў пачуцьцёвая негадзь,  
бо я не хачу супакойнага шчасьця!

Нахмурыўся лес. Ў нас сягоńня зажынкі...  
— Ты чуеш, цягнік, у нас жыта зажалі?!  
Паўз рэйкі съцяжынка, цягнік паўз съцяжынку:  
— А ты не хвалюйся, таварыш Лужанін!

— Прыедзеш, салёнаю хваляй абмыты,  
уп'ешся віном і дажынкам съмехам.  
І сэрца пытае:—куды ты? куды ты?  
І колы грукочуюць:—абы вось паехаў!

Згасілі съятло і зъліпаюцца вейкі...  
.. абы вось паехаў... абы вось паехаў...  
Гамоніць цягнік і адказваюць рэйкі —  
паехаў, паехаў, паехаў, паехаў.

18/VII—29 г.

Сімеіз.

### Надзея

Забытая ноты на чорным пюпітры,  
лістает іх вецер—найлепшы музика.  
Ляжаць нярухома цымбалы і цытры,  
няма ў іх сягоńня ні съпеву, ні крыку.

Надзьмута, як ветразь, туга дэкорацый,  
атрушыны сноў абязълюдданай сцэны,  
мяркуецца ранак ад месяца ўкрасьці  
і сполах палотнаў расьпісвае ценьмі.

нішчукі... місці  
Каго шкадавала пакорная скрыпка?  
Прывычнасьць рукі ці узьнятасьць імкненняў?  
Ці заўтра сатруць іх імёны і рытмы,  
ці ўздымуць над скалы на ўзьдзіў пакаленням?

Мы самі прасеклі гранітныя дзвіверы,  
каб съследам цвілі сінявокія айстры.  
Натруджаным крыкам юнацкае веры  
павіс я над прорвай між сёньнім і заўтрым.

Даўно я забыў, што квітнеюць забавы,  
я толькі твару, спапяліўши каханье,—  
ўхапіўся рукамі, угрызся зубамі  
у сонечны бераг зямлі абяцанай.

Каб з нашае хаты—ня зъдзірцам, ня госьцем,—  
таму я на варце, таму й не змаруся!—  
прайшоў майм целам,—па чистым памосьце,  
сусветны музыка мае Беларусі!

20/VII—29 г.

Сімеіз.

### Развагі з нуды

Ня дойдзеш да ладу: губляецца бераг,  
хаваюць сады кожнакрокавасьць студняў.  
Дарэмна так думаць, што ў Менску, на сквэры,  
ня збудзеш лускою праплёваных будняў.

Тут мераюць гора і горы на мэтры,—  
а гэта-ж хварэе зямля на каросту:  
бясконцаю прыкрасыцю труяць паветра  
бальзакавы дамы курортнага ўзросту.

Яны абмінулі трывогу жывога—  
пад сонцам і тлушчам такая лянота!  
І так пражываюць жыцьцё без дарогі,  
ня знаючы: сёньня—чацьвер, ці субота.

Ім радасна несьці былога паклажу,—  
замежных шаўкоў контрабандную лямку.  
І гэта паганіць каменчыкі пляжу  
няўтольным жаданьнем разьюшаных самак.

А мне—толькі выплыве месяц над молам,  
призначыўши час для вячорных поэзій,  
успомніцца Менск і рабочы пасёлак,  
і ход цягнікоў на майм пераезьдзе.

22/VII—29 г.

Сімеіз.

**Сон бадзяжнай крыві**

Ня меў я ў маленстве ніводнае цацкі,  
рассказвалі казкі вятры над палямі.  
Нічога ня даў мне у спадчыну бацька—  
ніводнай адзнакі, ніводнае плямы.

Німа ні імя, ні чырвонцаў, ні славы,—  
на гэта ніколі я дзён не растрохаў.  
Вянкамі дарог маіх не высьцілалі,  
затое калюшак прынесьці — як бачыш!

Затое і ўдаўся, як камень, трывалы  
і чыстыя рукі, як вока, шаную  
і з песняю тэю, што маці съпявала,  
ўстаю і кладуся, і дную й начую.

Былі недарэмна дзяды палаччане,  
гарачая кроў іх— мой скарб і багацьце.  
Яна мяне будзіць глухімі начамі  
няўтольнаю прагай па съвеце бадзяцца.

Знаходзіць радню у кубанскіх папахах,  
што сеялі косьці ў граматным папасе,  
ня дрэйфілі пляшкі, ня ведалі страху  
і дралі анучі з зялёных атласаў.

Як радасна быць там, дзе съпее паўстанье,  
каб тонкая песня, як куля, ззвінела,  
стаіўшыся ў змроку высочваць біпланы,  
на корх ад жыцьця і съмяротнай пасьцелі.

Але навальніцы за цяжкаю шторай  
лістаюць паціху жыцьцёвую кнігу.  
Затым што ня бачыў вялікага штурму—  
іду ў вандраванье з апошняю крыгай.

Апоўначы часта мне сънілася мора,  
нахілены кіль і прасмолены ветразь,  
дзе, з вахты бяссоннай вярнуўшыся ў горад,  
бяруць без аддачы жаноцкую ветласць.

Ўсё-б некуды ехаў— дурная натура!  
дзе горы, крыніцы, гаючыя трункі...  
І ўцішыўшы трохі бюджетавы буры,  
ў трапічным цяпле ажываюць лятункі.

Я сплю на скале, накрываюся ноччу,  
пад голаву зорку бяру, як кладуся.  
Нічога ня трэба, нічога ня хочу,  
каб толькі хоць што прывязыці Беларусі.

Прыбаўце хады, беланогія коні!  
 каб сонцу і скалам зрабілася дзіўна!  
 Трывога... Бо голасам надта спакойным  
 вярнуцца дамоў папрасіла радзіма.  
 Нікому нідзе ня куплю падарункаў,  
 хай сварацца зоры, хай қрадзецца вусьціш.  
 Абы толькі сам, будуць зноў пацалункі  
 і месца на покуце, толькі вярнуся.  
 Пад ветрам акрэплі салёныя вусны  
 і цела і вочы пад колер прыбою.  
 А ў ночы каханка, як песня, ня хлусіць,—  
 — Спытайце пра гэта у гэтай ці ў тое!  
 Па мне засумуюць і скалы і зоры,  
 як ростань над молам паходню запаліць.  
 Надвечар паеду, вазьму з сабой мора,  
 бо, здэцца, яго толькі нам не хапае.  
 Мо' з гэткім пакункам кондуктар ня пусьціць,  
 дэльфіны, як бачыш, палушчаць дубэльты,—  
 я мора на месца пакласці вярнуся  
 і крышку вазьму... у нарзаннай бутэльцы...  
 Мне хочацца сны дарагога насеньня  
 скаваць, калі уздрыгі трывогу пасъцелюць.  
 Хай сумны мой бацька рупліваю жменяй  
 ў сваім агародчыку мора пасее.

25/VII - 29 Сімеіз.

А. Бабарэка

## Узвышэнская поэзія<sup>1)</sup>

(Аналіз паняцьца)

Усімі адчуваеца, што „Узвышша“ робіць у беларускай поэзіі нешта новае, што творчасьць яго сяброў і прыхільнікаў адрозніваеца ад творчасьці іншых плыняў у сучаснай беларускай літаратуры, што пры ўсёй рознастайнасьці ва „Узвышшы“ ёсьць нешта агульнае, што цэмэнтуе гэтую рознастайнасьці ва ўзвышэнскае адзінства.

У признаныні наяўнасьці гэтага агульнага і адменнага „Узвышшу“ не адмаўляюць і яго крытыкі. Адны з іх бачаць узвышэнскае адзінства ў таленавітасьці тых, хто складае згуртаванье „Узвышша“, другія гэтым адзінствам называюць тую непролетарскую ідэолёгію, яку нібыта выражает „Узвышша“, трэція углядаюць яго ў мастацкім умельсцьце, адбітак якога носяць на сабе ўзвышэнскія творы, чацвёртыя і пятыя—у тым, што „Узвышша“ нібыта зьяўляецца прадстаўніком дробна-буржуазных слаёў нашай грамады, што яно сваімі творамі тримае курс не на масавае чытацтва, што яно для большасьці не зразумела і да т. п.

Правільныя гэтая цверджаньні ці няправільныя—гэта выявіца ў далейшым, самы факт існаваньня іх лішні раз съведчыць пра адчувальнасьць таго новага агульнага і адменнага, носьбітам якога ў беларускай літаратуры ёсьць „Узвышша“. У гэтым дачыненьні, менавіта ў адчувааньні ўзвышэнскага ў беларускай літаратуры, мы не разыходзімся з імі. Але гэты-ж самы пункт становіць сабою адначасна і граніцу між намі. У той час, як некаторыя крытыкі, грунтуючыся на непасрэдных адчувааньнях, съцвярджаюць, што сонца ходзіць вакол зямлі, а зямля стаіць на месцы, мы на падставе дасьведчаньня ўпэўнены ў адваротным. Гэта розніца ў дастатковых асновах для суджэнняў і становіць розніцу між намі.

Я думаю, наўрад ці хто асьмеліцца съцвярджаць ісьцінасьць тых ведаў, што набыты непасрэднымі адчувааньнямі і грунтуюцца выключна на іх. Ніхто ў наш час ня стане съцвярджаць, што чалавечыя адчувааньні настолькі правільны, пазнавальны і адчувальны апарат, што яго даныя цалком адпавядаюць об'ектыўнаму стану рэчаў, што адчувааньні, атрыманыя праз гэты апарат, тоежсамны об'ектыўнай рачаінасьці. Аднак, як ні дзіўна, ёсьць такія прастакі, што свае пазнаньні грунтуюць выключна на адчувааньнях і толькі ім давяраюць. Але не яны становяцца адмаўленцаў „Узвышша“. Калі і апиняюцца яны ў адных шэрагах з апошнімі, то толькі з несьвядомасці і прастаты свае. Узвышэнскімі супраціўнікамі, а разам і ворагамі

1) Даклад, чытаны на З гадавым сходзе беларускага літаратурна-мастацкага згуртаванья „Узвышша“—26 траўня 1929 г.

пролетарскае літаратуры ёсьць тыя, што съвядома маскующа пад наўных прастакоў, каб захаваць сваю спэкуляцыйную істоту і, карыстаючыся чытацкімі слабасцямі прыйманья на веру адчувальнага за ісьціна існае, бяскарна спэкуляваць на гэтых слабасцях, чэрнячы ў чытацкіх вачох усё, што ёсьць творчага ў літаратуры і што сваім разьвіцьцём нясе нямінучую пагібель усёй рэліктавай флёры мінулых вякоў, усякаму зельлю, як-бы яно глыбока ні запускала сваіх каранёў у сучаснае.

Зрэшты ня гэта рэліктавая флёра мінуўшчыны становіца прадмет майго розьведу. Я спыніў сваю ўвагу на ёй толькі дзеля таго, каб сказаць, што тое новае, узвышэнскае, чым ёсьць сваёю творчасцю „Узвышша“, ёсьць факт і факт адчувальны, які некаторымі асобамі выкарыстоўваецца супроць „Узвышша“. Іначай кажучы, „Узвышша“ уступіла ў такі момент свайго разьвіцьця, калі ворагі беларускай пролетарскай літаратуры, ацэнываючы творчасць „Узвышша“, як прогрэсіўную зъяву, як прайву вышэйшай культуры, пробуюць гэту культуру абярнуць супроць яе-ж творцаў.

Вось гэта адно ды яшчэ тое, што гэтыя ворагі цянуць за сабою несьвядомага, наўнага прастака з чытацкае масы—усё гэта ставіца перад намі на даным этапе разьвіцьця беларускай пролетарскай літаратуры задачу ўсьведамлення таго новага, агульнага і адменнага, узвышэнскага, якое так яскрава адчуваецца і намі, і нашымі чытачамі.

Дагэтуль як мы, так і нашы чытачы здавольваліся адчуваньнем факту навіны і адменнасці „Узвышша“ і выражэннем свайго пачуцця, нярэдка поўнага патосу, творчага захаплення і радасці. Гэтага было досыць для таго, каб працеваць з узнятасцю і творчай напорнасцю, якія так харектэрны для „Узвышша“, у час, калі яно апрачь ідэі ўзвышэнскае поэзіі ня мела больш нічога. Сучасны-ж момант адрозніваецца ад мінулага тым, што ўзвышэнская поэзія—гэта ўжо ня толькі ідэя, а реальны, т. ск. матар'яльны факт, які ўжо, як мы гэта бачым на практыцы, выкарыстоўваецца як зброя ў клясавым змаганьні. Досыць успомніць выступлены Глыбоцкіх, Друкаў, Гародняў ды інш.

Вось гэта асаблівасць моманту, які мы перажываем у разьвіцьці ўзвышэнскае поэзіі, вызначае і адменнасць тэй задачы, што паўстала перад намі ў форме патрэбы ўсьведамлення таго новага, агульнага і адменнага, што становіца сабою харектар узвышэнскае поэзіі.

Так, мы яшчэ не ўсьвядомілі цалком тых катэгорый узвышэнскага, адчуваньне якіх знайшло сабе выражэнье нават у самой поэзіі. Зазначу на зварот Уладзімера Дубоўкі ў поэме „І пурпуровых ветразей узвівы“ да сваіх сяброў, супольнікаў у працы, дзе ён гаворыць:

Мае сябры, супольнікі у працы,  
штурмуйце будучыны аванпосты.  
Мы звыклі перашкодаў не баяцца—  
яны спрыяюць нашаму узросту.  
У час нялёгкі вышлі мы ў дарогу,  
кагорту нашу ксьцілі навальніцы.  
Байкушы розныя ўздымалі скогат,

імкнуліся прымусіць нас спыніца.  
 А мы ішлі з імпэтам віратлівым,  
 а мы ішлі няспынна і упарта.  
 І пурпуровых ветразей узвіві  
 трималі курс на сонечнае заутра.  
 З нас кожны рэволюцыяй праняты,  
 кладзем шляхі да новых дасягненія.  
 Узвышши высім з пролетарыятам,  
 зъдзяйсьняючи квяцістыя імкнені

і тым самым вызначае за ўзвышэнскую адменнасьць—перадовасьць, бясстрашнасьць, загартаванастьць у змаганьні, імклівасьць, упартасьць, нутраную рэволюцыйнасьць і адначасна тое, што ўзвышэнцы —творцы-выканальнікі ідэй, ператваральнікі лятуценіяў у рэальнасьць. Я думаю, што ў гэтай поэме ўдалку выражана адчуваньне, т. ск. інтуіцыйнае, эмоцыянальнае пазнаньне існасьці ўзвышэнскае поэзіі. Аднак, гэта выражэньне не ахоплівае сабою ўсебакова гэтага факту. У поэме выразілася адна з асноўных адзнак узвышэнскае поэзіі, але ня ўсе адзнакі. Мастацкае або поэтычнае выражэньне адчуваньня іншых асаблівасьцяў „Узвышша“ знайшло сабе месца ў іншых сяброў яго (Бядуля, Крапіва, Пушча, Глебка, Лужанін, Дарожны, Кляшторны), а таксама і ў спробах тэорытычнага формуляваньня ў артыкулах Я. Пушчы, Крапівы, Зым. Бядулі, М. Лужаніна.

Вось гэта ўсё і пабудзіла мяне ўзяцца за досьледы ў галіне ўсьведамленія узвышэнскае поэзіі ня толькі як ідэі, але як факту трохгадовай творчай практикі. Тут я падкрэсліваю розьведеную ролю свайго паведамленія, бо яно і сапраўды носіць такі харектар. На большае патрэбна вялікая чарнавая праца, якая павінна будзе правесціся узвышэнскімі сэмінарамі ў наступным літаратурным сэзоне. Розьведнасьць, зразумела, кладзе на маё паведамленіе адбітак некаторай схэматычнасьці ў формаваныні вынікаў, а таксама ў іншых выпадках не пазбаўляе яго некаторай апрыорнасьці ў агульных вывадах. Прараца па ўсьведамленію наогул чаго-б ні было—прараца ня лёгкая; яна патрабуе і часу, і адпаведнага дасьведчаньня, і практикі. Работа-ж, якое патрабуе ад нас задача ўсьведамленія ўзвышэнскае поэзіі,—новая работа і ажыццяўляецца ўласціне ў першы раз, пры чым пакуль што ў форме папярэдніх розьведаў. Тому, канечне, мы не гарантаваны ад магчымых памылак у такой працы. Яны выправяцца ў процесе далейших досьледаў у гэтай галіне.

## I

Пачынаючы дакладваць вынікі сваіх розьведаў, я павінен звязнуць вашу ўвагу на адрозніваньне двух паняцьцяў, як выходны пункт самых розьведаў. Гэта—паняцьце ўзвышэнскае поэзіі, як ідэі, і паняцьце ўзвышэнскае поэзіі, як факту трохгадовай узвышэнскай творчай практикі. Гэтыя паняцьці не адэкватны. Яны знаходзяцца між сабою ў дачыненіі дыялектычнага ўзаемадзеянія. Паняцьце ўзвышэнскае

поэзіі, як ідэі, на першай стадыі яго разьвіцьця, зъявілася ў асяродзьдзі „Маладняка“: яно ўласьне продукт маладнякізму,<sup>1)</sup> стаўшы адмаўленьнем тэй формы, у якой яно нарадзілася і вырасла да самаўсьведамленьня. Яно адлюстроўвала сабою нішто іншае, як супярэчнасць між літаратурна-мастацкімі сіламі і тымі формамі літаратурна-грамадзкага быцьця, у якіх яны высьпелі для самастойнай творчасці, менавіта тую супярэчнасць, якая ўрэшце давяла „Маладняк“, як форму літаратурна-грамадзкага быцьця, да яго канца (праз ператварэнне ў Белапп). Адначасна паняцьце ўзвышэнскай поэзіі, як ідэі, было ўсьведамленьнем практыкі маладнякоўскай поэзіі; яно было абагульненіем яе нэгатыўных адзнак. Паняцьця ўзвышэнскай поэзіі, як факту, яшчэ ня было; на яго месцы ў той час быў нуль. І гэта некаторыя асобы выкарыстоўвалі для таго, каб адмаўляць існаванье ўзвышэнскае поэзіі, як ідэі. Аднак, зрабіць гэтага ім не ўдалося. Паняцьце ўзвышэнскай поэзіі, як ідэі, ня толькі існавала, яно дзейнічала. Гэта дзейнасць выяўлялася ў форсіраваным „распадзе“ „Маладняка“, як формы літаратурна-грамадзкага быцьця, і ўтварэнні новых форм—увзвышэнскай і белаппаўской. Паняцьце-ж узвышэнскае поэзіі, як факту, стала задачай ня толькі для нашага згуртаванья, але і для рэшты груп, што выраслы з „Маладняка“. Досыць толькі ўспомніць дэкларацыйныя выступленыні гэтых груп, каб пераканацца ў гэтым<sup>2)</sup>. Усе групы загаварылі пра палепшанье якасці літаратурна-мастацкае продукцыі, а б узвышэнні яе, пра ідэолёгічную і мастацкую выразнасць. Зьвярненце ўвагу нават на назвы лістовак ды зборнікаў, якія таксама адлюстроўваюць гэта імкненіе да ўзвышэннія („Сталёвы ўзълёт“, „Усплёскі“, „Уздым“, „Росквіт“ (гэты спознены сымбаль росквіту маладнякізму), „Угрунь“, „Вежа“ і г. д.).

Згуртаванью „Узвышша“ ў гэтым процэсе пераходу з ніжэйших ступеняў літаратурнай культуры на вышэйшыя выпала на долю пачэсная роля—весыці перад. Тры гады творчасці ў гэтым кірунку зрабілі ўжо тое, што паняцьце ўзвышэнскай поэзіі, як факту, перастала быць нулём; яно зрабілася поўнакроўнай рэальнасцю і рэальнасцю ня толькі адчувальнаю, пра што съведчыць шэраг водгукаў чытачоў „Узвышша“, але цераз гэта і рэальнасцю дзейнаю. Пра гэта съведчаць водгаласы ўзвышэнскай поэзіі на рэшце дзялянак беларускай літаратуры, што ў тэй ці іншай форме адбіваюць уплывы першае. Тут досыць зазначыць на такі факт, як узвышэнская праца ў абсягу куль-

<sup>1)</sup> Паняцьце маладой поэзіі, як факту, да рэчы, таксама бадай трохгадовай-творчай практыкі „Маладняка“.

<sup>2)</sup> Цікава, напр., выступленыне Белаппу, як пазнейшай формациі. Ён съследам за сваімі папярэднікамі дэкляруе паляпшаць літаратурную продукцыю (Гл. „Маладняк“, № 4 за 1929 г.). Трэба спадзявацца, што перад Белапп'ям хутка стане пытанне аб заснаваныні для гэтае продукцыі і новае часопісі, аддаўшы „Маладняк“ у поўнае распараджэнні літаратурнае моладзі.

туры мовы, у выніку якое беларускі лексыкон абагаціўся некаторымі новымі словамі, беларуская літаратурная фразэолёгія ачышчаецца ад беларусізаванага губэрскага жаргону; або такі факт, як праца ў галіне ўводу ў канон поэзіі новых матар'ялаў (казак, запісак) і канонізацыя некаторых форм інтymнае поэзіі (лісты); або яшчэ адзін факт—карыстаньне форм вакольнага быцця на ўзоры композыцый твораў (сучаснасьць, як натуршчык композыцыі „Салаўя“). Пасля гэтых методы паўтараліся і популярызаваліся ў творчасці пісьменнікаў з іншых згуртаваньняў.

Гэтых моманты паказваюць ужо на тое, што паняцьце ўзвышэнскай поэзіі, як факту, мае ў сваім зъмесце некалькі катэгорый адзнак, якія складаюць яго адчувальны і дзейны харектар у развіцці беларускай літаратуры. Каб усъвядоміць сабе гэты харектар, зразумець яго новае, агульнае і адменнае ўзвышэнскае, зручней за усё выкладыці яго адзнакі па пэўных катэгорыях. Такімі катэгорыямі будуть групы адзнак: 1) творча-мастацкіх, 2) псыхолёгічных, 3) ідэолёгічных і 4) соцыяллёгічных, як асновы ўсіх папярэdnіх адзнак. Гэта падзяленыне, канечне, ўмоўнае. Яно—мэтадалёгічна зручнае. Але было-б вялікай памылкай думаць, што кожная з тых адзнак, якія ўваходзяць у зъмест паняцьця ўзвышэнскай поэзіі, дана ў гэтай поэзіі, як нешта самастойнае і адасобленае. Кожная з іх уяўляе сабою некаторую велічыню, выведеную з конкретных фактаў ўзвышэнскай поэзіі за першую трохгадоўку, ін. каж.—велічыню абстрагаваную. Я яшчэ раз падкрэсліваю, што мае рэзведы адбываюцца ў абсягу ўсьведамлення рэальных фактаў, а менавіта ў тэй дзедзіне, дзе яны адлюстроўваюцца як паняцьці і ідэі. Вось тут якраз і пачынаюцца труднасьці першага моманту гэтых рэзведаў.

І сапраўды, чым зьяўляецца ўзвышэнская поэзія, як рэальный факт у дачыненіі творча-мастацкім, у чым яе адменнасьць і агульнасьць рознастайнасьці, што кідаецца ў очы з першага погляду? Што ў мастацкім дачыненіі ёсьць агульнага, скажам, між Дубоўкам і Пушчам або яшчэ лепш—між імі двума і Крапівою? Што ёсьць агульнага для ўсіх ўзвышэнцаў, ін. каж., што ў мастацкім дачыненіі ўзвышэнца робіць ўзвышэнцам, а не іншым кім? У чым адменнасьць ўзвышэнскай поэзіі ў параўнанні з поэзіяй іншых літаратурных і не літаратурных груп у сучаснай беларускай літаратуре? Усё гэта пытаныні, якія для свайго адказу патрабуюць вялікай даследчай працы. Мае рэзведы, не даючы поўных і канчаткова вычарпальных адказаў на гэтых пытаныні, сцвярджаюць толькі адно, што гэта шуканае, гэта агульнае, адменнае і новае, ўзвышэнскае ў мастацкім дачыненіі ёсьць, і што яно яшчэ толькі ў першай стадыі свайго развіцця.

Што-ж гэта за велічыня, якая адчуваецца намі, як невядомая, не ўсьвядомленая? Магчымасьць яе ўсьведамленыя адкрываецца пры ўмове прыніція творчасьці кожнага ўласобку узвышэнца ў дачынені да гэтага невядомага за форму яго матар'ялізацыі. Іначай кажучы, калі прыніція творчасьці кожнага ўзвышэнца за форму выражэння агульнага, то, знайшоўшы гэта агульнае ў межах аднае формы і праверыўшы яго на іншых, мы тым самым знайдзем шуканае.

Вывучаючы ў свой час творчасьць Уладзімера Дубоўкі, я прышоў быў да вываду, што яна ёсьць ніштò іншае, як форма нацыянальнай съядомасьці пролетарскага харектару, ці, іначай, яна ёсьць форма выражэння съядомасьці беларускага пролетарыяту на даным этапе яго раззвіцьця. Вось гэта падпарадкованае палажэнне поэзіі, яе службенасьць у дачынені да выражэння нацыянальнай съядомасьці пролетарскага харектару ёсьць адна з адзнак, што харектарызуецца сабою узвышэнскую поэзію. Гэта тое самае падпарадкованье поэзіі мэтам мастацкага самаўсьведамлення сябе, як клясы для сябе, якое некаторыя крытыкі выдавалі як „мастацтва для мастацтва“, як імкненіне да „чыстай поэзії“, не ацяжаранай клясавым значэннем і да т. п., стараючыся гэтым самым застрашыць чытача узвышэнскае поэзіі съмяртэльным грэхам адступлення ад „праваслаўнае“ веры, якую прапаведвалі самі гэтыя крытыкі. Досыць толькі ўспомніць, што яны не маглі прывесці для съцверджанья сваіх палажэнняў наконт узвышэнской поэзіі, як „мастацтва для мастацтва“, аніводнага прыкладу, каб пераканацца, што гэта так. Легенда пра „мастацтва для мастацтва“, як кірунак узвышэнской поэзіі, ім была патрэбна як зброя супроць пролетарскай літаратуры, супроць апанаванья літаратуры ідэямі беларускага пролетарыяту, супроць узынімання беларускіх рабочых і сялян на вышэйшыя ступені літаратурнага раззвіцьця. Службеная роля поэзіі ў дачынені клясавай съядомасьці съцвярджаеца ўсімі найбольш выдатнымі творамі узвышэнскае поэзіі. Варта прыгадаць сабе такія творы, як „Салавей“, „Наля“, „Сястра“, „Кругі“, „Песьня вайны“, „Цень консула“, „Шкірута“ і інш.

Аднак, гэта зазначэнне на ролю узвышэнскае поэзіі хутчэй агульная адзнака пролетарскай поэзіі, і таму фактычна яна не становіць яшчэ сабою таго адменнага ў мастацкім дачынені, што робіць яе узвышэнскаю поэзіяй. Відавочна, гэту адзнаку прыдзецца шукаць у іншым абсягу, а ўласціне ў асаблівасцях тэй культуры, каторую раззвівала сабою узвышэнская поэзія. Што-ж гэта за культура?

Як і раней, так у гэтым пытаньні я мушу зъяніцца да свайго досьледу наконт творчасьці Уладзімера Дубоўкі, як да адыходнага пункту. Там зазначалася, што культура поэзіі Уладзімера Дубоўкі вырастает з культуры адраджанізму, выкрышталізаванага на апoшні ўзор культуры сымболісцкай, як будучае яго адмаўленыне. Мне здаецца, што менавіта вось гэта зростанье узвышэнской поэзіі на дасягненіях як беларускай поэзіі, так і суседніх поэтычных культур

і ў першую чаргу культуры сымболісцкай, як іх адмаўленыне, ёсьць харктэрная адзнака ўзвышэнскай поэзіі на даным этапе яе развіцьця. Гэта ўласцівое самае, пра што зазначаў і Язэп Пушча ў сваім артыкуле „За стыль эпохі“, калі пісаў: „Культурную мінуўшчыну трэба вывучаць .. каб яе асіліць і пайсьці да стварэння новых каштоўнасцяў, у якіх павінна выяўіцца ўся творчая орыгінальнасць“. Пра гэта-ж казаў і Ўл. Дубоўка, калі ў свой час пісаў, што мінулае трэба вывучаць для таго, каб ведаць, як ня трэба пісаць, калі гэтак пісана ўжо.

У шчыльнай сувязі з гэтым знаходзіцца яшчэ адна адзнака, што да мастацкай катэгорыі асаблівасцяў узвышэнскай поэзіі, гэта ўвод у поэтычны канон новых матар'ялаў. Праўда, гэта рабілася дасюль у досыць такі памяркоўнай меры, што гэтыя новыя матар'ялы яшчэ ня здолелі дэформаваць поэтычную культуру настолькі, каб мець магчымасць гаварыць пра новыя жанры. Аднак, ручай канонізаванья новых форм выражэння ў гэту трохгадоўку быў да таго адчувальным, што кожнае новае слова ў гэтай галіне падхоплівалася амаль усёй корпорацыяй маладой літаратуры і да таго часам заношвалася, што ўрэшце траціла здольнасць адчувацца як новае. Так было з выклічнымі сказамі, так было з вобразам, зразумелым як простая мэтафора або алегорыя. Амаль ня тое самае сталася з лістамі, хваля якіх пасъля Ўл. Дубоўкі і Язэпа Пушчы пракацілася па ўсёй маладой літаратуры. Ня тое крыху з матар'яламі, якія патрабуюць для свае апрацоўкі шмат часу. Гэтыя ня так лёгка падхопліваюцца і ня так заежджваюцца. Так, сьвежымі выглядаюць казкі ў Дубоўковых „Кругох“, „І пурпуровых ветразей узвівах“, у Бядуліным „Салаўі“, запісныя кнігі ў Бядулі, К. Чорнага, корэспондэнцыі ў Л. Калюгі, мэлёдыйная напеўнасць у М. Лужаніна і інш. Увод казачных матар'ялаў быў заўважан у свой час яшчэ Ю. Бярозкам (арт. пра Ўл. Дубоўку).

Праўда, трэба адзначыць, што гэты ўвод новых матар'ялаў у канон поэзіі насытіў ня столькі харктар плянавай установкі на абнаўленыне беларускай поэзіі матар'ялам новых форм выражэння, матар'ялам неканонізаваным, сколькі харктар экспэрымэнтальны, харктар выпрабоўвання эстэтычнай дзеянасці нявыпрабаваных яшчэ дасюль матар'ялаў выражэння, выпрабоўванье паводле прынцыпу: „што загіне, то загіне“, абвешчанага Ўл. Дубоўкам яшчэ ў 1925 г.

Такі-ж экспэрымэнтальны харктар носіць выпрабоўванье музыкальнасці мовы (Пушча), сказавай фразэолёгіі (Калюга). Больш плянавы экспэрымэнталізм меў месца ў галіне абнаўленыня поэтычнае лексыкі шляхам новага асмысьлення слоў і наданыня ім новых функцый, вызначаных новым съветаадчуваннем. Для прыкладу варта нагадаць, як Язэп Пушча зводзіў з будучыны і далі нашаніўскія сымбалі ў сучаснасць і быт, пачаўшы гэту працу яшчэ за „Маладняком“. Параўнуйце Янкі Купалы „Гэй да сонца, гэй да зор“, або „Песьню сонцу“ з Пушчавым „на сіні выган выганяе сонца пасьвіць дзень“, або

„песьціца сонца ў трысьці, ветразь цалуючы ў шчокі“ ды інш., і вам стане ясна, пра якое тут экспэрымэнтальнае абнаўленье поэзіі ідзе гутарка.

Самую-ж галоўную адзнаку з катэгорыі мастацкіх, што складаюць зъмест паняцьця узвышэнскай поэзіі, становіць контрасны вобраз; ён ляжыць у васнове узвышэнскай культуры поэзіі Гэта асаблівасць была ўжо заўважана Я. Пушчам (арт. „За стыль эпохі“), а таксама В. Сокалам („Некаторыя заўвагі аб творчасці К. Чорнага“). На гэта-ж зазначыў і я ў сваім досьледзе творчасці Ўл. Дубоўкі, калі гаварыў пра дыялектычнае адзінства процілежнасцяй, як асноўную адзнаку композыцыі Дубоўкавых твораў. Гэты контрасны вобраз—выходны пункт узвышэнскай поэзіі, яе аснова, яе вось, яе концэнтрацыйны плян. Ён дыктуеца пролетарскім жыцьцёадчувањнем і дачыненінем да съвету ў беларускіх нацыянальных формах прыйманья яго. Гэта ён ляжыць у васнове таго драматызму, гіроніі і сатыры, якія ў узвышэнскай поэзіі займаюць далёка не другараднае месца, а зьяўляюцца аднай з галоўных ліній. Ім-жа вызначаецца і той від ня съмешнай гіроніі, а сумна або трагічна ціхай ці затоенай, нутраной, узоры якой даў і Язэп Пушча сваімі лістамі, і саркастычнага т. ск. „глуму“, узоры якого ёсьць у Ўл. Дубоўкі. Ён-жа становіць аснову і Крапівінскае сатыры. Я думаю, што контрасным вобразам, гэтым вобразам дыялектычнага адзінства процілегласцяй як ня трэба лепей выражаецца як псыхолёгічная, так і дэолёгічная і соцыяллёгічная існасьць нашай эпохі, як эпохі пераходнай. Ён у сабе, як той фокус, концэнтруе і адлюстроўвае процэс клясавага змаганья. Таму ён можа быць названы адначасна і концэнтрацыйным вобразам, патрабаванье якога было паставлена ў падмурак узвышэнскай поэзіі (тэзы да пытаньня аб утварэнні „Узвышша“).

Такім чынам, службовае палажэнне поэзіі ў дачыненьні да выражэння клясавага самаўсъведамлення; аўладанье культуры мінулага для адмаўлення яе; канонізацыя новых матар'ялаў з нявыпрабаваных форм выражэння; экспэрымэнтальнае абнаўленье спадчыннага матар'ялу поэзіі; творчасць контраснага вобразу—вось уласціне тыя асноўныя адзнакі з катэгорыі мастацкіх, якія ўваходзяць у зъмест паняцьця узвышэнскай поэзіі і якія становяць сабою адчувањне ўзвышэнскай поэзіі, як факту. Самым галоўным тут зьяўляеца контрасны вобраз, які ўзвышэнскую поэзію процістаўляе поэзіі абсолютнага вобразу. Узвышэнская поэзія за час першай трохгадоўкі свайго развіцця—гэта поэзія контраснага вобразу.

## II

Вучот зъместу паняцьця узвышэнскай поэзіі ў мастацкім дачыненьні дае магчымасць вывесці такое азначэнне: узвышэнская поэзія—гэта поэзія, якая, служачы мэтам мастацкага пролетарскага самаўсъведамлення і самавыражэння, сваёю культурою вырастает з

спадчынай культуры, як яе нацыянальнае адмаўленьне і адначасна як станаўленьне новай культуры—культуры творчасці контраснага вобразу, гэтага літаратурна-мастацкага портрэту нашай эпохі.

Канечне, гэтае азначэнье далёка ня вычэрпвае зъместу паняцця ўзвышэнскай поэзіі. Гэта толькі першая катэгорыя яе адзнак, катэгорыя творча-мастацкая. Калі-б мы абмежаваліся ўсьведамленьнем факту ўзвышэнскай поэзіі толькі ў мастацкім дачынені, нам прышлося-б тады пакінуць па-за нашай съядомасцю цэлы рад адзнак ня менш важных, а нярэдка і рашальных у справе вызначэння харектару ўзвышэнскай поэзіі. Справа ў тым, што „крытыкі“ „Узвышша“ старанна ўдзёўбаюць у галовы сваіх чытачоў, што узвышэнская поэзія—гэта поэзія ныцца, поэзія бесправственага суму і тугі, поэзія ўпадку, словам усяго таго, што нярэдка імі яднаеца пад адным ня зусім выразным тэрмінам пэсымізм. Такія „вуткі штатс-псэўдонімаў“, аснованыя на дутых пузирох, самі па сабе не заслугоўвалі-б увагі, калі-б яны ня ўводзілі ў аблуду чытача што да разуменія узвышэнскае поэзіі. Гэта вось і патрабуе ўсьведамленьня, што-ж такое узвышэнская поэзія ў дачынені псыхолёгічным, чым яна вызначаеца тут і чым адрозніваеца ад іншых поэзій, што ў ёй ёсьць такога, што для супраціўнікаў „Узвышша“ яна выдаеца як сум, як поэзія пэсымізму. Аджа гэта не выпадкова, што для іх яна сум. Было-б, канечне, дзіва дзіўнае, каб яна была для іх радасцю. Ці можа быць радасцю для чалавека тое, у чым адчувае ён залезны поступ свае пагібелі, ў чым чуе ён пахавальны звон свайго скону! Так вось тут. І ня дарма яны стараюцца зрабіць яе сумнаю, пэсымістычнаю ў вачох сваіх чытачоў, каб тым самым адштурхнуць іх ад узвышэнскай поэзіі і хоць на які момант адцягнуць час свайго ўпадку.

Якава-ж сапраўды узвышэнская поэзія ў псыхолёгічным дачыненні? Ня будзем тут спыняцца на тым, што аднэй з яе адзнак ёсьць яе таленавітасць. Сама па сабе таленавітасць яшчэ не вызначае псыхолёгічнага харектару поэзіі. Патрэбна ўстановіць харектар гэтай таленавітасці, каб мець магчымасць судзіць наконт псыхолёгічнага харектару ўзвышэнскае поэзіі. Тут я зноў мушу згадаць сваю працу пра Уладзімера Дубоўку, як адыходны пункт у рэзьведах і па гэтай галіне. У ёй зазначалася на харектар таленту Ўл. Дубоўкі, як на талент рэволюцыйны ў сваёй прыродзе. Іначай кажучы, ужо ў тэй працы было заўважана на рэволюцыйнасць у дачынені да таго, што вядзе свой пачатак з „не—я“, як на харектар Дубоўкавага таленту. І вось калі прагледзеце цяпер выдатнейшыя творы узвышэнскае поэзіі, прыходзіцца заключыць, што гэта рэволюцыйнасць у дачынені да абсолютаў ёсьць адна з псыхолёгічных адзнак узвышэнскае поэзіі ў першай яе трохгадоўцы. Гэта заўважана і Язэпам Пушчам у арт. „За стыль эпохі“, калі гаварылася пра тое, што поэта павінен быць па сваёй натуры бязбожным і анархічным. Гэта адчувае і Ўл. Дубоўка, калі, зварочваючыся да сяброў, кажа: „штурмуйце будучыні аванпосты“.

Вось гэты рэволюцыйны характар узвышэнскага таленту і ёсьць адна з прычын суму некаторых крытыкаў „Узвышша“.

Другая адзнака шчыльна звязана з першую; яны адна адну пранікаюць наскрозь. Гэта творчаснасць—позытывная рыса узвышэнскага таленту. Узвышэнец—ня толькі рэволюцыянэр-разбуральнік. Ён таму і рэволюцыянэр—разбуральнік, што ён творца ў першую го-лаў. І яго поэзія носіць на сабе гэту пячатку творчасці. Гэта тая самая рыса, што ў поэзіі знайшла сабе выражэнье як „думы і творчае гарэньне“ ў адных, а ў другіх як „творчы ўздым настрою“ або праста „творчы настрой“.

Адзінствам гэтых адзнак вызначаеца і тое ажыўленства або ак-вітычнасць, якое ўласціва узвышэнскаму таленту. Гэта тая яго накіраванасць, якая здольна даваць пачатак рухаў. Праўда, гэта адзнака не настолькі яшчэ раззвіта ў гэтым таленце, каб лічыць яе характэрнаю для яго на данай ступені яго раззвіцця.

Нарэшце адзначым яшчэ адну рысу—гэта маладоснасць, як адбітак маладосьці нацыі і клясы. Гэтым вызначаеца яго творча-радаснае прыяцьце съвету, авеянае нават некалькі романтыкай маладосьці, яе т. ск. рыцарскасцю. Гэтая творчая радасць прыяцьця жыцьця далёка ня тое самае, што танны оптымізм па патрэбе або оптымізм роблены, спо-зіраваны. Гэта радасць жыцьця, як радасць творчасці, як радасць змаганьня і перамог, якая знайшла сабе выражэнье ў творах Ўл. Дубоўкі. Да-рэчы, яна заўсёды прадметная. Гэта съведчыцца на-шымі чытачамі, якія съцвярджаюць, што узвышэнская поэзія выклікае да дзейнасці затоеныя ўнутры сілы.

Ня спыняючыся на вылучэньні іншых адзнак узвышэнскае поэзіі з прычыны рэзведнага характару маіх паведамлеńняў, можна зрабіць выснову, што да азначэнья ўзвышэнскае поэзіі ў гэтым дачы-неньні. Узвышэнская поэзія першай трохгадоўкі свайго раззвіцця—гэта поэзія рэволюцыйна-творчага таленту маладой беларускай нацыі ў аквітычнай яго накіраванасці. Гэта поэзія таго таленту, які выкліканы да жыцьця Кастрычнікавай рэволюцыяй.

### III

Нам засталося яшчэ зазначыць на адзнакі ідэолёгічнага і соцыя-лёгічнага парадку, якія ўваходзяць у зъмест паняцьця узвышэнскай поэзіі. Гэтыя адзнакі набываюць асаблівай важнасці, бо зьяўляюцца як-раз найбольш ходкім прадметам спэкуляцыі некаторых асоб. Вакол гэтай стараны узвышэнской поэзіі ўтворана ўжо ня мала легенд аб кулацкасці, дробна-буржуазнасці, нэобуржуазнасці. Трэба аддаць належнае ў гэтым дачыненні Глыбоцкаму, Друку, Байкову, Гародні, якія, трэба сказаць, шчыра папрацавалі на карысць ворагаў про-летарскае літаратуры. Легенды гэтыя ўтвараліся як зброя супроць

пролетарской літаратуры, як зброя супроць яе пашырэньня ў чытацкіх масах, як зброя для адцягненія моманту скону ўсяго, што адцвіло сваё за мінулым часам.

Што-ж урэшце гэта такое, што супраціўнікамі „Узвышша“ прынята як кулацкая дробна-буржуазная або нэобуржуазная ідэолёгія? Пашырэньне чаго так спужала іх, што выклікала ў іх патрэбу ўтварэньня такіх легенд? Перад усім, гэта матар'ялістычны съветагляд у нацыянальным аформленыні яго, у формах нацыянальнага мастацкага ажыцьцяўленія. Гэта съветагляд тае клясы, якая, заваяваўшы політычную ўладу, падносіцца да палажэнія нацыянальнае клясы, абарочвае сябе самую ў нацыю, канечне, ня ў тым сэнсе, як яе разумее буржуазія. Гэтаю клясаю ў Беларусі ёсьць пролетарыят, які ўласціне зьдзяйсьняе задачы, вызначаныя яшчэ ў „Комуністычным Маніфэсце“ такімі словамі: „дзеля таго, што пролетарыят перш за ўсё мусіць заваяваць політычную ўладу, паднесціся да палажэнія нацыянальнай клясы, абярунць сябе самога ў нацыю, то ён тым самым мусіць застацца нацыянальным, хоць зусім ня ў тым сэнсе, як разумее гэта буржуазія“. Галоўную адзнаку харектару ўзвышэнскай поэзіі ў ідэолёгічным дачыненьні і складае выражэніе матар'ялістычнага съветагляду гэтай клясы ў нацыянальным яго аформленыні. Узвышэнец ня толькі прыхільнік тэй культуры, якая вызначаецца формулай „нацыянальная ў форме і пролетарская зъместам“, але й шчыры ўдзельнік яе тварэньня. Узвышэнец—патрыёт гэтай культуры. І калі некаторыя „крыцікі“ імкнуцца нам прыпісаць разуменіе гэтай культуры, як „нацыянальная па форме і пролетарская па імкненнасці“ (Барашка), дык гэта проста, далікатна кажучы, шахрайства. Калі і ўжывалася гэтакая формула якім-небудзь узвышэнцам, дык якраз ня дзеля азначэнія тэй культуры, якую т. Сталін азначыў як „нацыянальную па форме і пролетарскую зъместам“, і якая для нас, як для ўсяе рабочае клясы, не зьяўляецца яшчэ „совершившимся“ фактам, а толькі ідэалам, на ажыцьцяўленіе якога накірованы ўсе сілы рабочае клясы і ў сучасны момант, момант пераходны да гэтай культуры. Поўная сталінская формула кажа: „нацыянальная па форме, пролетарская зъместам—вось тая агульна-людзкая культура, да якой вядзе соцыялізм“. Формула-ж „нацыянальная па форме і пролетарская па імкненнасці“ намі ўжывалася ў сэнсе абазначэнія тэй літаратуры ў нашай сучаснасці, якая сапраўды нацыянальная па форме і пролетарская па імкненнасці, але яшчэ не па зъместу. Съмеху было-б варта прызнаць творчасць нават самага левага кірунку цалком адэкватнай формуле „нацыянальная па форме і пролетарская зъместам“, бо прызнаць гэта—гэта значыць прызнаць агульна-людзкую культуру, да якой вядзе соцыялізм, ужо наяўнаю, а соцыялізм пабудованым ужо.

А гэта, канечне, яшчэ ня так.

Сучасны момант характарызуеца якраз тым, што цяпер адбывающца процэсы, аб якіх гаварылася ў „Комуністычным Маніфэсьце“, як аб задачах пролетарыяту, менавіта, процэсы паднясеньня пролетарыяту да палажэнья нацыянальнай клясы, процэсы абарочваньня сябе самога ў нацыю. Што гэта так, аб гэтым съведчаць процэсы беларусізацыі і карэнізацыі, што цяпер ідуць. Вось выражэньнем усьведамленьня гэтых процэсаў і ёсьць узвышэнская поэзія. Яна ёсьць выражэньне процэсу выхаду працоўных мас пасля Кастрычніка на дарогу самастойнай творчасці новага жыцця, процэсу з усімі яго супярэчнасцямі. „Рабочие и крестьяне,—характарызуе гэты пераходны момант Ул. Ленін,—еще „робеют“ еще не освоились с тем, что они теперь господствующий класс, еще недостаточно решительны. Этих качеств в миллионах и миллионах людей, всю жизнь вынужденных голодом и нуждою работать из-под палки, не мог создать переворот сразу. Но в том-то и сила, в том-то и жизненность, в том-то и непобедимость Октябрьской революции 1917 года, что она будит эти качества, ломает все старые препоны, рвет обветшавшие путы, выводит трудящихся на дорогу самостоятельного творчества новой жизни“ (В. И. Ленин „Как организовать соревнование?“). Вось адлюстраваньнем гэтых процэсаў на Беларусі і ёсьць узвышэнская поэзія. Яе ідэолёгія характарызуе сабою менавіта пераходны момант, момант абарочваньня рабочае клясы ў нацыю ў пролетарскім разуменьні яе, адлюстроўвае той гістарычны момант, „когда теория превращается в практику, оживляется практикой, исправляется практикой, проверяется практикой“ (Ленин).

Тут можа паўстаць пытанье наконт таго, як-жа з гэтым пагадзіць сялянскае (а гэта значыць па існасьці дробна-буржуазнае) у большасці пахаджэньне ўзвышэнцаў з тэй ідэолёгіяй, носьбітам якое яны выступаюць у беларускай літаратуре. На гэта я мушу перад усім нагадаць слова з „Комуністычнага Маніфэсту“ аб тым, што „пролетарыят набіраеца з усіх кляс насялен'ня“, другое з таго-ж маніфэсту наконт таго, што і сярэдняя станы, у тым ліку і сяляне, бываюць рэволюцыйны тады, „калі канечны пераход іх у стан пролетарыяту робіцца нямінучым“. „Гэтыя станы, кажа далей маніфэст, тады бароняць ня сучасныя, а будучыя свае інтарэсы; тады яны пакідаюць свой уласны погляд на рэчы, каб стаць на той пункт погляду, на якім стаіць пролетарыят“. Па-трэцяе, гэта пытанье добра развязана ў поэме „Браніслава“, якую аўтар пачынае так:

Я ведаю, што не ў краіне справа,

бяз бацькаўшчыны пролетарыят.

Жыцьцё ад хаты адарвала,

ня будзе ўласніцтву спрыяць.

Калі ў Дубоўкі гэта ўсьведамленьне выражана ў нэгатыўнай форме—„бяз бацькаўшчыны пролетарыят“,—то ў Пушчы заходзім тое самае, выражанае такімі словамі: „Я сын зямлі, я сын плянэты“.

Выражэньнем такога ўсьведамленія ёсьць і „Зямля“ К. Чорнага. Фактычна ўсё гэта ёсьць нішто іншае, як „той пункт погляду, на якім стаіць пролетарыят“, мастваца выяўлен ў беларускай форме, нацыянальной форме.

Ведаючы паходжэньне ўзвышэнцаў і тое, што яны перайшлі канчаткова ў стан пролетарыяту, супраціўнікі „Узвышша“ карыстаюцца гэтым для ўтварэння легенд аб кулацкасці, дробна-буржуазнасці і нэобуржуазнасці узвышэнскай ідэолёгічнай устаноўкі, каб навярнуць узвышэнцаў ў тое лёна, у якім самі „крытыкі“ гніоць, распадаюцца і нарэшце зусім адміраюць (яскравы прыклад—Глыбоцкі). Мы павінны гэта памятаць і ў далейшым яшчэ больш шчыльна, яшчэ больш згуртована ісьці тэй дарогаю, якою ідзе пролетарыят пад кірауніцтвам комуністычнай партыі. Тым больш патрэбна гэтай згуртованасці і шчыльнасці, што Глыбоцкі т. ск. памёр, але не памерла яшчэ тое асяродзьдзе, якое выгадоўвае Глыбоцкіх, што цяпер месца Глыбоцкага заступіў цэлы колектыў Глыбоцкіх, які прыкрываецца рознымі шыльдамі, а ў тым ліку часамі і шыльдаю такой організацыі, як Белапп. Мы павінны памятаць, што наш рост з кожным часам выклікае ўсё большае і большае азлабеніе з боку наших супраціўнікаў. Мы павінны памятаць, што наш рост выклікае рост гэтага азлабенія. Такая ўжо лёгіка пераходніцтва, соцыяллёгічным эквівалентам якога незалежна ад нашай суб'ектыўнай волі зьяўляецца узвышэнская поэзія і першай трохгадоўкі.

Узвышэнская поэзія—гэта поэзія пераходнай эпохі ў поўным сэнсе гэтага слова, гэта поэзія пераходніцтва ў соцыяллёгічным да яе дачыненіні. Гэта робіць яе такой актуальнай у наш час, такой дыялектычнай дзейнай, як ні адну з поэзій іншых літаратурных культур Беларусі. У гэтай дыялектычнай дзеяласці, менавіта ў тым, што яна дзелячы яднае і яднаючы дзеліць чытацтва, што яна, нібы той баромэтр, заўсёды паказвае грамадzkую пагоду—у гэтым яе позытыўнасць. Адначасна яна сваім разьвіцьцём становіць адмаўленыне форм мінулае поэзіі. Гэтае адмаўленыне ня робіць выключэння і ў дачыненіні да тых форм, якія ўжываліся і самімі ўзвышэнцамі на пераймальніцкай стадыі іх разьвіцьця.

Усьведамленіе гэтай дыялектычнай дзеяласці ўзвышэнскай поэзіі пачынае знаходзіць сабе выражэньне ў ёй самой. Дубоўка ў поэме „І пурпуровых ветразей узвівы“ выражае гэта такім зваротам аўтара да свайго твору:

„Ідзі часінай добраю у людзі  
ты, вынік дум і творчага гарэньня,  
Адзін усьцешыцца, другі асудзіць,  
і той і той з цікавасцю сустрэні.

У гэтым моц узвышэнскае поэзіі, яе жыцьцёвасць, яе адпаведнасць элосе.

На гэтым я заканчваю сваё паведамленьне пра вучотныя рэзьведы ў абсягу ўсьведамленьня узвышэнскай поэзіі, як факту трохгадовай працы „Узвышша“. Гэтыя рэзьведы даюць агульнае паняцьце ўзвышэнскай поэзіі ў пачатковым момантце яе развіцьця, як поэзіі пераходнай эпохі, з назначэннем сваеадменнай мастацкай культуры, што вызначае сабою пролетарскую культуру гэтай эпохі. Канечне, гэты вучот далёка ня поўны, ён толькі рэзьведны, а таму, вядома, не пазбаўлены ад магчымых памылак, недакладнасцяў і зразумелай непаўнатаў. За ўсе ласкавыя таварыскія дапаўненіні, папраўкі і ўказаныні я буду вельмі ўдзячан.

Аднак, такі характар гэтых рэзьведаў не вызваляе іх ад другога моманту—гэта моманту контрольнага, да якога я і пераходжу.

#### IV

У той час, калі паняцьце ўзвышэнскай поэзіі, якое было прадметам аналізу першага моманту нашых рэзьведаў, утварылася на падставе найбольш выдатных твораў узвышэнцаў за апошнія трох гады, скажам, такіх, як „Кругі“, „І пурпуровых ветразей узвівы“, „Браніслава“ Ўл. Дубоўкі, „Песьня вайны“, „Песьня окупацыі“ або „Цень консула“ Я. Пушчы, „Салавей“ і „Язэп Крушынскі“ З. Бядулі, „Сястра“ і „Зямля“ К. Чорнага, „Краса маладосьці“ і „Агні сусьвету“ П. Глебкі, „Рабінавае шчасьце“ і „Дома“ М. Лужаніна, „Калі асядае муць“ Кляшторнага, „Шкірута“ і шэраг баек і апавяданьняў Крапівы,—то контрольнае паняцьце, пры дапамозе якога ўстанаўляецца месца узвышэнскае поэзіі пройдзенага этапу ў гістарычным процэсе беларускай поэзіі, утвараецца шляхам вывядзенія з агульнага разуменія поэзіі, як процесу ператварэння матар'яльнага ў ідэальнае. Такое назначэнне поэзіі наогул, як процесу ператварэння матар'яльнага ў ідэальнае, якое адбываецца праз людзей і ў людзкой съядомасці, я выводжу з наступнага назначэння К. Маркса, зробленага ім з поваду назначэння рэзьніцы яго, Марксавага, дыялектычнага методу ад такога-ж методу Гегеля. „Для Гегеля,—кажа Маркс,—процэс мыслі, які ён пад назваю ідэі пераварочвае нават у самастойны суб'ект, ёсьць дэміург (творца) рачаіснасці, якая прадстаўляе толькі яго вонкавае праяўленіне. Для мяне, наадварот, ідэальнае ёсьць нішто іншае, як перакладзенае (пераведзенае) і пераапрацаванае ў чалавецкай галаве матар'яльнае“. Адсюль вось і поэзія, як зьява выражэння гэтага ідэальнае, ёсьць нішто іншае, як процэс ператварэння матар'яльнага ў ідэальнае сродкамі мастацкага образу. Гэта значыць, што матар'яльнае вызначае сабою і ідэальнае так у поэзіі, як і ў іншых абсягах духовай культуры.

Выходзячы з гэтага, гісторыя беларускай поэзіі назначаецца, як гісторыя процесу ператварэння матар'яльнага быцця Беларусі ў ідэальнае. У гэтым процесе пэрыодычна бралі ўдзел розныя соцыяльныя групы, уключаючы ў яго найбольш здольных і таленавітых сваіх

прадстаўнікоў. Мы ведаем, што ў XIX стагодзьдзі першая скрыпка ў гэтым процэсе належала шляхце (я тут маю на ўвазе пісьмовую традыцыю, а ня вусную, у якой галоўны ўдзел браў т. зв. „просты народ“). У час нашаніўскі гэта галоўная роля стала пакрысе пераходзіць у рукі сялянства. У наш-жа час кіраўнічую ролю ў гэтым процэсе адыхрывае рабочая кляса.

Вось тут і цікава выясняцца, што-ж было і ёсьць ідэальным для гэтых удзельнікаў процэсу беларускай поэзіі? У што яны ператваралі і ператвараюць матар'яльнае іх бытця? Выясняючы гэта, мы выяснянем гістарычную ролю і „Узвышша“, як літаратурна-мастацкай формациі нашай пераходнай эпохі. Паколькі даная работа носіць толькі розьведны харектар, пастолькі я лічу патрэбным абмежаваць вызначэнне гэтага ідэальнага ў гісторыі беларускай поэзіі трyma разрэзамі, а менавіта: 1) ідэальная ў дачыненьні да слова, 2) ідэальная ў дачыненьні да чалавека і 3) ідэальная ў дачыненьні да бацькаўшчыны.

Калі звярнуцца ў першую чаргу да вуснай традыцыі, г. зн. да народнай творчасці, і там пашукаць адказу на пытаньне пра харектар ідэальнага ў вызначаных разрэзах, то першае, што мы заўважым, гэта тое, што адзіны адказ даставаць тут цяжка. Угледаючыся ўважней, нам кінецца ў вочы факт неаднароднасці народнай творчасці. Мы заўважаем, што яна прадстаўляе сабою як-бы закамяняласці трансформаваных у народзе т. зв. духовых культур розных мінулых эпох. Гэта зьява і становіць прычыну труднасці ў атрыманыні адзінага адказу, калі не сказаць, што яна проста робіць яго немагчымым. А таму абмяжуемся толькі на некаторых.

Якое слова становіць сабою ідэал па народнай творчасці? Перад усім, слова тут уважаецца за сілу, пры дапамозе якой можна ўзьдзейнічаць на вакольнае. Адгэтуль, за ідэальнае лічыцца тое слова, якое мае вышэйшую таемную сілу, і веданьне якога забясьпечвае дабрабыт чалавека. Такім яно выступае ў замовах. Пра такое-ж слова гаворыць і М. Багдановіч у вершы „Па ляду, у глухім бары“, калі кажа, што „ведае дзед „слова“, а то добра-бы не зазнаць“ ад „ходзяіна“, які пачаў дбаць, „каб пушча тут была нанова“. (Т. 1. б. 161). Але, апроч гэтага, у народнай творчасці знаходзім падставу для суджэння, што ідэальным словам было і слова ласкавае, слова добрае, слова харашае. Успомніце песнью пра песеньку: „Песенька мая харошая, схаваю цябе на лецейка“... Такім чынам, заўважаецца, што для народных творцаў ідэальным было тое слова, якое мела тую ці іншую моц, а праз гэта магло служыць чалавеку ў патрэбе, як сродак дзейнасці.

Што да чалавека, то па народнай творчасці ідэальным уважаецца чалавек розных харектараў. Тут таксама відаць астатаць розных культур. У казках часта за ідэальнага ўважаецца той чалавек, які шукае праўды, або які пытаецца праўды, ці які дамагаецца праўды,

ці той, які робіць праўду, або яшчэ—які развязвае тайны, адкрывае праўду і да т. п. Словам, перад усім гэта чалавек актыўны, а не пасыўны, гэта чалавек дзеі, досьціпу, чалавек жыцця.

Мінаючы ідэальнае ў дачыненъні бацькаўшчыны, як найменш выражанае (хоць, канечне, і ў гэтай галіне ёсьць цікавыя матар'ялы), я толькі зазначу, што для вяскоўца бацькаўшчынаю ёсьць тая дзялянка зямлі, якая сходзіць яму ў спадчыну ад бацькі (адгэтуль і „бацькаўшчына“). І ідэальным у дачыненъні яе ёсьць такая, што адзначаецца багацьцем. Ва ўсякім разе паняцьце бацькаўшчыны там не пашыраецца за межы бацьковай дзялянкі. І наадварот, у народнай творчасці ёсьць факты, што сведчаць пра процілеглае паняцьце бацькаўшчыны, а менавіта усёй, як „царства“, а то нават усёй зямлі, як месца для жыцця чалавека.

Цяпер калі з гэтым усім пачынаеш параўноўваць індывідуальную творчасць (пісьмовай традыцыі ўжо), дык адразу просіцца на вусны такая выснова: як недалёка адышла яна ад народнай творчасці ў разуменъні і ўяўленъні ідэальнага! І якой беднай нярэдка выдаецца яна ў гэтым дачыненъні, што міжвольна пачынаеш задумвацца наконт ідэйнага ўбства тэй соцыяльнай групы, якая ўключалася з такімі ўяўленънямі ў процэс поэзіі.

Вось Марцінкевіч (XIX ст.). Якое слова ёсьць ідэальным для яго? Гэта або слова, якое выконвае функцыі навучанья, ін. каж., дыдактычнае слова, або слова, якое здольна пазабавіць, пацешыць якіх-небудзь фацэціяй ці то якім прымітывам. На гэтым аснованы яго вершаваныя аповесьці і комэдыі, пісаныя пабеларуску. Такі харектар Марцінкевічавага ідэальнага вызначаецца, канечне, яго соцыяльным быццём, якое патрабавала ад яго шуканьня ўсякіх сродкаў для захаванья свайго клясавага палажэння.

Так і ў дачыненъні да чалавека. Для Марцінкевіча ідэальны чалавек—гэта той, які слухае і адчувае праўду аб сабе з вуснаў другіх, у першую чаргу ад пана на зямлі і пана, узвядзенага ў абсолют, пана-бога. З такою ўстаноўкаю напісаны ўсе яго творы ў беларускай мове. Гэта зноў такі адпавядала інтерэсам тэй шляхецкай групы, да якой належаў Марцінкевіч.

Яно было ў поўнай сугучнасьці з уяўленънем пра ідэальную бацькаўшчыну, як вялікі фальварак з добрым міласцівым панам на чале. Словам, у Марцінкевіча паняцьце ідэальнага эквівалентна гуманнаму консерватызму тэй групы, якая ўключыла яго ў процэс беларускай поэзіі.

Яго наступнік Багушэвіч ідзе далей свайго папярэдніка, але не настолькі, каб выйсьці зусім з клясава-аднародных з ім рамак. Багушэвіч адмаўляе Марцінкевічаў харектар ідэальнага. Для яго ідэальным ёсьць тое слова, каторае здольна несьці на сабе функцыю захаванья нацыянальнага аблічча ад нямінучай гібелі, надыход якое для

свайго стану ён так востра адчуваў. Таму Багушэвіч адмаўляе ідэальнасьць у Марцінкевічавым навучальным слове. Для яго ідэальным зъяўляецца слова, якое выконвае функцыі ўсьведамлення сябе, як падлеглае нацыі.

Адпаведна гэтаму ў адрознасьць ад Марцінкевіча ідэальным чалавекам для Багушэвіча ёсьць той чалавек, які ўжо ня слухае, а сам усьведамляе праўду аб сабе, чалавек, які задумваецца над праўдаю свайго палажэнья. Прыгадайце, як Сымон Рэўка ўважае ідэальнае ў асобе Мацея Бурачка.

Што да ідэальнага ў дачыненьні бацькаўшчыны, дык хоць яно ня зусім выразна вызначаецца творчасцю Багушэвіча, усё-ж ёсьць падставы меркаваць, што яно адрознівалася ад Марцінкевічавага бадай толькі колькасна, але ня якасна. Можна меркаваць, што Багушэвічаў ідэал бацькаўшчыны пашираўся да межаў усёй „тутэйшай“ краіны, як да вялікага фальбарку з съядомым нацыянальна музыком, на чале з такім-жа съядомым панічом або панам-інтэлігентам.

Нашаніўская поэзія ў асобе найвыдатнейшага яе прадстаўніка Я. Купалы ідзе далей. І калі ў пачатку яна ідзе съследам Багушэвіча, дык потым хутка становіцца на самастойную дарогу, і ідэальным уважае ўжо тое слова, якое здольна несьці на сабе функцыю паказу нацыянальнага жыцьця „на съвет цэлы“, як кажа Я. Купала ў гімне „А хто там ідзе“. Гэта тое слова, што нясе скаргі на крыўды ў съвет.

З носьбітаў гэтага слова за ідэальнага ўважаецца ўжо той чалавек, які ня толькі ўсьведамляе праўду аб сабе, але які съмела яе гаворыць, адважна яе расказвае ў очы моцным съвету, каб скарыць іх перад гэтай праўдаю. Прыгадайце „Курган“ Я. Купалы і яго героя—гусьляра.

Разуменне бацькаўшчыны тут пашираецца, але ўсё-ж ня выходзіць яшчэ з рамак вёскі, хоць у сваім ідэальным уяўленыні яна ўжо дасягае памераў дзяржавы. Успомніце той-ж „Курган“ або „Нёманам“ ці „Маладую Беларусь“ Я. Купалы, як вершы, што прадстаўляюць ідэальнае ўяўленье бацькаўшчыны ў формах незалежнага княства, дзяржавы або пасаду.

Пасьлярэволюцыйная поэзія, а ў tym ліку і узвышэнская, ідзе яшчэ далей асабліва ў адмаўленыні паняцьця ідэальнага, якое мела месца ў мінулай поэзіі. Так, узвышэнская поэзія ў асобе, скажам, Ул. Дубоўкі за ідэальнае слова ўважае тое, што здольна несьці функцыі ўжо не паказу крыўды на цэлы съвет, а гардага съцвярджэнья факту, што Беларусь не памёрла, а жыве „непераможная ў працы съціплай“ (пар. з тэзамі да пытаньня аб утварэнні „Узвышша“). Дзеля гэтага слова павінна было ператварыцца ў вялікасны і ўрачысты твор, высокай мастацкай і соцыялёгічнай праз гэта вартасці.

Адпаведна гэтаму за ідэальнага стаў уважацца ўжо ня той чалавек, які съмела гаворыць праўду аб сабе, а той, які гэту праўду сам робіць, які творыць яе сваімі ўласнымі рукамі. Прыгадайце „Грахі

чубатыя“, „Браніславу“ Ул. Дубоўкі, „Песьню вайны“ Я. Пушчы і вы зразумееце характар гэтага новага ідэальнага, выражанага ў дэзвюх формах, нэгатыўнай у Дубоўкі і позытыўнай у Пушчы.

У поўнай адпаведнасці з гэтым знаходзіцца паняцьце аб ідэальным у дачыненьні да бацькаўшчыны, выражанае ўзвышэнскаю поэзіяй. Перш за ўсё гэта ўжо ня толькі вёска, а і горад, нават больш таго, горад, як нацыянальны прадстаўнік краіны. І тое съцверджаньне Дубоўкі, якое мы ўжо прыводзілі раз наконт таго, што „ня ў краіне справа“, што „бяз бацькаўшчыны пролетарыят“, ёсьць адмаўленьне тэй бацькаўшчыны, уяўленьне аб якой нашаніўскаю поэзіяй уважалася за ідэальнае. Гэта клясавае адмаўленьне ідэальнасці за нашаніўскім уяўленьнем бацькаўшчыны ў формах прыватна-ўласніцкіх (наг. „Новую зямлю“ або вершы Я. Купалы „Што нам трэба“ або „Ці-ж гэта мно-га“), як не адпаведнае інтэрэс м новае клясы, што вышла на гістарычную сцэну пасля Кастрычніка і разам з тым уключыла сваіх прадстаўнікоў у процэс беларускай поэзіі.

Я дазволю сабе на гэтым спыніць гістарычныя розьведы. Аб чым-жя яны гавораць? А перад усім абы тым, што ў гістарычным разьвіцці беларускай поэзіі, у процесе ператварэння матар'яльнага ў ідэальнае гэта апошняе зъмянялася ў залежнасці ад зъмены першага.

Другое, што мы заўважаем, дык гэта пэўную законамернасць у разьвіцці ідэальнага; яна выяўляецца ў ступнёвым дыялектычным узьніманьні лініі беларускай поэзіі ўверх. Трэцяе, яны паказваюць гістарычнае месца узвышэнскай поэзіі.

## V

Вось тут узьнікае пытанье, ці зъяўляецца гэты верх ідэальным для нас, які характар гэтага верху ў дачыненьні з вярхамі поэзіі іншых народаў. На гэтае пытанье я павінен загадзя сказаць, што не. І вось на якіх падставах.

Калі мы параўнуем процэс беларускай поэзіі з процэсамі поэзіі іншых народаў, скажам, расійскага, то заўважым, што наша поэзія фактычна паўтарае этапы, пройдзеныя поэзіяй іншых народаў, толькі ў больш ускораным тэмпе. На гэта, як памятаеце, зъяўрнуў быў увагу яшчэ М. Багдановіч, калі ў сваім артыкуле „Забыты шлях“ пісаў, што „за восем-дзесяць год свайго праўдзівага існаванья наша поэзія прайшла ўсе шляхі, а пачасці і съцежкі, каторыя поэзія эўропейская пратоптвала болей ста год. З наших вершаў можна было-б лёгка зрабіць „кароткі паўтарыцельны курс“ эўропейскіх пісьменніцкіх напрамкаў апошняга веку“ (т. II, б. 39—40). Але з гэтага-ж падабенства пачынаеца і адрознасць нашай поэзіі ад поэзіі іншых народаў. Гэта адрознасць зъмяшчаеца ў тым, што наша беларуская поэзія не адыгрывала ды не адыгрывае яшчэ і цяпер бадай ніякай ролі ў процесе сусветнай поэзіі, калі ня лічыць ролі выканаўчай, ролі ажыццяўцеля ідэй сусветнай поэзіі на Беларусі. Гістарычны рytm сусветнай поэзіі складаеца з

таго, што народы адзін за адным уключаюцца ў процэс сусъветнай поэзіі, адыгрываючы ў ім то галоўную творча-організуючу, то другарадную ролю, выканануючую. І ў той час, як расійская поэзія ў сучасны момант у гісторычным рытме сусъветнай поэзіі грае ўжо вялікую ролю, наша поэзія яшчэ ня вышла з стадыі пераймальніцкага кругабегу ў сваім разьвіцьці, наша поэзія яшчэ ня вышла на дарогу самастойнай творчасці. Праўда, у асобе ўзвышэнскай поэзіі нашага часу яна знаходзіцца на вышэйшай ступені свайго нацыянальнага разьвіцьця. Але гэта вышэйшая ў дачыненіні да мінулага ступень ёсьць ніжэйшая ступень у разьвіцьці беларускай пролетарской поэзіі, ніжэйшая ў дачыненіні да таго, якой яна мысліцца ў пролетарскім ідэале.

І сапраўды, што такое тая кляса, якая цяпер адыгрывае кіруючую ролю ў процэсе беларускай поэзіі праз уключэніне ў яго сваіх найлепшых па здольнасцях прадстаўнікоў? Гэта пролетарыят, гэта тая кляса, якая ўладае, якая гаспадарыць, якая організуе. Гэта кляса ператварае съвет на свой вобраз і падабенства. Яна дэміург новага съвету—соцыялізму, гэтай, вобразна кажучы, сусъветнай фабрыкі, а ў аднай краіне—краіны-фабрыкі, у якой гаспадаром ёсьць грамадзтва, а індывідуумы, што складаюць гэта грамадзтва, зъяўляюцца работнікамі ў поўным сэнсе гэтага слова, і рухавіком разьвіцьця якой ёсьць спаборніцтва.

Чалавек вобразу гэтага гэроя нашай эпохі ёсьць ідэалам для іншых соцыяльных груп, хоць некаторыя і не вызнаюць гэтага. Для самога-ж пролетарыяту ідэалам зъяўляецца сваё ўласнае адмаўленіне (згадайце ідэал бясклясавага грамадзтва ў будучыне). Такім адмаўленнем і ёсьць тое, што ў „Комуністычным Маніфэсце“ вызначана, як паднясеніне да палажэння нацыянальнае клясы, як ператварэніне сябе ў нацыю. Аднак, гэта не канчатковы ідэал. Адпаведным устанаўленіню соцыялізму на ўсім съвеце ідэалам для пролетарыяту ёсьць ідэал ператварыцца ў чалавечства.

Адгэтуль, усё, што вядзе да гэтых ідэалаў, што набліжае іх ператварэніне ў рачаіснасць, усё гэта для поэты дане клясы ёсьць ідэальным.

У дачыненіні да слова гэтым ідэальным будзе такое слова, якое здольна будзе несьці на сабе новую функцыю, а менавіта функцыю таго дыялектычнага фактару, які як наэлектрызаваны адамант, будучы ўключаным у соцыяльны процэс ператварэння пролетарыяту ў нацыю, а праз яе і ў адзінае чалавечства (у пролетарскім разуменіні гэтых катэгорый), служыў-бы гэтаму ператварэнню. Ідэальным будзе слова, якое здольна несьці функцыі ня толькі гардага самастанаўлення, як гэта ёсьць цяпер, але і съядома організатарскія функцыі. Яно, застаючыся сабою (г. зн. словам—носібітам усіх поэтычных катэгорый, як рытм, мілагучнасць, вобразнасць, сэнс), павінна набыць сілу ці стаць эквівалентным факту, дзеі, руху.

У поўнай адпаведнасці з гэтым знаходзіцца і ідэальнае што да чалавека. Перад усім гэта чалавек, які ўладае праўдаю аб сабе і людзях, а ня толькі творыць яе, гэта чалавек, які організуе вакольны съвет на свой вобраз і падабенства, па пляну свае ідэі. Ён ёсьць вышэйшая ступень у разьвіцці ідэальнага што да чалавека.

Што-ж да ідэальнага ў дачынені да бацькаўшчыны, дык яно таксама зъмяняеца ў бок адмаўлення бацькаўшчыны ўва ўсіх папярэдніх разуменіях у імя зямлі-съвету, як бацькаўшчыны чалавека.

Вось тая вышэйшая ступень ідэальнага, дасягненне якога стаіць задачаю і перад беларускай пролетарскай поэзіяй. Кажучы словамі самой поэзіі, гэта тое квяцістае лятуценне, якое мы павінны зъдзяйсніць сваёю практикай мастацкай творчасці. Словы Леніна, адрасаваныя да рабочых і сялян у артыкуле „Как организовать соревнование?“, абавязковы і для поэзіі, бо і яна, калі хоча быць на вышыні свайго назначэння, павінна зразумець, „что сейчас все дело в практике, что наступил именно тот исторический момент, когда теория превращается в практику, оживляется практикой, исправляется практикой, проверяется практикой, когда в особенности верны слова Маркса: „всякий шаг практического движения важнее дюжины программ“...

Цяпер, калі мы гістарычна ідэальнае ставім у вадзін рад, дык ясна бачым месца, якое займае ўзвышэнская поэзія, поэзія нашай эпохі. Мы бачым, што на гэтым розьведны вучот, які мы далажылі ў першай часці гэтага паведамлення, у асноўным правільны. Ён паказвае, што поэзія нашага часу, ўзвышэнская поэзія, ёсьць поэзія пераходная. Яна ёсьць мост да поэзіі соцыялістычнай. Гэта ў дачынені будучай поэзіі або поэзіі ў пролетарскім ідэале. У дачынені да мінулага нацыянальнай поэзіі, яна ёсьць яе вышэйшая ступень у пераймальніцкай стадыі разьвіцця гэтай нацыянальнай поэзіі. Пераймальніцкай — гэта ў дачынені беларускай поэзіі да процесу поэзіі сусьветнай, гэта ў сэнсе ўваходу беларускай поэзіі ў процес сусьветнай. На гэтай найвышэйшай ступені беларускай поэзіі пачынаюцца спробы (эксперыменты) самастойнай творчасці эстэтычна-дзейных форм ідэальнага, самастойнага ператварэння матар'яльнага нашай эпохі ў яе ідэальнае. Таму гэта найвышэйшая ступень беларускай поэзіі пераймальніцкай стадыі ў яе разьвіцці ёсьць адначасна і найніжэйшай ступеню новага кругабегу гэтага разьвіцця, а менавіта пачатку самастойнай творчасці.

Такім чынам, практика ўзвышэнской поэзіі за тры гады ёсьць падрыхтавальная кляса ў разьвіцці беларускай пролетарскай поэзіі.

Далейшыя задачы ўзвышэнской творчай практикі зъмяшчаюцца ў змаганьні з лерніцтвам у сучаснай поэзіі і падзяленьнем мастацтва на „искусство для народа“ і „мастацтва для выбранных“ у імя мастацтва рабочых і сялян.

Увядзенне ў канон поэзіі рознастайных, нявыкарыстаных яшчэ формальных рэальнасцяй з максымальнаю нагрузкай іх мастацкаю дзеявасцю павінна быць працягам узвышэнскага „эксперыменталізму“ у галіне абнаўлення матар‘ялаў поэзіі.

Прыняцце гэтэрогенных вобразаў як формальных рэальнасцяй для выражэння пролетарскага съветаадчувањня; композыцыя іх на узор форм сучаснага жыцьця; ператварэнне гэтых вобразаў у іх адмаўленне—усё гэта павінна служыць асноваю нацыянальнай формы пролетарскай поэзіі. Пры гэтым паглыбленьне ідэолёгічнага зъместу, яго выразлівасць у мастацкіх вобразах і надалей павінна вызначаць практику ўзвышэнскай поэзіі ў абсягу мастацкіх шуканьняў.

Беларусь ня была яшчэ крыніцаю літаратурных ідэй. Адгэтуль—увядзенне рабоча-сялянскай Беларусі на ступень крыніцы новых літаратурных ідэй, вось тая роля беларускай пролетарскай поэзіі, якая вызначана ёй самім ходам гістарычнага развіцьця, самім рымам сусветнай поэзіі.

Выкананне гэтай ролі магчыма пры ўмове выканання ёю грамадzkіх задач, якія ставіць перад літаратурой рабочая кляса. У гэты момант такою задачаю ёсьць адлюстроўванье ў мастацкіх вобразах і композыцыях процэсаў соцыялістычнага будаўніцтва і выяўленыя імі канечнасці пролетарскай перамогі.

Проф. А. Вазьнясенскі

## Другі Беларускі Дзяржаўны Тэатр

Другі Беларускі Дзяржаўны Тэатр, як пэўная організацыя, утварыўся органічна з першай беларускай мастацкай студыі, што нарадзілася ў 1921 г. у Менску і праходзіла свой курс вывучэння тэатральнага мастацтва ў Маскве. Студыя скончыла свае заняткі вясною 1926 г., а з восені ў tym-жа годзе яна была дэкрэтам Наркомасветы Беларусі ператворана ў Другі Беларускі Дзяржаўны Тэатр.

Умовы, пры якіх працаваў другі тэатр, асабліва калі яшчэ быў студыяй, былі падобныя да ўмоў працы Першага Дзяржаўнага Тэатру, а таксама і тэатру вандроўнага, народнага. Былі тыя-ж умовы экономічнага і нацыянальна-гісторычнага характару. Абмежаваныя матар'яльнія магчымасці маладое Беларускае Рэспублікі, якая разгортаўала шыроке будаўніцтва па новых плянах, вядома, упłyvalі на тэмп разьвіцця тэатру, прымушаючы яго скрачаць шырокія замыслы ў галіне тэатральных плянаў. Умовы політычнага характару патрабавалі разгортаўання тэатральнай працы па шляху рэвалюцыі, была патрэба ў стварэнні рэвалюцыйнага рэпэртуару. Адсутнасць яго і немагчымасць хутка яго стварыць упłyvalі на экстэнсіўнасць творчай працы студыі. Нарэшце, патрабаваныя нацыянальнага парадку патрабавалі разьвіцця тэатральных заняткаў у абсягу чиста беларускага мастацкага матар'ялу. А яго таксама не хапала, і гэта дзейнічала на тэатр таксама, як і два ранейшыя чыннікі. Такім чынам, Другі Беларускі Тэатр разьвіваўся пры тых-же кепскіх умовах, якія даводзіліся перамагаць адначасна з ім і тэатру першаму і вандроўнаму.

Толькі ў аднэй галіне праца другога тэатру, як і першага, знаходзіла шырокі простор. Гэта—галіна чиста тэатральная, сцэнічная. Тут у тэорыі і практыцы тэатральнага мастацтва адкрываліся шырокія магчымасці, асабліва ў сцэнічнай дзейнасці маскоўскіх тэатраў.

У першыя часы будаваліся шырокія пляны. Думалася стварыць беларускі опэрны тэатр, а пры ім опэрную і драматычную студыі. Але з прычыны тых нялёгкіх умоў, пра якія кагадзе гаварылася, прышлося адмовіцца ад гэтага шырокага пляну і паставіць сваёю мэтаю толькі падрыхтоўку драматычнай групы. З самага пачатку студыя выбрала сабе той тэатральны кірунак, які культиваваў Маскоўскі Дзяржаўны Акадэмічны Тэатр і яго першая студыя. У орбіце густаў і накіраваныя гэтых тэатральных устанаўленій і праходзіла ўся падрыхтоўчая дзейнасць беларускай студыі. За галоўнага кіраўніка яе заняткаў быў запрошаны артысты Маскоўскага Мастацкага Тэатру

Л. Бандароў. Адтуль-жа былі запрошаны і выкладчыкі асноўных сцэнічных дысцыплін. Першы год заняткаў (1921-22) быў выключна тэорытычны.

Практычная праца студыі пачалася з другога навучальнага году (1922-23), калі за мастацкага кіраўніка студыі быў запрошаны В. Смышляеў. Драматургічным матар'ялам, на якім студыйцы знаёміліся з асноўнымі мэтодамі сцэнічнага мастацтва, спачатку былі—аднаактавая п'еса Ф. Аляхновіча „Чорт і баба“ і драматычная сцэна Сэрвантэса „Цікаўны вартайнічы“. Аднак, гэтыя п'есы ня былі тэатральна аформлены як мае быць, і служылі толькі за лябораторны матар'ял у практичных занятках студыйцаў.

Першай п'есай, што была сцэнічна, як мае быць, распрацавана і паслужыла грунтам для драматычнага рэпертуару другога тэатру, была народная драма „Цар Максімільян“. Уся праца, звязаная с пастаўнёукай, была праведзена колектывам студыйцаў з вялікім творчым уздымам. Гэтая п'еса ў Беларусі, шырока популярная ў народных гуашах, была вядома кожнаму студыйцу. Тэкст гэтае п'есы, яе музичныя нумары, гарнітуры, дэкорацыі і ўсе іншыя прыналежнасці паказу былі выпрацаваны самымі артыстамі-студыйцамі і зьяўляюцца вынікам творчай працы ўсяго колектыву.

Першае выступленне беларускай студыі перад публікай з гэтаю драмаю было ў Маскве ў траўні 1924 г. Яе паказ, выкананы ў конструкцыйным стылі, быў спатканы пахвальнымі водгукамі маскоўскага друку. У Менску гэтая драма ўпяршыню была паказана ў чэрвені таго-ж 1924 г., але спатканы гледачамі даволі стрымана, выклікаўшы шмат гутарак і спрэчак. Провінцыяльная публіка, выхаваная на традыцыях старога бытавога тэатру, маючи прывычку да рэальных пастановак, вядома, прычынілася скэптычна да новых тэатральных накіраваньняў, што праніклі ў гэты час у тэатральнае мастацтва.

У далейшай сваёй адукатыўнай дзейнасці студыя стала сцэнічна распрацоўваць п'есы з клясычнага рэпертуару. Былі выбраны для паказаў п'есы Эўрыпіда „Бакханкі“ і Шэкспіра „Сон у летнюю ночь“. Распрацоўка гэтих п'ес заняла два апошнія гады працы студыі (1924-25 і 1925-26 г. г.). Скончышы свае адукатыўна-сцэнічныя заняткі і маючи ў сваім рэпертуары ўжо колькі сцэнічна-апрацаваных п'ес, студыя пераехала з Масквы да сябе на Беларусь.

## II

Пасля рэорганізацыі студыі ў дзяржаўны тэатр тэатральная дзейнасць яго пачалася ў Віцебску і адбывалася там увесе 1926-27 г. з выездамі ў Полацак, Магілеў і іншыя гарады Беларусі. Свае спек таклі тэатр ставіў, галоўным чынам, у будынках б. гарадзкіх тэатраў, але часта яны адбываліся непасрэдна на прадпрыемствах у рабочых клубах. У другім сезоне 1927-28 г. тэатр працаваў у Менску. Уся праца другога тэатру за гэты час праходзіла пад кіраўніцтвам чатырох рэжысéraў з складу трупы: М. Міцкевіча, К. Саньнікава, Ц. Сяргейчыка і І. Чайкоўскага. За гэтыя два сезоны рэпертуар тэатру

склідаўся з п'ес старых і новых. З першых большасць такіх („Цар Максімільян“—народная драма, „У мінулы час“—Г. Бэна, „Эрос і Псыха“—Жулаўская, „Пінская шляхта“ Марцінкевіча і інш.), якія больш блізкія да настрою савецкай грамадзкасці і ў тэй ці іншай меры закранаюць пытаныні соцыяльнага парадку. Часам у некаторых з гэтых п'ес, паводле надзенных патрэб, уводзіліся зьмены і дапаўненныі, што надавалі ім больш сучаснага харектару. П'есы-ж, узятыя з клясычнага рэпэртуару („Сон у летнюю ночь“—Шэкспіра, „Бакханкі“—Эўрыпіда і інш.) тэатр ставіў з мэтаю, каб акторы маглі паказаць сваё майстэрства на сцэне, свае акторскія дасягненныі ў шырокім памеры. У гэтым-же съпісе старых п'ес у рэпэртуары другога тэатру можна адзначыць і драмы бытавога харектару („Модны шляхцюк“—К. Каганца, „Чорт і баба“ Аляхновіча і інш.). Гэтыя п'есы ў тым ці іншым выглядзе закраналі такія зьявы народнага быту, якія цяпер зьяўляюцца найбольш актуальнымі і зьяўляюцца об'ектам для культурнае рэвалюцыі (народныя забабоны, мяшчанства ў быце...).

Апроч таго, тэатр у шырокіх памерах карыстаўся для пастановак мініятурамі („Гавань“, „Цырульнік з Бэрыягу“, „Пінская шляхта“...), ставячы іх, галоўным чынам, у рабочых клубах.<sup>1)</sup>

Драма „Цар Максімільян“ апрацована акторам і рэжысэрам Б.Дз.Т.2 Міцкевічам на аснове тэксту А. Рэмізава і запісаў гэтае драмы, што былі зроблены ў Менску і ў б. Рэчыцкім павеце. Яна складаецца з дзвёх дзеяў і інтэрмэдыі. У вакону драмы пакладзена ідэя адвечнага змагання працоўных з соцыяльнаю няроўнасцю і са маўладзтвам тых клясаў, што пануюць, змаганьне за права на сваё жыцьцё. Перад гледачом спачатку праходзіць сцэна народнага захаплення перад царом Максімільянам. Выявіцелем гэтых пачуццяў народу да цара ёсьць хор, які съпявае вось якую вітальнью песню:

Да цара ідзем, злот вянец нясём,  
Гей, гей, гей, злот вянец нясём.  
У карону ўбярэм, на трон узьвядзём,  
На высокі трон, што так аздаблён.

Ой ды ускладлі залату карону  
Ой ды на цара свайго,  
Ой ды на цара свайго.  
Ой ды зашумела, ды паляцела,  
Ой ды паляцела  
Куля, што пчала,  
Востра, як страла.

Слава, слава, слава  
Цару Максімільяну  
Слава, чэсьць і хвала.

<sup>1)</sup> У сэзон 1926-27 г. тэатр даў 97 паказаў, з іх у Віцебску 79 і за час гастрольных паездак 18, у 1927-28 г. было дадзена 92 спэктаклі: „Цар Максімільян“ пастаўлены 14 разоў, „Апраметная“—3, „Астап“—6, „Сон у летнюю ночь“—11, „У мінулы час“—8, „Каля тэррасы“—14, „Бакханкі“—5, „Разлом“—13, „Калі съпяваюць пеўні“—2.

Хутка, аднак, дачыненъі зъменьваюцца. Дэспотызм цара Максімільяна і яго імкненъе да задаваленъя толькі асабовых інтарэсаў кладзе канец народнаму цярпеньню. Народ асуджвае свайго цара, і хорсьпявае ўжо іншую песнью:

Ой ды глядзеце, ой ды людцы добрыя,  
Ой ды што за ёсьць праўда царская.  
Ой ды праўда царская, ой ды Максімільяна.  
Ой ды быў адзін сын і таго згубіў.

„Адвечная праўда балючая“, да якое гэтак імкненца ўвесь час народ, зъяўляеца ў выглядзе Рыцара-волата, які робіць канец самаўладztву цара Максімільяна.

На фоне гэтай соцыяльнай ідэі ў п'есе разгортаеца шэраг асобных дзеяў, што ілюструюць асноўную тэму конкретнымі фактамі. Першая дзея развязвае перад гледачом трагічны конфлікт між царом Максімільянам і яго сынам Адольфам. Сутычка адбываеца на рэлігійнай глебе. Непакорны сын ня хоча кланяцца „кумірыцкім“ багам. Ня гледзячы на пагрозы і просьбы бацькі, ён застаеца цьвёрдым. За гэта, паводле загаду Максімільяна, ён прыймае съмерць ад ката Брамбэуса. Другая дзея складаеца з асобных эпізодаў, якія аб'яднаюцца адзінным эмоцыянальным настроем, нездаваленънем народным да Максімільяна, якое канчаеца съмерцю цара. Першая сцэна—гэта спрэчка Анікі-ваякі з съмерцю. Спрэчка гэта канчаеца съмерцю гэтага вернага слугі Максімільяна. Другая сцэна—спрэчка Максімільяна з царом Мамаем, з якое першы выходзіць з няпэўнаю перамогаю. Нарэшце, трэцяя і апошняя сцэна—зъяўленъне Рыцара-волата, які ў помсьце за съмерць Адольфа забівае цара Максімільяна.

Побач з гэтымі вялікімі эпізодамі другое дзеі, тут, у выглядзе невялікіх інтэрмэдый ёсьць шэраг сцэнак гістарычнага, грамадзкага і бытавога характару. На сцэне праходзяць малюнкі Максімільяновага каранаванъня, шлюб яго з Вэнэраю, лячэнъне галоўным доктарам, сцэна папа з дыяканам, якія прапілі шлюбную кнігу і зъбіраюцца „адкулдыкаць“ адправу бяз кніг.

Драма „Цар Максімільян“ і дагэтуль яшчэ жыве ў народзе, часамі яшчэ цяпер яна паказваеца ў батлейцы. Тэкст яе знаходзіцца ў процэсе бязупыннай пераапрацоўкі, адпаведна з патрабаванънямі часу. І апрацоўка гэтай драмы артыстымі другога тэатру ў духу соцыяльных накіраванъняў сучаснасці зусім гарманіруе з тым, што адбываеца з ёю і ў народзе.

Але выступаючы з пэўнай, соцыяльнай і рэволюцыйнай ідэяй, гэтая п'еса ставіцца ў роўналежнасць з цэлым шэрагам іншых драм, расійскіх і заходня-эўропейскіх, якія памастацку ўцелаўляюць тыя-ж ідэі. На фоне гэтага, менавіта, рэволюцыйнага рэпертуару на соцыяльныя тэмы драма „Цар Максімільян“ павінна мець выразную драматургічную апрацоўку. Яна павінна стаць сапраўднай драмай з пэўным адзінным дзеяньнем, якое захапляе як галоўныя сітуацыі яе, так і

другарадныя. Калі ў першым выпадку тэкст драмы зусім адпавядзе патрабаваньням мастацкае драмы, што моцна трymae ўвагу гледача з пачатку і дзі канці і захапляе яго, дык у другім выпадку—пры драматургічнай організацыі другарадных частак—дэталяй, апрацоўку п'есы нельга лічыць яшчэ закончанай. Праца над стварэннем напружанага выразнага дзеяньня, якое ахапляла-б і дробныя сцэны, і інтэрмэдыі, павінна йсьці далей. Мастак драматург ніколі не павінен забывацца на тое, што дзеяньне моцнае, энэргічнае, якое зынітоўвае ўсе часткі драмы, буйныя і дробныя у адзінае органічнае цэлае, складае аснову ўсялякай драмы.

П'еса „Астап“ закранае ўжо быт нашых рэволюцыйных дзён. Калі п'есу „Цар Максімільян“ можна назваць гістарычнай драмай, дык „Астап“ зъяўляецца бытавою комэдыяй савецкага быту. Малады вясковы хлапец Астап, былы чырвонаармеец, любіўся з вясковаю дзяўчынай Марусяю. Але хутка Астапа выклікаюць на працу ў Москву. Тут гэроі, неспрэктываны і слабавольны, падпадае пад уплыў спэкулянта і простытукті, якія прымушаюць яго натварыць шмат злачынстваў па службе. Ад свае вёскі, ад народных мас Астап зусім адрывается. Сваіх землякоў, якія прыйшлі да яго, ён не пазнае ўжо і выпраўляе назад ад сябе. Канчаецца комэдыя арыштам Астапа.

У дачыненьні да асноўнай фабулы свае, гэтая п'еса, як відаць, адлюстроўвае такія зъявы нашага сучаснага быту, якія зъяўляюцца даволі звычайнімі. Прынамсі газэтныя інформацыі даволі часта падаюць гэтыя факты. Дадзеную сітуацыю таму можна лічыць ужо шаблёнай, і патрэбна асаблівая моц фарбаў і распрацованасць дэталяй, якія падтрымлівалі-б напружанасць дзеяньня, каб п'еса стварыла моцнае ўражанье на гледача. Гэта гэта ж у п'есе не адчуваецца, усё тут вельмі блізка ў сваім зъмесце да газэтнага шаблёну.

У справе сваіх агульных сітуацый п'еса „Астап“ не адлюстроўвае чиста беларускіх умоў сучаснасці. Яе зъмест адлюстроўвае наагул зъявы сучаснага савецкага жыцця. Адмыслова беларускія рысы гэтай п'есе надаюць толькі асобныя дэталі, што ўваходзяць у яе зъмест. Гэта перш за ўсё песні, што съпяваюцца на дажынках (І дзея), пасля вонкавае аформленыне (дэкорацыі і гарнітуры) мае таксама беларускія харектар. Гэтым і абмяжоўваецца яе „беларускасць“.

### III

Фабульная канва драмы „Апраметная“ ідзе па тэмe—як маладая дзяўчына падпадае да ведзьмака, і ён наводзіць на яе сон. Прыходзяць віцязі і вызваляюць яе, забіваючы ведзьмака. Стары расказвае дзесям, Паўлюку і Ганьцы, казку, як Алена папала ў руку ведзьмаку. Дзеці засынаюць, і ўсе далейшыя падзеі ўяўляюцца імі як сон. Вядзьмак рабіць дзяцей сабакамі, а на Алену наводзіць сон. Далей адбываецца доўгі танец ведзьмаў і чарцей—ведзьмаковых слуг. Зъяўляюцца віцязі, якія хочуць вызваліць Алену, але самі пападаюцца ў ведзьмакова павуцінне і прымушаны цяжка рабіць на ведзьмака. У аднаго з віцязіў

Янку закахалася самая прыгожая ведзьма „Апраметная“—каханка самога ведзьмака. Яна вызваляе Янку, але зараз-жа ўмірае, бо „перайшла вызначаныя ёй межы“. Янка забівае ведзьмака і вызваляе ўсіх. У эпілозе дзееці прачынаюцца і расказваюць пра свой сон.

Гэтая п'еса распрацоўвае шырока распаўсюджаную тэму—казку. Вядома, што ў драматычным афармленыні яна павінна быць асабліва добра апрацована, каб захапіць гледача. У п'есе з гэтакаю шаблённаю тэмаю павінна быць памайстэрску і тонка распрацованы асобныя дробныя сцэны, якія-б стваралі напружанасьць дзеяньня ў межах агульной тэматычнай сітуацыі драмы. Аднак, з гэтага боку п'еса амаль зусім не распрацovaná. Дэталі яе падменены балетнымі інтэрмэдыямі, іх вельмі шмат, і яны слаба мотываваны і мала звязаны з агульным ходам дзеяньня. П'еса ня мае яскравага тэматычнага запаўненія. Яна пустая, абмежавана перадачаю толькі шаблённага казачнага мотыву, таму і гледачом успрыймаецца без зацікаўленасці і напружання.

Драма „Каля тэрасы“ належыць да п'ес сучасных па тэме, блізкіх да тых, якія ляжаць у аснове драматычных расійскіх твораў: К. Трэнева „Любовь Яровая“, Д. Шчаглова „Елена Толпіна“, Б. Лаўрэнева „Разлом“ і інш. Драма „Каля тэрасы“ распрацоўвае дзіве тэмы, якія ідуць часамі роўналежна, часамі пераплятаюцца. Першая—тэма распластаванья соцыяльнага, і другая—сямейнага. Абедзіве разгортваюцца на фоне рэволюцыйных падзеяў напярэдадні Каstryчніка. Перад гледачом праходзіць сям'я абшарніка Барневіча, марскога генэрала ў адстаўцы.

Ён праклінае лютайскую рэволюцыю і марыць аб рэстаўрацыі монархіі. Гэта тыпічны прадстаўнік старога высокапастаўленага чыноўніцтва. У яго два сыны—адзін студэнт Гэннадзі і другі афіцэр—Ніколя. Першы з іх вельмі-ж ужо нагадвае фэльчара-талстоўца з драмы „Любовь Яровая“. Гэннадзі—гэта тыпічны мяккацелы інтэлігент, не-практичны. Ён ня ўмее нават запрэгчы каня каб уцячы ад рэволюцыі. Яго арыштоўвае простая вясковая баба. Гэта адна з закончаных і яскравых фігур у драме. Другі сын Ніколя—офіцэр, член палкавога комітэту. Асоба цалкам адмоўная. Ён зусім ня мае пэўных політычных поглядаў, ён гаворыць спачатку супроць Карнілава, а пасля ўдзельнічае ў яго вызваленіні. Ён баязьлівы: бацца праста ў вочы кінучь лаянку свайму ворагу Барыку і робіць гэтае за вочы. Ён спакушае сваю зводную сястру Таню (ня ведаючы пра сваё сваяўство з ёю), і яна вешаецца. Ён на баку контр-рэволюцыі і ўрэшце гіне ад сваіх-же салдат.

Да гэтае-ж сэрыі гэроі, прадстаўнікоў старога съвету, належыць яшчэ шэраг дробных асоб—былы прыстаў, яго дачка-простыутка, офіцэр-тэкінец, цёця Соня, жонка доктара Андрэя Гэннадзьдзевіча, якая карыстаецца рэволюцыяй дзеля „граху“, поп, яго сын—ударнік і інш. Ім супроцьстаўляеца съвет новы. На чале яго стаіць матрос Барыка, які ў п'есе ёсьць прадстаўнік рэволюцыйнага пролетарыяту. Гэта адна з цэльных фігур, што выступаюць у драме. Ён адданы

справе рэволюцыі. Яго дапаўняе садоўнік Сысой, які „вучыцца“ рэволюцыі ад Барыкі. Ён у п'есе прадстаўнік сялянства. З імі заадно сам доктар Андрэй, брат губернатара, дачка яго Манюня, а таксама і ўесь народ, што гуртуецца каля сялібы Барневіча. Паміж гэтymі дзьвиюма соцыяльна-рознымі групамі і адбываецца сутычка. Яна канчаецца перамогаю новых людзей. Конкрэтны асновай, на якой адбываецца колізія між гэтymі групамі, ёсьць імкненне сялян забраць маёнтак губернатара. Уласнік жа маёнтку, пры дапамозе тэкінцаў і свайго сына Ніколя, спрабуе стварыць штосьці накшталт контр-рэволюцыі на змовы. Рэволюцыйны гэроі імкнуцца перамагчы гэтую змову. На гэтym і круціцца соцыяльны антагонізм гэроі і стварае дзеянне ў гэтай соцыяльнай частцы п'есы.

З боку мастацкага аформлення гэтая драма мае шэраг недахопаў, якія ўвогуле пазбаўляюць яе адзінага, насычанага энэргіяй дзеяння. Перш за ўсё падбор гэроіў штучны. Некаторыя з іх уведзены не таму, што яны неразрыўна звязаны з дзеяннем, ім выклікаюцца і для яго неабходны, а толькі для таго, каб пры дапамозе іх продэмонстраваць пэўныя настроі моманту. Напрыклад, сцэна зъяўлення павятавага комісара, а з ім левага с.-р., таксама зъяўленне на банкеце ў губернатара папа, з яго тэкстамі з с্বятога пісанья. Калі гэтая і ім падобныя інтэрмэдыі з п'есы выкінуць, п'еса ад гэтага нічога ня страпіць.

У справе падбору дзейных асоб аўтар браў прыклад з свайго далёкага прадзеда Ноя, які ўзяў у свой каўчэг прадстаўнікоў самых разнавідных жыўнасцяў. Аўтар гэтак падбірае гэроіў, што якасьць іх з посьпехам можна выказаць тэй-же старою прымоўкаю: „сем пар чистых і сем пар нячыстых“. Аўтар, уводзячы шмат асоб, меў на мэце ўсебаковы паказ узятага іх адрезку жыцця. Супроць мастацкай усебаковасці нічога гаварыць нельга. Але патрэбна носьбітаў гэтае ўсебаковасці зынітаваць моцнымі і органічнымі сувязямі, а не сफастрыгуюваць іх толькі ніткамі.

Далей дзьве асноўныя колізіі—сямейная і соцыяльная—у п'есе разьвіты не аднолькава. Больш закончаная—другая. Яна выражаетца ў сутычцы двух съветаў—старога („его превосходительство“, Ніколя і інш.) і новага (матрос Барык, доктар Андрэй, Манюня і інш.) і праходзіць праз усю драму ад пачатку і да канца. Другая-ж колізія, сямейная, выяўлена ў п'есе слабей і карацей. Яна зводзіцца да таго, што Ніколя спакушае Таню, не падазраваючы тайны яе нараджэння, і яна канчае жыццё сваё самагубствам. Але гэтая сямейная трагэдия, тэорычна вельмі моцная, праходзіць нейк стараною. Здавалася-б, што калі Таня зъяўляецца аднай з галоўных удзельніц сямейнай колізіі, дык яна павінна быць у ліку галоўных гэроіў драмы. А тым часам яе ўдзел у ёй вельмі нязначны. Глядач не паспівае азнаёміцца з ёю і ўспрыняць яе як адну з вялікіх гэроінь п'есы. Праўда, яна ўдзельнічае нябачна ў настроях тых асоб, якія зъяўляюць протест супроць яе дачаснае съмерці, але гэтая настроі ня маюць разьвіцьця і хутка

разыходзяцца ў агульным рэволюцыйным патосе, што складае зъмест соцыяльнае тэмы ў драме. Тымчасам больш глыбокая і можа быць больш дэталёвая распрацоўка гэтае сямейнае тэмы, замест непатрэбных інформацый, ход яе праз усю драму вельмы патрэбны. Ад гэтага выйграла-б і сітуацыя соцыяльная.

Сама па сабе гэтая тэма „разлому“ соцыяльных сіл у часе рэволюцыі не зъяўляецца новай. Як ужо адзначалася, яна знаходзіцца ў вядомай роўналежнасьці з п'есамі расійскіх драматургаў. Таму патрэбна нейкая другая сітуацыя, якая дала-б усёй п'есе большую яскравасць, „орыгінальнасць“, выдзеліла-б яе з падобных да яе п'ес. Але, як ужо адзначалася, гэтая другая тэма, што павінна надаць сваявіднасць першай, яе памастацку „упрыгожыць“, засталася распрацованай слаба. Мала таго, яна амаль і ня звязана з ёю, бо сямейная трагэдыя (съмерць Тані) праходзіць па-за асноўным рэальным фактам п'есы (імкненіем забраць маёнтак), і адсутнасць гэтае сямейнае гісторыі зусім не зрабіла-б уплыву на характар і разьвіцьцё гісторыі соцыяльнай. Гэтая адсутнасць сувязі вельмі шкодзіць цэласці і зынітованаасці ўсяе драмы.

У п'есе вырысоўваецца ці, лепш, праста толькі констатуеца яшчэ адна колізія сямейнага характару. Брат „его превосходительства“ доктар Андрэй Гэннадзьевіч стаіць на баку бальшавікоў, ён вызваляе ў канцы п'есы ўсіх сваіх сваякоў ад хатняга арышту. Але гэта зусім амаль не разьвіта і ня робіць уплыву на агульны ход дзеяння. Сам доктар, з прычыны малае распрацаванаасці яго драматычнага стану і малае падрыхтаванаасці да яго гледача, у існасьці, зъяўляецца ў п'есе, як клясычны *deus ex machina*, які расьсякае маленькі вузлік, што завязан без орыгінальнасці Гордзіева вузла. Ёсьць яшчэ вялікая супяречнасць у абрисоўцы аднаго з галоўных гэроў—самога Барневіча. Сам па сабе гэты недахоп можа й ня ёсьць важны, але ў агульнай концепцыі п'есы ён стварае вельмі важныя вынікі, якія робяць свой уплыв на жанравыя адзнакі гэтае п'есы. „Его превосходительство“—гэроў, паводле аўтараў а замыслу, адмоўны. Усе рысы яго характару і паводзін гавораць пра гэта. Ён стары чыноўнік-бюрократ, не вызначаецца сваім розумам, бо кепска разьбіраецца ў тым, што робіцца навокал, закаранелы консерватар і контр-рэволюцыянэр; тыповы аблешарнік, які глядзіць на сялян, як на людзей ніzkіх, нявольнікаў, аднак яму не агідна мець ад іх „пабочных“ дзяцей; амаль не рэагуе на трагічную съмерць Тані і г. д. Адным словам, гэроў надзялілі выключна адмоўнымі якасцямі, і, такім чынам, ужо з самага пачатку ён, так скажаць, скомпрометаваны перад гледачамі, якія ня могуць спачуваць яму. А тымчасам у апошній дзеі ён выступае адным з галоўных удзельнікаў сцэны, поўнае глыбока-трагічнага патосу. „Его превосходительство“ аўтар прымушае разыграць цяжкую сцэну аплакванья забітага сына Ніколя, якая, аднак, на вачох гледача прыймае комічны характар. „Скомпрометаваны“ адмоўны гэроў раптам выходзіць носьбітам глыбокай трагэдыі, у якой выступаюць на сцэну глыбокія бацькаўскія

пачуцьці. Гэтыя два станы гучаць фальшыва і супярэчаць аўтаравым мэтам, які зусім ясна меў на ўвазе компромэтацию гэрою старога съвету. Успрыймаць-жа гэты факт як рэабілітацыю дзейнае асобы наступны зъмест не дазваляе. Да таго-ж няздатнасьць гэрою шчыра разыгryваць такія трагэдыі паказана была раней, калі Барневіч зусім спакойна стаў да съмерці свае ўсё-ж-такі дачкі Тані. Думаць, што злачынны бацька аплаквае ў ім ня сына а праста чалавека, съмерць якога адбірае адзін з сродкаў для затрыманья за сабою маёнтку, нельга, бо тэкстуальна гэта не паказваецца. Трагэдыя бацькі, значыцца, без жаданья аўтара, ператвараецца ў комэдыю праста злачыннага гэроя. З гэтае прычыны сцэна парушае адзінства драматычнага дзеянья, што, канешне, ляжыць у аснове п'есы і надае ёй трагі-комічныя харктар.

Апошняя п'еса „На прадвесні“ сваім зъместам належыць да такіх драм у рэпертуары першага тэатру, як „Змрок“ і „Лес цёмны“. Яна паказвае сучасную вёску Беларусі, у якой адбываюцца клясавыя распластаваньні. З аднаго боку, выступаюць новыя рэволюцыйныя сілы яе, якія імкнуцца шляхам колектывізацыі ўвайсьці ў агульнае рэчышча соціялістычнага будаўніцтва, а з другога—варожыя ім групы. Змаганье між імі і складае асноўны зъмест п'есы.

Як можна бачыць з гэтага кароткага агляду, рэпертуар другога тэатру таксама мае сынтэтычны харктар, як і драматургія першага тэатру. Тут іх шляхі амаль аднолькавы.

Мы знарок спыніліся на крытычным разглядзе некаторых п'ес, каб паказаць, што другі тэатр ня меў як мае быць добра га ў мастацкім сэнсе матар'ялу. Агульны недахоп—гэта адсутнасьць напружанага і вытрыманага дзеянья ў п'есах.

#### IV

Калі ў галіне рэпертуару давялося адзначыць недахопы, дык у галіне сцэнічнага аформлення яго мы маем выключна адны дасягненіні. Прынамсі ўва ўсіх мерапрыемствах тэатру, што накіраваны ў гэты бок мастацтва сцэны, можна бачыць толькі адно няўхільнае імкненіне дасягнуць максымуму дасканаласці. Часамі гэтыя стараньні тэатравага колектыву не ўдаваліся, але з прычын, ад яго незалежных. Значным тормазам, што абцяжарваў развіцьцё беларускае сцэны, былі, з аднаго боку, усё той-ж недахоп матар'яльных сродкаў, а з другога—недасканальнасьць драматургічнага матар'ялу. Аднак, і гэтыя хібы не перашкодзілі тэатру выявіць свае жывыя сілы і здольнасьці.

Усё вонкавае мастацтва сцэны другога беларускага тэатру ішло па двух кірунках: рэальным і конструкцыйным. У рэальным афармленіні ішлі п'есы „Астап“, „Разлом“, „Калі съпяваюць пеўні“ і інш. Пры паказе гэтых п'ес тэатр ішоў шляхам старое бытавое сцэны.

Тут галоўная задача тэатру ў тым, каб стварыць ілюзію зусім рэальнай абстаноўкі, і гэта другому тэатру амаль заўсёды ўдавалася. Часамі рэалізм прадугледжваў самыя нязначныя дробязі. Напр., у п'есе „Разлом“, калі кідалі лейтэнанта фон-Штубэ ў мора, не забылі

паказаць на сцэне ўсплёск вады, што далася ў борт карабля паслья таго, калі чалавече цела ўпала ў морскія хвалі.

У больш складаным выглядзе праходзяць паказы конструкцыйныя, якія ў сваю чаргу распадаюцца на рэальна-конструкцыйныя і ўмоўна-конструкцыйныя. Ва ўмовах рэальнага конструктыўізму ставілася п'еса „Каля тэрасы“. Дзеяньне гэтае п'есы зусім рэальнаяе, але яно адбываецца ў конструкцыйнай абстаноўцы. На сярэдзіне спэны— круглая пляцоўка, на якой круціца сярэдняя частка сцэны. Сцэна, дзе трэба, круціца перад вачыма гледача ў сярэдзіне дзеі і дазваляе шпарка, без перамены дэкорацый, пераходзіць ад аднае зьявы да другое.

Умоўна-конструкцыйная пастаноўка была п'есы „Апраметная“ і „Цар Максімільян“. У першай п'есе дэкорацыя ўяўляе сабою гняздо павука (зроблена з вяровак). Уся конструкцыя яго зусім аголена. Сам вядзьмак звычайна знаходзіцца ў цэнтры свайго гнязда. Гарнітур яго чырвоны, нагадвае адзеньне Мэфістофэля. Ён сымболізуе драпежнасць гэтага гэроя. Тымчасам гарнітуры віczязяў—светлыя.

У конструкцыях дэкорацый адбываюцца роўналежна з цягам дзеяньня, пэўныя зъмены. У другім акце некаторыя часткі гнязда (павуцінне) заштыхаваны чырвонымі палотнамі, што павінна рэzonаваць у вонкавай абстаноўцы зъмены ў зъмесце п'есы: быў рэволюцыйны (чырвоны) націск съветлых сіл супроць цёмных, які закончыўся ўрачыстасцю другіх. Гарнітуры некаторых блізкіх да ведзьмака асоб маюць у сабе адзнакі таго, што сам вядзьмак—прадстаўнік высокай царсьцівенай улады; яны адзеты ў ваенныя гарнітуры з усялякімі ордэнамі, маюць зброю, нагайкі і г. д.

Другая п'еса „Цар Максімільян“ таксама йдзе ў абстаноўцы конструкцыйных дэкорацый, што ўяўляюць сабою павукову пабудову. Цэнтральная частка сцэны—гэта трон цара, азначае галаву павука, сярэдняя частка—гэта сымболъ тулава яго, а ніжня—симэтрычна разложенія ступені і парэнчы—азначаюць яго ногі і самае павуцінне.

У конструкцыйных пастаноўках вялікае месца займае музыка, гэта званы „гукавы момант“. Сымболізацыя спэктаклю распаўсюджваецца ня толькі на зъмест драмы і на дэкорацыйна-гарнітурнае аформленіне, але і на музычныя інтэрмэдыі. У тэй-жа „Апраметнай“ уся дзеяньне пад гукі глухое музыки. Агульныя мэлёдыі гэтае музыкі гармонуюць з настроем дзеі. Калі сцэна знаходзіцца пад абладаю цёмных сіл, музыка гучыць злавеснымі шумавымі гукамі. А тымчасам калі зъяўляюцца светлыя віczязі, дык адразу-ж зъменяваецца і агульны тон яе, чуваць гукі бадзёрага маршу.

Вялікае месца займае музыка і ў пастаноўцы „Цара Максімільяна“. Яна гучыць для падкрэсленія рытмічнасці пры выкананьні ролей, для завострэваньня асобных найбольш існых момантаў у зъмесце дзеяньня і наагул для аб'яднаньня таго адзінага цэлага ўражаньня, якое ствараецца словам (п'еса), рэччу (дэкорацыя і інш.) і гукамі (музыка). Словам, музыка ўцягваецца ў драматычнае дзеяньне і ў організацыю спэктаклю.

Часамі музыка нагэтулькі авалодвае дзеяньнем, што праглынае самыя слова п'есы, ператвараючы іх у песнью. Такая, напрыклад, прыгожая ў тэатральным дачыненныі сцэна сымболічнай працы захопленых ведзьмаком віцязяў; яны працуюць як палоньнікі, пад гукі свае тужлівае песні.

Вялікую ролю ў конструкцыйных пастаноўках адыгрываюць і съятловыя эфекты. Іх прызначэнне ў тым, каб увесь час асьвятляць якраз тое месца сцэны, на якім ідзе дзеяньне; увесь час пры дапамозе съятла трymаць увагу гледача звязанай з ходам п'есы. У гэтым выпадку съятло выконвае тыя-ж функцыі, што й музыка—акругленьне, аб'яднаныне ў адно цэлае ўсіх сцэнічных момантаў пастаноўкі, што дзейнічаюць на гледача. Апроч таго, ужыванье прожэктараў надае значную дынамічнасць у выкананыні п'есы. Дзякуючы съятлу, якое перабягае з месца на месца, акторы маглі шпарка мяняць сцэны і эпізоды на вачох у гледача, перакідаючы дзеяньне з аднаго канца пляцоўкі на другі. Увага гледача ад гэтае дынамікі павялічвалася.

Актарское выкананыне другога тэатру, у залежнасці ад характару рэпертуарнага матар'ялу, мела падвойныя характары—рэальны і біомэханічны. У першым выпадку былі спосабы традыцыйнага тэатравага мастацтва, што рэальная паказваюць дзеяньні і настроі жывога чалавека. У другім—у аснове ігры ляжаў гэтак званы прынцып біомеханікі (што ўведзены ў рэволюцыйным тэатры Мэйерхольдам), пры якім актор паказвае ня толькі „душу“, але й мастацтва свайго цела, ён выводзіць на сцэне цэлы „мэханізм“ разнавідных фізічных практикаваньняў, гімнастыкі, спортыўнай трэніроўкі, акробатыкі і г. д. У галіне абодвух відаў ігры акторы другога тэатру паказалі вялікія дасягненныі, прычым, як у тэатры Мэйерхольда, у практицы разьмеркаваньня ролей між акторамі другога тэатру можна бачыць ужыванье прынцыпу падначалення асобнага актора-індывідуума інтэрэсам колектыву. Вельмі часта акторы першых ролей граюць у некаторых п'есах амплуа зусім нязначных персонажаў і нават статыстых. Наадварот, другія акторы вылучаюцца на значныя ролі і могуць паказаць і тут сваё спэцічнае мастацтва.

## V

Дзейны ўдзел у працы другога тэатру выявіў гледач. Яго зацікаўленасць у тэатры выявілася праз шэраг запаметак, выдрукаваных у газэтах, што выходзяць на тэрыторыі Беларусі. Праз гэтыя крытычныя артыкулы гледач і выказаў свае думкі, свае погляды, сваё дачыненыне да другога тэатру.

Перш за ўсё гледач паказаў з большага тыя накіраванасці, як адзінныя магчымыя і неабходныя ў жыцьці і развіцьці другога тэатру, якія адзначылі і мы, калі гаварылі пра ўмовы, у якіх адбывалася організацыя гэтае ўстановы. Ужо ў часе першых спектакляў на Віцебскай сцэне былі даволі пэўна формуляваны тыя мэтадолёгічныя шляхі, па якіх павінна ісьці развіцьцё другога тэатру. Аўтар артыкулу „Што

для нас самае важнае“ („Савецкая Беларусь“, № 265, 1926 г.) адзначае, што ў развіцьці тэатру самае важнае зъмест яго, які павінен адлюстроўваць жыцьцё рабочых мас. Іначай кажучы, ён павінен быць тэатрам клясавым, які ставіў-бы пэўныя мэты дыдактычнага характару, неабходныя ў культурным будаўніцтве краіны. Да гэтага яго накіроўваюць рэволюцыйнае паходжанье тэатру і рабоча-сялянскі склад колектыву артыстых. Тыя-ж асноўныя задачы ставіць перад тэатрам і аўтар артыкулу „Аб разрыве з рабочымі гледачамі і романтыцы“ („Звязда“, № 65, 1927 г.). Ён зноў адзначае патрэбнасць для тэатру выразнага і поўнага адлюстраванья на сцэне ўсіх умоў новага быту дзеля падаўленьня дробна-буржуазных уплываў, што не адпавядаюць патрэбам сучаснага моманту.

З пункту гледжанья гэтых патрабаваньняў ішла і ацэнка працы другога тэатру. Больш за ўсё крытыкі адзначалі адхіленыні тэатру ад тых мэт і задач, якія ён павінен быў-бы выканаць, як тэатр нацыянальны і рэволюцыйны. Больш выразна думкі аб „ідэёвой адсталасці“ тэатру былі выказаны, калі ён быў у Менску, у другім сваім сэзоне. Так В. Вольскі („На ложном пути“—„Рабочий“, № 83, 1928 г.) ацэньваючы трох першых пастаноўкі, гаворыць: „з усіх цяжкасцяй, што стаяць на шляху маладога тэатру, які яшчэ ідэолёгічна не акрыяў, асабліва востра будзе стаяць перад БДзТ2 пытанье аб зъмесце спектаклю. Адчуваецца, што тэатр ня здолеў яшчэ абмацаць правільнай, ідэолёгічна вытрыманай рэпертуарнай лініі. Ён не знайшоў яшчэ спосабу зьнітаваць у сваіх пастаноўках мастацкую каштоўнасць з соцыяльнай важнасцю зъместу“. Для доказаў гэтага аўтар разглядае першыя спектаклі, галоўным чынам, з іх ідэолёгічнага боку. Асабліва паказальная, на яго думку, як ілюстрацыя ідэолёгічных недахопаў тэатру, пастаноўка „Апраметнае“, якую ня выратавала і мастацкасць яе выкананьня. „Само жыцьцё,—піша аўтар,—давяло кірауніком тэатру, што п'еса, якая знаходзіцца ў вялікай супяречнасці з навакольнаю сапраўднасцю, зараней ахвярована на правал, незалежна ад значнасці затрачаных сродкаў і вартасці выкананьня“. Таксама і „Сон у летнюю ночь“. Усе бяспрэчныя мастацкія вартасці п'есы „ніяк не набліжаюць спектаклю да мас. Як зъместам сваім, так і кірункам абстаноўка застаецца для гледача зусім чужою“.

Гэтыя-ж думкі пра ідэолёгічныя скрыўленыні шляхой другога тэатру былі выказаны й пазней.

Тая-ж нявытрыманасць была адзначана і ў п'есе „Цар Максімільян“, менавіта, у тэй яе частцы, дзе справа з рыцарамі, што вызываюць народ з-пад улады цара. Вобразы гэроў-рыцараў няясныя і мала сугучныя сучасным уяўленіям соцыяльнага клясавага змаганьня. „Застаецца невядомым (Звязда, № 267, 1927 г.), хто гэты рыцар, які вызваляе народ ад уціску цара. Тут зноў той самы рыцар, што і ў „Апраметнай“. Бязумоўна можна было даць іншыя фігуры, някіх была-б ускладзена задача „рыцара“ і нават Адольфа. Калі ўжо дапасоўваць да сучаснасці, дык трэба было давесці гэтую справу да

канца. Цяпер царскага сына і рыцара высоўваць за асоб, праз якіх народная маса выяўляе свае настроі—гэта больш чым памылка”.

Таксама і п'еса М. Грамыкі „Каля тэррасы“ мае, гаворыць той-жа аўтар, шэраг памылак ідэйнага характару. Але ў той-же час ён зазначае, што пастаноўка гэтае п'есы съведчыць пра рух наперад, пра зжыванье яго памылак.

Канчатковае выпраўленыне ідэолёгічнай лініі другога тэатру глядач вызнаў, калі ў канцы другога сезона зьявілася п'еса Лаўрэнева „Разлом“. Пастаноўка яе была расцэнена крытыкай як накіраваныне тэатру па сапраўдным рэволюцыйным шляху.

Але яшчэ раней, у першым сезоне—у часе выездаў тэатру для працы ў вёску і ў рабочыя пасёлкі, побач з ухіламі, пра якія ўспаміналася, тая-ж крытыка адзначыла і пэўныя ідэолёгічныя дасягненьні яго. Яна адзначыла сувязь тэатру з шырокімі рабочымі масамі. Наконт пастаноўкі „Чорт і баба“ у Лутасьнянскай школе Віцебская „Заря Запада“ пісала:

„... Такога паказу (гаварылі гледачы) у нас яшчэ ня было. Проста ня верыцца, што гэта былі акторы, так было ўсё сапраўдна. А самі акторы, відаць, што нашы людзі, сялянскія. Нам цяпер хопіць гаварыць пра гэты паказ на цэлы месяц“.

Такое-ж дачыненьне да тэатру было адзначана і пасьля паказу тэй-же п'есы на фабрыцы „Дзьвіна“.

Як відаць, дачыненьні гледача да ідэолёгічных накіраванасцяў тэатру выяўляюцца неаднолькава. З аднаго боку, бяручы на ўвагу пэўныя пастаноўкі, тэатральная крытыка адзначыла хібы і патрабавала іх выпраўленыня. З другога-ж, некаторыя спектаклі былі ацэнены ёю зусім іначай, як рух па правільным рэволюцыйным шляху. Урэшце, калі тэатр узяў для паказу п'есы сучасныя, рэволюцыйныя, тая-ж крытыка признала памылкі яго вычарпанымі і падкрэсліла правільнасць яго тэатральнай лініі.

## VI

Гаворачы пра недахопы чиста мастацкага парадку, гледач адзначыў тыя агульныя хібы ў драматургіі другога тэатру, на якія паказалі і мы. Ён прышоў да таго вываду, што ў значайнай сваёй частцы тэатральны рэпэртуар хварэе адсутнасцю мастацка-вытрыманых, сцэнічна-закончаных драматычных твораў. Гэта ёсьць, на яго думку, адна з галоўных цяжкасцяў, якая зьяўляецца тормазам у развіцці другога тэатру, і якую трэба перамагчы. Гледачова трывога ў гэтым кірунку была асабліва прыметнай і моцнай. Ня раз пра гэта заяўлялася ў друку („Звязда“, № 7, 1928 г., В. Васілеўская „Аб наших балічках“). Ня раз чуліся галасы, што заклікалі беларускага драматурга да стварэння высока кваліфікаваных у дачыненіі мастацкім твораў.

Глядач зрабіў вельмі шмат каштоўных заўваг, што да поэтыкі драматычных твораў. Першы тэатральны сезон у Віцебску пачаўся п'есай „У мінулы час“—Бэна. Пра гэты спектакль рэцэнзэнт адзначыў

(„Савецкая Беларусь“, № 207, 1926 г.) што аўтар гэтае п'есы ня здолеў памастацку аформіць і раскрыць ува ўсёй шырыні сваю асноўную тэму—соцыяльную прыгнечанасць народу і соцыяльны стан яго ў акружэнні абшарнікаў. Агульную слабасць гэтай п'есы з мастацкага боку адзначалі і іншыя рэцэнзэнты.

У такой жа меры і п'есу, што пачала другі сезон, драматычную казку „Апраметная“, упікалі ў слабай мастацкай апрацаванасці. Адзін з рэцэнзэнтаў назваў гэту п'есу „даволі такі паганай рэччу“. А другі лічыў яе таксама мала апрацованаі, поўнай няяснасцяй, п'есай нуднай, няжывой і шэрай.

Іншая пастаноўкі другога тэатру таксама адзначаны пэрыодычным друкам, што паказваў у іх на тыя-ж недахопы. Так, драме „Астап“ крытыка ўпікала яе беднасць і незакончанасць асноўнай фігуры гэтага твору Астапа, шаржаванье вясковага быту, тэндэнцыйную абрысоўку. В. Вольскі („Рабочий“, № 83, 1927 г.) падкрэслівае „неумелое построение пьесы“. Асноўны недахоп, на яго думку—гэта вельмі бледны, незакончаны і псыхолёгічна няўgruntаваны вобраз Астапа“. Другі крытык (І. Р-н, „Звязда“, № 67, 1927 г.) пісаў пра гэту п'есу: „Астап“—п'еса з вялікімі магчымасцямі, дзякуючы таму, што ў ёй востра зачэплены пытаныні сёньняшняга дню—бюрократызм і іншая хібы ў працы нашых устаноў. У п'есе выведзены вельмі харектэрныя тыпы (вясковы комуністы, мужыкі, спэкулянт). З тэй прычыны, што аўтар завастрый усю сваю ўвагу на хібах у працы савецкіх устаноў, паказаны толькі дрэнныя бакі, і затушаваны дасягненныя савецкай систэмы. Ад п'есы, як ад рэчы незакончанай і вельмі шаржыраванай, застаеща вельмі няпрыемны асадак“.

Асабліва пад падрабязны разгляд падала драма „Каля тэрасы“ Аўтар аднаго з водгукав аў пастаноўцы гэтае п'есы („Звязда“, № 278, 1927 г.) адзначыў недапасаванасць між аўтаравым замыслам і яго конкретным зьдзейсненнем, ад чаго п'еса не дае праўдзіва натуральнага адлюстравання рэволюцыйнага моманту. Задачай п'есы Грамыкі—гаворыць крытык—было адлюстраваць 1927 г., гэта значыцца, змаганье працоўных мас Беларусі за Кастрычнік. Фактычна-ж аўтар пераважна заняўся характарыстыкай настрою і маляваньнем распаду дваранскае абшарніцкай сям'і. Ён спрабуе таксама паказаць хваляванье ў сялянскай масе і нарастанье рэволюцыйных падзеяў, але гэтая спроба вельмі бледная і па сутнасці слаба выяўляе настроі масы... Памылка Грамыкі ў тым, што ён малюе ня тое, што робіцца каля тэрасы, а на самай тэрасе... і г. д. Другі рэцэнзент („Рабочы“, № 106, 1927 г.) упікае аўтара за няправільную рэалізацыю свае тэмы, за паказы Кастрычнікавай рэволюцыі скрозь прызму клясаў, што адыходзяць ад жыцця, а ня клясаў новых, што ўзыходзяць на арэну гісторыі. Адзначаецца, у прыватнасці, фальшивасць і ненатуральнасць матроса Барыкі: „Романтычная гаворка матроса-балтыйца з пляменніцай абшарніка пра Бэдговэна проста непраўдзіва. Нясупынныя гутаркі яго пра ролю

інтэлігэнцыі ва ўмовах соцыялістычнага будаўніцтва (гэта ў 1927 г.!) здаюцца проста вясёлым анахранізмам... „... Кастрычнікавыя падзеі ў вёсцы адлюстраваны ў п'есе вельмі бледна, аднабока і непераканаўча. Адзін з шматлікіх эпізодаў стыхійнага сялянскага бунту перавернуты аўтарам у чысьценьку, прылізаную і падсалоджаную рэволюцыю, якая йдзе, як па нотах. Вельмі фальшывым здаецца сталы і організаваны пачатак уладаньня маёнткам „свядомымі“ сялянамі, таксама як і ўсе гутаркі пра тое, што ў ім утворыцца школа-комуна...“ „... П'еса не-сцэнічная, штучная, непраудзівая...“.

Аднак, некаторыя з адзначаных п'ес мелі ў водгуках рэцэнзэнтаў і іншую ацэнку. Так, у п'есе „Астап“ быў адзначаны добры паказ быту беларускае вёскі.

Побач з пытаньнямі мастацкага парадку, той-жа глядач праз тэатральню крытыку зачапіў і шмат іншых тэм. Так, ён адзначыў для некаторых п'ес адсутнасць у іх навіны фабулы, адсутнасць беларускасці і г. д. Наагул, адзначаючы шэраг недахопаў, галоўным чынам мастацкіх, тэатральная грамадзкасць признала, што працы другога тэатру перашкаджае рэпэртуарны голад. Гэтая гледачова думка зъмянілася, калі на сцэне другога тэатру зъявіліся такія вытрыманыя сцэнічныя п'есы, як „Разлом“ Б. Лаўрэнева.

#### VII

Побач з пытаньнямі зъместу, тэматыкі драматургіі, глядач зачапіў вельмі падрабязна і сцэнічнае аформленыне рэпэртуару. Тут таксама было выказана шмат думак, каштоўных для тэатру і яго працы. Пры гэтым усе суджэнні ў гэтай сферы зводзяцца да аднаго агульнага. У выніку нагляданьня за цэлым шэрагам пастановак, усялякіх і ў зъмесце і ў форме, глядач дайшоў да думкі, што тэатральнае аформленыне спектакляй, а таксама і ігра акторскага колектыву заўсёды стаялі на вышыні. Абсолютная большасць водгукau пра гэты бок справы падкрэслівае гэтую якраз думку.

Асабліва добрыя водгукі пра мастацкасць пастаноўкі і выкананыне акторамі сваіх роляў былі дадзены наконт драмы Шэкспіра „Сон у летнюю ночь“. Такіх рэцэнзій пра гэты спектакль было некалькі. З іх можна адзначыць водгук З. Жылуновіча („Савецкая Беларусь“ № 271, 1926 г.). Ён адзначае стыльнасць спектаклю ўва ўсіх аксесуарах. Ён гаворыць, што выкананыне яго акторамі было нагэтулькі высокім, што мастацкасць вобразаў прымушала гледача забывацца на наскладанасць зъместу самай п'есы.

Дасягненныі ў пастаноўцы гэтага спектаклю, як орыгінальнасць, мастацкасць акторскай ігры, што сведчаць пра „тоўкі густ і культурную сьпеласць“, падкрэсліваюць і іншыя аглядальнікі гэтага паказу.

Падобна да гэтага, вялікія сцэнічныя дасягненныі, праз ту ю-ж крытыку, глядач констатаваў пры пастаноўках і іншых п'ес з рэпэртуару другога тэатру. Так, друк адзначыў цудоўнае ўражаныне ад паказу п'ес „Цар Максімільян“, „У мінулы час“.

Нават у тых выпадках, калі п'еса была несцэнічнай і не давала магчымасьці паказаць усе сілы і здольнасьці актораў, нават і тады крытыка гаварыла пра высокія якасьці выкананьня гэтых твораў. Такім чынам, у гэтых выпадках яе суджэнныі зусім супадалі з тымі, якія выказаны на папярэдніх балонах і намі. Менавіта, яна прышла да вываду, што гэтая частка рэпэртуару другога тэатру не давала разгарнуць ува ўсёй шырыні сцэнічныя таленты артыстых.

Такім чынам, рэзюмуючы суджэнныі крытыкі пра сцэнічнае аформленыне рэпэртуарнага матар'ялу ў другім тэатры, можна констатаваць, што яна амаль аднагалосна прыйшла тут да станоўчых вывадаў. Тэатральная грамадзкасць цьвёрда сказала, што праца рэжысэра, артыстых, дэкоратара і іншых членаў тэатральной колектыву стаіць на вышыні і съведчыць пра вялікія дасягненні. Калі-ж тэатральны ансамбль ня мог быць раскрытым ува ўсёй паўнаце, дык віна за гэта клалася на маламастацкі рэпэртуар тэатру.

Падводзячы-ж вынікі ўсім заявам гледача, што былі выказаны ім праз усялякія водгукі, рэцэнзіі пра пастаноўкі другога тэатру, трэба падкрэсліць у якасьці вывадаў вось што.

Беларускі глядач адгукнуўся сваім суджэннем на ўсе бакі дзейнасьці другога тэатру. Ён формуляваў асноўныя задачы яго працы, рэагаваў на ідэолёгічны бок яго рэпэртуару, выказаўся пра мастацкія дасягненні і хібы драматычнага матар'ялу, констатаваў дасягненні ў галіне сцэнічных і формальных накіраванасцяў тэатру.

Ува ўсіх гэтых галінах тэатральны спажывец выказаў вельмі шмат каштоўных заўваг. Ён выразна паставіў перад тэатрам тыя конкретныя абавязкі, якія ён павінен выканаць, каб як мае быць адказаць на запытаныя рэволюцыйнай сучаснасьці. Ён выразна паказаў на ідэолёгічныя хібы некаторых п'ес і адхіленыне ад тых задач, што стаяць перад тэатрам. Разам з тым ён паказаў і на выйсьце для таго, каб зжыць гэтыя недахопы. Той-ж глядач разабраўся і ў мастацкіх якасцях драматургічнага матар'ялу. Усе суджэнныі крытыкі, як голас тэатрального гледача і заказчыка, былі вельмі карыснымі для тэатру. Але ня толькі адзін глядач рэагаваў на працу тэатру. Сам тэатр прыслухоўваўся да голасу свайго спажыўца, цікавіўся ім.

Такім чынам, між другім тэатрам і яго гледачом была ўвесь час цесна органічная сувязь, якая дала вельмі добрыя вынікі. Яна дапаможа і далейшаму развіццю тэатру ў яго працы сярод широкіх народных мас Беларусі<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Разглядаючы дзейнасць Другога Беларускага Дзяржаўнага Тэатру з самага пачатку яго заснаванья і да апошняга часу, успамінаючы тыя ўмовы, у якіх працаў тэатр, зазначаючы недахоп матар'яльных сродкаў, адсутнасць такога драматургічнага матар'ялу, на якім тэатр здолеў-бы, як мае быць, выявіць свае творчыя здольнасці і тварыць свою мастацкую школу, артыкул гэты ня ставіць адмыслова пытаныня пра беларускія асаблівасці другога тэатру. Гэтае пытаныне цесна звязана з пытаньнем утварэння тэатральнае школы, і пра гэта „Узвышша“ рыхтуе адмысловы артыкул. Рэдакцыя.

## КУЛЬТУРА МОВЫ

### Цюрка-татарскія элемэнты ў беларускай мове

У кожнай мове, на працягу яе гісторычнага жыцьця, зъбіраецца пэўная колькасць слоў і выразаў, запазычаных з іншых моваў. Беларуская мова таксама мае цэлы шэраг слоў, перанятых у моваў тых народаў, з якімі беларусы мелі культурныя і экономічныя сувязі. Сярод гэтых запазычаных у іншых народаў слоў мы знаходзім значную колькасць слоў цюрка-татарскага паходжэння, асымільваних і падпарадковаваных законам беларускай фонэтыкі і морфолёгіі.

Праўда, у параўнанні з мовамі расійскай і ўкраінскай, беларуская мова ўспрыняла на гісторычным шляху свайго жыцьця менш слоў і выразаў, запазычаных у народаў Усходу. Гэта тлумачыцца шэрагам прычын гісторычнага і культурнага парадку, а ў першую чаргу політычнай незалежнасцю Вялікага Княства Беларуска-Літоўскага ад цюрка-татарскіх дзяржаўных аб'яднанньняў.

Хвалі татарскіх навалаў толькі часткова закранулі тэрыторыю этнографічнай Беларусі, якая ня мела, акрамя таго, непасрэднай мяжы з татарскімі дзяржавамі (за выключэннем часоў Вітаўта і яго бліжэйшых праемнікаў). Дзякуючы гэтаму, беларуская мова падпала татарскім уплывам непараўнальна менш, чым, скажам, расійская мова, якая за 240 год політычнай і экономічнай залежнасці ад Залатой Арды ўспрыняла вялікую колькасць татарскіх слоў, выразаў і зваротаў, альбо мова ўкраінскага народа, які ўвесь час свайго існавання знаходзіўся ў бліжэйшым суседстве і цеснай сувязі з татарамі і нават гісторычна аформляўся не бяз удзелу з боку цюрскіх этнічных элемэнтаў.

Беларуская мова ўнікла такіх моцных уплываў Усходу. Але ж трэба ўсё-ж-такі не забывацца на тое, што:

1) сярод карэннага насельніцтва на тэрыторыі Беларусі раскіданы шматлікія ў свой час паселішчы і мячэці так званых літоўскіх ці беларускіх татар, якія, жывучы тутака на працягу стагодзьдзяў, падтрымлівалі вельмі ажыўленыя культурныя ўзаемаадносіны з адзінаверным Усходам і, знадворна нічым не адрозніваючыся ад навакольнага беларускага насельніцтва, былі сталымі праваднікамі ўсходніх уплываў;

2) Вял. Кн. Бел.-Літ. падтрымлівала досыць сталую політычную сувязь з татарскімі (галоўным чынам—Крымскай) дзяржавамі. Аб гэтым съведчыць шэраг гісторычных звестак, на якіх мы цяпер спыняцца ня будзем.

Усё гэта павінна было ў той ці іншай ступені адлюстравацца ў беларускай мове.

Словы і выразы цюрскага паходжэнья можна падзяліць на 2 катэгорыі.

Да першай з іх трэба аднесці спэцыфічна ўсходнія слова, якія належаць да рэлігійнай тэрміналёгіі, альбо да паняцьцяў, звязаных з хатнім ужыткам і ўжываюцца толькі сярод татарскага насельніцтва Беларусі.

Да другой катэгорыі можна аднесці слова і выразы, якія ўкараніліся наогул у беларускай мове і карыстаюцца шырокім распаўсюджваньнем сярод мас усяго беларускага насельніцтва.

Спачатку спынімся на першай катэгорыі.

Тут трэба напомніць, што за час свайго гістарычнага жыцьця ў межах Беларусі літоўскія татары-чалкам страцілі, як вядома, сваю родную мову. Але дзякуючы сваёй, ня стражданай да нашага часу, мусульманскай рэлігіі, яны захавалі ў сваёй сучаснай беларускай мове шэраг слоў цюрка-татарскага і часткова арабскага паходжэнья, звязаных, галоўным чынам, з рэлігійным рытуалам і бытам. Гэтыя слова яны падпрадавалі асаблівасцям беларускага вымаўлення.

Прыкладам могуць служыць наступныя слова, якія ўжываюцца ў сучаснай гутарцы татарскага насельніцтва БССР:

а) слова, звязаныя з рэлігіяй:

абдэсь—малае абмыванье	намаз—маленьне
адам—чалавек	нуска—загавор
азан—радзіны	тапсір—коран з комэнтарыямі
аллах—бог	себах—ранішняя малітва
гусель—вялікае абмыванье	садага—міласціна
гяур,-ын—наверны	суннэт—абразанье
ібліс—д'ябал	фал—гороскоп
кітаб—кніга	Фэрэй—дух
кяфір,-ын—хрысьціянін	харам—забарона
куш—птушка	хамайл—малітоўнік
мізар—могілкі	ходжа—настаўнік
міхраба—малітоўная ніша ў мячэці	шайтан—шатан
мектэбэ—школа	

б) слова, звязаныя з бытам:

ахрэць—пабрацім	
бэлюш—пірог	
галльва—назва салодкай стравы	
гальма—таксама	
джюйма—блінчыкі ў масльце	
душман—вораг	
сіта—назва салодкага напітку	

Побач з асобнымі словамі ўсходняга паходжэнья ў мове беларускіх татар сустракаюцца і комбінаваныя выразы, якія складаюцца з двух слоў: беларускага і цюрскага ці арабскага. Напрыклад:

даць салям—сказаць прывітанье  
ісьці ў ходж—пілігрымічаць  
рабіць курбáн—прыносіць афяру

Асаблівай увагі заслугоўваюць „нацыяналізаваныя“ слова, г. зн. слова, у якіх захаваны арабскі ці цюрскі корань, злучаны з чиста-беларускім канчаткам, пры чым усё слова вымаўляеца на беларускі лад. Цікавымі прыкладамі гэтых беларуска-татарскіх словатвораў могуць служыць:

адамны—чалавецкі (ад слова „адам“, якое на арабскай і ўсіх цюрскіх мовах азначае „чалавек“),

харамны—забаронены (ад арабск. слова „харам“—забарона),

рахманы—ужываеца ў агульнавядомым сэнсе (ад арабск. слова „рахман“—міласэрны),

неаўзюбіляг—той, які ня шукае боскай дапамогі (бязбожнік),

суннэдзей—той, хто ўчыняе аорад аоразаньня (ад слова „суннэт“—абразаньне і беларускае „дзей“ ад „дзеяньне“, „дзеяць“),

фалдзей—астролёг (ад слова „фал“—гороскоп і беларуск. „дзей“ ад „дзеяньне“, „дзеяць“).

Цяпер разгледзім другую катэгорыю, г. ё. слова, якія ўжываюцца наагул усім беларускім насельніцтвам і даўно ўжо атрымалі права грамадства ў беларускай мове. Але ў дачыненьні да іх трэба ўсё-ж-такі зрабіць заувагу: некаторыя з іх, магчыма, запазычаны беларусамі не непасрэдна ў татар, а, можа, праз расійцаў ці украінцаў, у мовах якіх процант татарскіх слоў наагул вельмі значны.

Да гэтай катэгорыі можна аднесці наступныя слова:<sup>1)</sup>

айды!	тат. „айды!“—погоняй (ад дзеясл. „айдамак“—погонять)
аркан	цюр., узб. „аркан“—веревка
арчак	тат. „арчак“—пристяжная лошадь
аршын	тат. „аршын“ ад пэрс. „арш“—локоть
ачкур	цюр. „учкур“—шнурск
багатыр	пэрс. „бахадур“, тат. „батыр“, узб. „батур“—богатырь
базар	тат., узб. „базар“—рынок
бакалея	цюр. „баккал“—тоғовля овошами
балавацца	тат., цюр. „бала“—дитя, ребенок
бачыць	кр.-тат. „бакмак“, цюр. „бахмак“—видеть, смотреть
башлык	тур. „башлык“—башлык
біклага	цюр. „баклак“—баклага
бірук	узб. „буры“—волк
булдавешка	цюр. „балдак“—рукоятка
гайдамак	тат. „айдамак“—гнатъ
гарбуз	пэрс. „хербюз“, кр.-тат. „карпуз“, узб. „тарбуз“—арбуз
дыван	пэрс. „дыван“—заседание
зурна (муз. інстр.)	тат. „зурна“—муз. инстр
кабан	цюр. „кабан“—дикая свинья
кавун	кр.-тат. „кавун“—дыня
калач	кр.-тат. „калач“—булка
кайма	цюр. „кайма“—обшивка

1) Далей будуць ужывацца наступныя скрачэнні: тат. (татарская мова), кр.-тат. (крымска-татарская), цюр. (циюрская), узб. (узбекская), тур. (турецкая), пэрс. (персидская) і ар. (арабская). Для большай зразумеласці сэнсу кожнага ўсходняга слова даеца значэнніне яго па-расійску.

капкан	цюр., узб. „капкан“
каравул	цюр. „караул“—стража
кілім	тур. „кілім“, узб. „гілам“—ковер
кішень	узб. „кісса“—карман
лачуга	цюр. „алачук“—хижина
мална	тур. „молла“—мус. священник
махра	тур. „махрама“—бахрома
мячэць	тат. „мэчыд“, ар. „мэсджыд“—мус. церковь
таган	цюр. „таган“
тасьма	цюр., узб. „тасма“
торба	цюр. „торба“, узб. „турба“—сумка
тумак	тат. „урмак“—ударить
туман	узб. „туман“
тутун	кр.-тат „тютюн“—дым
хабар	узб. „хабар“—сведение, извещение
харч	цюр., узб. „хардж“—издержка
цыбуك	цюр. „чыбук“—лоза, прут
ушак	тат. „ушак“—ко. як у двери
язьмен	ар. „ясамун“—жасмін

Вышэй прыведзенымі словамі бязумоўна не абмяжоўваецца запас слоў цюрка-татарскага паходжэння ў беларускай мове. Такія беларускія слова, як, напрыклад:

абакула, ашука, ачмураны, бакаць, барыш, балабан, бугай, булава, бурда, буланы, батрак, бязьмен, байбак, баглай, бадзейка, байбус, байда, байдан, бакір, бакан, баламут, барсук, баҳматы, гойдацца, гайдук, гайсаць, гурма, дзіда, жабрак, каптан, каўпак, качан, кучма, ка-чарга, курган, каюк, канчук, каптур, кіндзюк, капшук, мурло, мурны, саган, саранчук, тавар, табун, тамбак, тапчан, тарчак, уруга, чарга, чаравік, шлык, шуляк, шата і шмат якія іншыя зъяўляюцца, напэўна, словамі, перанесенымі ў беларускую мову таксама з моў усходніх і ў першую чаргу цюрка-татарскіх народаў. Але пытаньне аб дакладным вывучэнні крыніц іхняга паходжэння патрабуе яшчэ грунтоўнага і дэтальнага дасьледваньня, што і зъяўляецца бліжэйшай маёй мэтай.

Лічу неабходным дадаць, што гэты артыкул зъяўляецца толькі пачаткам вялікай працы ў гэтым-жа кірунку, матар'ялы да якой мною цяпер зъбіраюцца і распрацоўваюцца.

Віт. Вольскі

## Пра слова „гурт“

Ад некаторага часу ў нас сталі расійскія: „опт, оптом, оптовый“ перакладаць: „гурт, гуртам, гуртовы“, што ня зусім правільна.

У расійскай мове ёсьць таксама слова гурт, і мае яно тое самае значэннне, што і ў беларускай мове. Ул. Даль у сваім „Толковом словаре живого великорусского языка“ (т. I, б. 419—420, выд. 1880 г.) слова „гурт“ тлумачыць так: „Гурт—1) стадо скота или птицы в отгон, на продажу, на убой, 2) в гурте каша естся, в артели, в семье. Гуртить—стадо, скот собирать в кучу, сгонять в толпу. Гуртовой—к гурту, к стаду относящийся, принадлежащий; отдаваемый или принимаемый гуртом.“

Взяться за что гуртовым делом, гуртом, вместе, сообща или поголовно, общим согласием, за круговой порукой. Гуртовая копейка виднее. Гуртом дешевле. Гуртовщик—хозяин гурта, пастух, работник при нем". Нават у сучаснай рас. мастацкай літаратуры ўжываецца гэтае слова: „гурт—в несколько сот овец“ (Мих. Шолохов, роман „Тихий Дон“, кн. 1, б. 94), „кормить гурты птицы“ (там-жа, б. 209), „В церковной ограде.... гуртовались парни“ (там-жа, б. 223). Знаходзім яго і ў іншых рас. аўтараў і ў слоўніках. У старой нашай літаратурнай мове ў значэнні рас. „оптом“ ужывалася „уздоймам“.

„А хто бы зыншого города, альбо места вино горелое до Смоленска привезъ тотъ маеть вздоймомъ тое вино продати тымъ жо ко чмитомъ нашымъ“ (Ліст кар Аляксандра, 1498 г., № 55 – В. Ластоўскі. Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі, 1926 г. б. 603). Слова „ўздойм“ цяпер ужываецца ў іншым значэнні: „Усё сяло ўздоймам (сообща) узнялося рыбу лавіць“. Насовіч „ўздойм“ перакладае як „под'ём“, што ня зусім правільна; вось яго прыклад: „Прадай сена на ўздойм“. Цяпер у нашай мове ў значэнні рас. „опт, оптом, оптовый“ ужываюцца – „агул, агулем, агульня, агульны“. Насовіч падае такія прыклады: „Скажы, што будзе агулем каштаваць? Кладз-усё ў агул. Агульня прадаў свой тавар. Агульная прадажа“ (б. 358). У Віцебскім краёвым слоўніку М. Касцяровіча ёсьць такі прыклад: „Агулем – оптом, гуртом. Агулем гусей прадаваць выгадней“ (Пустынкі, Сен. р.).

І мне здаецца, калі можна ўжываць „гуртам“ у дачынен्�не да продажу, гандлю' дык толькі жывёлы. Але лепш усяго было-б, каб у значэнні расійскага „опт, оптом, оптовый“ у нашай мове ўжываліся „агул, агулам, агульны“.

„Оптовая и розничная торговля (продажа)–гандаль, продаж наагул (агулам) і ўраздроб“.

M. K.

## КНІГА ПІС

А. Лейтес і М. Яшек. Десять років української літератури (1917–1927), за загальною редакцією С. Пилипенка. Том I. Біо-бібліографічний. Державне видавництво України 1928.

Звычайна, калі пачынаюць гаварыць аб українскай літаратуре, аб зъявах яе жыцьця, аб часопісіх, ці аб якой іншай з нацыянальных, што нядайна вышлі на шлях агульначалавечага раззвіцьця, дык аб самой літаратуре кажуць вельмі мала. Кажуць пра агульнае жыцьцё гэтага народу, пра яго дасягненьні на шляху адраджэння і раззвіцьця, успамінаюць гісторию, грамадзянскую вайну і канчаюць размову наўным анэктотам. Чым гэта тлумачыцца? Галоўным чынам, тым, што шырокія колы чытачоў наогул не знаёмы з творамі пісьменнікаў нацыянальных літаратур. А калі і вядомы досыць значныя асобы культурнага руху, як Шэўчэнка, Лэся Украінка, Кацюбінскі, Віннічэнка, Тычына (Украіна), Купала, Колас, Бядуля, Багдановіч, Гартны, Дубоўка (Беларусь), Акап'ян і іншыя (Каўказ), дык пра іх сумысьля нічога не казалі ці ўхітralіся далічыць да скарбніцы расійскай літаратуры. Гэту абдуманую памылку робяць досыць культурныя людзі, як Вайталоўскі ў агульным курсе гісторыі літаратуры ў XIX стагодзьдзі (глядзі пра Шэўчэнку) ды і інш., з крытыкаў. Праўда, съядомасыць чытачоў цяпер значна пашырлася. Выдавецтвы пачалі выдаваць сэрыю „Творчасыць народаў СССР“, а таксама паасобныя зборы твораў (Кацюбінскі, Віннічэнка Акап'ян), альманахі і гэтак далей. Паширэнню съядомасыці і азнямленню з українскай літаратурай павінна спрыяць і новае выданье дзяржаўнага выдавецтва „Десять років українской літератури“ (1917–1927), выданье, разылічанае на трох досыць вялікіх томы. З томам першым, томам „біо-бібліографічным“, мы зараз і азнаёмімся.

Бязумоўна, што ўкладальнікі А. Лейтес і М. Яшэк зрабілі вялікую працу. Хто знаём з пастаноўкай бібліографічнай працы, той гэта лепш зразумее. Абхапіць усе кнігі, што вышлі на тэрыторыі Украіны, асабліва

ў часы грамадзянской вайны, раскіданыя па часопісіх апавяданыні і вершы—рэч цяжкая. Бязумоўна, зрабіць гэта без памылак нельга, тым больш, што гэта першая спроба. Ад памылак, няпоўнасьці тэрміналёгічных недахопаў праца не застрахована. Аб гэтым съведчаць дадаткі, гэта признаюць і самі ўкладальнікі. Але гэтым значынне працы не ўмаляецца. Прывесечаная сваім зъяўленнем у съвет да дзесяцігодзьдзя Кастрычнікавай рэвалюцыі, гэтая кніга зъяўляецца добрым дапаможнікам у справе знаёмства з асобнымі пісьменнікамі і будзе вельмі патрэбна кожнаму культурнаму чалавеку, асабліва вучню, настаўніку, вучонаму, крытыку ў галіне систэматызацыі выданага на Украіне пісьменства. З другога боку, такіх прац вельмі мала наогул як у нас, так і за межамі. Нават РСФСР ня мае паказчыка раззвіцьця расійскай літаратуры апошняга дзесяцігодзьдзя. Праўда, ёсьць добрыя паказчыкі літаратуры стара-даўняга часу (Мэзіер, Неўстроеў і інш.), чаго няма ні ў Беларусі, ні на Украіне, але такой капитальнай працы, як „Десять років українской літератури“ мы яшчэ ня маём, ня гледзячы на тое, што існуе каля дзесяці навуковых установ з бібліографічнымі мэтадамі і заданьнямі. Нам здаецца, што ўстановы, якія займаюцца бібліографічнай працай як у БССР, так і РСФСР, пойдуць па шляху Інстытута Тараса Шэўчэнкі, і праз некалькі гадоў (зразу ня зробіш) мы будзем мець магчымасыць карыстацца гэтымі вельмі патрэбнымі выданьнямі. Асабліва гэта патрэбна Беларусі, культура і пісьменства якой шырыцца з кожным днём і, праз досыць кіручае, упартае змаганье плыняў і думак, ідзе па шляху агульнага росквіту.

Застановімся крыху на мэтадалёгічных пытаньнях пабудовы працы, на іх зъяўратуюць увагу самі ўкладальнікі. Пытанье абытых, як падыйсьці да українской літаратуры рэволюцыйнага дзесяцігодзьдзя,—вельмі сур'ёзнае. Можна падыйсьці з гісторыка-літаратурнай ацэнкай, тады быў бы зборнік українской мастацкай літаратуры, паказчык шляху, зробленаг апошній. Можна

зафіксаваць літературныя творы, зачапіць больш літературных фактаў, і тады поўнасьць адлюстраваньня грае вельмі значную ролю. Укладальнікі пайшлі апошнім шляхам, шляхам бібліографічным.

Зразумела, што таўстая кніга ў 671 балонку мае шмат выпадковых прозвішчаў, подпісы якіх стаяць пад адным выпадкова напісаным вершам ці апавяданьнем у 23-24 годзе. Апавяданьні і вершы гэтых асоб слабыя, неапрацованаыя, ды і самі яны даўно закінулі працу. Адлюстраваць іх, зразумела, патрэбна, тым больш, што пасъля рэволюцыи нае дзесяцігодзьдзе прайшло па шляху стыхійнага руху ад зямлі, ад варштату да літаратуры, чаго дагэтуль наогул гісторыя ня знала.

Укладальнікі адмовіліся ад літаратурных зъяў закардоннай Украіны. Гэта памылка.

Нельга выкідаць выданьні Украіны, што пад Польшчай, з скарбніцы украінскай літаратуры. Можа толькі стаяць пытаньне аб паўнаце. Тут мы ня маєм усіх выданьняў. Але весткі, што ёсьць ва ўкраінскай кніжнай палаце і акадэмічнай бібліотэцы ў Кіеве, трэ' было скарыстаць, тым больш, што гэтых вестак, думаецца нам, там больш, чым у бібліотэцы Акадэміі Навук СССР ці публічнай бібліотэцы ў Ленінградзе, дзе вельмі мала закардонных выданьняў на мовах нацыянальных меншасцяй. Гэту памылку трэ' выправіць мо' асобным выданьнем дадатку, ва ўсякім разе, на гэта трэ' звярнуць увагу Інстытуту Тараса Шэўчэнка, які, як паведамляюць укладальнікі, думае выдаваць у наступным шэраг „бібліографічных щорічніків“.

Ленінград. Б. Папкоўскі.

*Рэдагуе Рэдколегія*

*Выдае „Узвышша“*

10106

200063

ВЫПІСВАЙЦЕ, РАСПАЎСЮДЖВАЙЦЕ, ЧЫТАЙЦЕ  
ЧАСОПІСЬ ЛІТАРАТУРЫ, МАСТАЦТВА, КРЫТЫКІ

# „УЗВЫШША“

„УЗВЫШША“ друкуе мастацкую творчасць беларускіх і іншакраёвых  
пісьменнікаў, шырока высьвятляе пытаныні поэзіі і наогул  
усіх галін мастацтва, алгукaeцца на выдатнейшыя праявы  
літаратурнага, кніжнага і мастацкага жыцця.

„УЗВЫШША“ — лепши дапаможнік настаўніку беларускай літаратуры.

„УЗВЫШША“ мае сваімі супрацоўнікамі выдатных профэсароў і тэорэ-  
тыкаў мастацтва, як беларускіх, гэтак і іншакраёвых  
(съпіс гл. ніжэй)

## СУПРАЦОЎНІКІ „УЗВЫШША“

Адамовіч Ант., Атраховіч К., Бабарэка А., Барычэўскі А. І., проф., Бядуля З.,  
Бялькевіч Я., Бярозка Ю., Вазьнясенскі А. Н., проф., Вайскопф Ф. (Ня-  
меччына), Вольскі Віт., Гараўскі В., Гарэцкі М., Глебка П., Гушча Т. (Якуб  
Колас), Дарожны С., Дзяржынскі Ўл., Дрэйзін Ю., Дубоўка Ўл., Жылка Ўл.,  
Замбржыцкі С., Замоцін І. І., проф., Іпалітаў-Іванаў М., проф. (Масква).  
Каладзе К. (Грузія), Калюга Л., Кляшторны Т., Крапіва, Кудзер Я.,  
Кундзіш К., Купцэвіч Ф., Лёсік Я., Лужанін М., Лявонны Ю., Маракоў В.,  
Мачульскі В., Мрый А., Ордубадзкі М. С. (Азарбайджан), Плаўнік І., Пла-  
шчынскі Я., Пратасевіч І., Пушкарэвіч К. (Ленінград), Пушча Я., Пэрго Ф.  
(Фінляндія), Равенскі М. (Масква), Сааруні Ц. (Масква), Скрыблюкас І.  
(Масква), Сынежка Зым., Тайзараашвілі Г. (Масква), Трыер Л., Туянец В.,  
Хадыка Ўл., Хлябцэвіч Аўг. (Масква), Чарэнц Е. (Армэнія), Чорны К.,  
Шашалевіч В., Шлюбскі А., Шынклер Хв., Яр і інш.

## УМОВЫ ПАДПІСКІ НА ЧАСОПІСЬ „УЗВЫШША“

1. Падпісная плата на часопісь на ўвесь 1929 г. (10 нумароў) 5 р. — к.
2. На паўгода (5 нумароў) . . . . . 3 р. — к.
3. Комплект часопісі (6 нум.) за 1927 г. каштуе пры падпісцы 2 р. 50 к.
4. " " " 1928 г. " " " 5 р. 50 к.
5. Пры адначаснай падпісцы на 1928 і 1929 гады — 1 компл. каштуе 8 р. — к.
6. Пры аднач. падпісцы на 1927, 1928 і 1929 г. г.— 1 компл. каштуе 10 р. — к.

Пры падпісцы на тры гады даецца рассрочка: 5 руб. пры  
падпісцы, 3 руб. пры атрыманьні 1-га нумару за 1929 год  
і 2 руб. пры атрыманьні 3-га нумару за 1929 г.


У паасобным продажы кожны нумар часопісі за 1927 г.  
(можна накладною платою) каштуе 1 р. 25 к., за 1928 г.—  
1 р. 50 к., за 1929 г.—80 к.

## ПАДПІСКУ ПРЫЙМАЮЦь:

усе паштова-тэлеграфныя і выдавецкія канторы і іх аддзя-  
ленні, упаўнаважаныя і рэдакцыя „УЗВЫШША“.

Адрэс рэдакцыі: Менск, Савецкая, 63, „УЗВЫШШУ“.





958

ЦАНА 80к.



В0000002532488